

# З Ъ М Е С Т

## АД РЭДАКТАРА

Рэвалюцыя дабрабыту .....	2
---------------------------	---

## РЭАКЦЫЯ

«Прафэсійнае выгарањне» трэцяга сектара .....	2
---	---

## ТЭМА

Трэці сэктар ва ўмовах спажывецкага грамадзтва .....	4
--	---

Ад кампаніі «ЗА Беларусь» да акцыі «Мы - Беларусы» .....	6
--	---

*«Мы — беларусы» «За Беларусь» спажывецкую*

У чаканыні беларускае «Салідарнасьці» .....	8
---	---

Ударым подпісамі па бездарожжы і бюракратызму! .....	9
--	---

*Бліц-апытаныне грамадзкіх лідэраў*

Прадпрымальніцкі рух Беларусі .....	12
-------------------------------------	----

*Апошніяе прадпрымальніцкае напярэджаныне*

Спажываныне вырабаў, альбо актыўнасьць кіназалі .....	14
---	----

Пяць мітаў пра грамадзкую супольнасьць .....	15
--	----

"Адліга" ў стасунках улады і грамадзкіх аб'яднанняў .....	17
---	----

*Прычыны і пэрспэктывы*

## ПАДЗЕІ

БНР - дзіця грамадзянскага супрацьстаяння .....	19
---	----

БНР заснавалі грамадзкія актывісты .....	20
--	----

## ГУТАРКА

Мядзьведзеў як выбар расейскага спажывецкага грамадства .....	22
---	----

Трэці сэктар напярэдадні выбараў .....	24
--	----

*"служкі за ўсё", "залатыя валянтары"...*

## ІНІЦЫЯТЫВА

Выспа «свабоды» за жалезнай заслонай .....	27
--	----

Вуліца імя Рамана Менцюка .....	29
---------------------------------	----

## РЭГЁНЫ

Гісторыя грамадзкай кампаніі супраць пабудовы хімічнага заводу .....	30
--	----

Як нараджающа і чаму гінучь грамадзкія ініцыятывы? .....	32
--	----

*Паводле Радыё «Свабода»*

## ТЭХНАЛЁГІІ

Трэці сэктар у эпоху інфармацыяналізму .....	35
--	----

## КАНСУЛЬТАЦЫЯ

Рэгістрацыя ўстановаў у Рэспубліцы Беларусь .....	38
---	----

## ДАЛАМОЖНІК

Камунікант — таксама чалавек .....	41
------------------------------------	----

*альбо некалькі парадаў па пазыбяганыні камунікатыўных шумоў*

ІНФАРМАТАР .....	43
------------------	----

# Рэвалюцыя дабрабыту

Антынамэнклітурная рэвалюцыя ў Беларусі 1994 г., якая на сваёй хвалі прынесла да ўлады Аляксандра Лукашэнку, трансфармавалася ў вялікую спажывецкую рэвалюцыю. Замест доўгачаканай справядлівасці і роўнасці ўмагчыласцях грамадзянне атрымалі роўнасць перад Прадметам і тэлевізійную дэмакратыю.

Роўнасць перад Прадметам - заваява новай лукашэнкаўскай эпохі, сучаснікі якой забясьпечаны мінімальным пакетам выгодаў: патрыманы нямецкі аўтамабіль Volkswagen Golf 1992 году выпуску, лецішча ў двух кілемтрах ад Койданава, пральная машина Bosh у крэдыт і адпачынак у Эўраторыі.

Тэлевізійная дэмакратыя гарантуеца цнатлівым наборам дзяржаўных каналаў, па якіх пастаянна дэманструюцца дасягненыні беларускай эканамічнай мадэлі. Плата за дабрабыт сымбалічная - адчужанье ад грамадзкага і палітычнага ўдзелу. Тэлевізійныя вядоўцы рознымі галасамі і кожны на свой манер даносяць да масаў адну і туго ж ідэю: у нашым ахопленым у варожае кола Ерусалімежыццё штогод становіцца багацейшым і бясьпечнейшым, а звонку - алігархічна анархія, сэксуальнае рабства і НАТО. У такім выпадку індывідуды і групы, якія ставяцца пад сумнёў агульную стабільнасць, лічацца сама меней экстремістамі і ворагамі "маладой і квітнеючай" беларускай дзяржавы.

Грамадзкае меркаваныне, вельмі адчувальнае да пагаршэння эканамічнай ситуацыі, звычайна абыякавае да судовых працэсаў над дэмократычнымі актывістамі. Мэркантыльныя арыентатыўны атамізаціі суайчыннікаў толькі паскараюць эрозію сацыяльнага цела. У паслабленыні сацыяльных сувязяў зацікаўленыя ўлады, паколькі

основай знакамітай беларускай стабільнасці зьяўляецца пасіўнасць грамадзянаў. Адвартны бок гэтай пасіўнасці - імкненіне да паляпшэння сваіх сацыяльна-побытавых умоваў. Такія невясёлыя высновы пацівярджаюцца апошнім дасъледаваньнем, праведзеным НІСЭПД. Пры адказе на пытанье "Што больш важна - паляпшэнне эканамічнай ситуацыі альбо незалежнасць краіны?" амаль 65 адсоткаў беларусаў зрабілі выбар на карысць "каўбасы".

Структуры грамадзянскай супольнасці ў выпадку паўставання аўтарытарнага рэжыму могуць супрацьстаяць небясьпечнай канс'юмэрэзацыі насельніцтва. Пад трэцім сэктарам прынята разумець такі складнік грамадзянскай супольнасці, які не зьяўляецца ні дзяржавай, ні бізнесам. Дзеянасць НДА скіраваная не на максімізацію прыбылку, а на ўмацаваньне сацыяльных сувязяў і кансалідацію грамадзянаў вакол агульных мэтаў. У дадзеным выпадку кансалідацыя - гэта аб'яднаньне ў імя супольнае будучыні, а не аб'яднаньне інфантыльных дзяцей вакол суворага бацькі.

Нядайна прызначаны на пасаду галоўнага ідэоляга Ўсевалад Янчэўскі заклікае ўсіх беларусаў салідарызавацца. Праўда, салідарнасць у разуменіні стваральніка БПСМ чамусці азначае "адзінства мэтаў дзяржавы і чалавека" дзеля захавання ўсё тae самае стабільнасці. Згодна з такім пунктам гледжаньня альтэрнатыўныя арганізацыі, якія не імкнутьца ўзгадніцца свае мэты з дзяржавай, мусіцца быць зачышчанымі з сацыяльнага поля. Сродкамі павышэння платы за аренду памяшканьня альбо ўвядзеньнем крымінальной адказнасці за дзеянасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі - гэта ўжо неістотна.

У назве гэтага тэксту пакладзены пашыраны сёныня панятак — прафэсійнае выгараныне. Больш як 30 гадоў таму амэрыканскі псыхааналітык Гэрбэрт Фрэйдэнбергэр прыдумаў гэты тэрмін (*burn-out*) для абавязачнага эмацыйнага стану прафэсіяналаў, у абавязкі якіх уваходзіць сталы контакт з людзьмі. У пэўны момант псыхоляті, мэдыкі, настаўнікі пачынаюць адчуваць брак пазытыўных эмоцый датычна сваіх кліентаў (рэцыпентаў), страчваюць матывацію і змяншаюць актыўнасць на працоўным месцы. Сындром эмацыйнага знясілення найчасцей назіраецца сярод людзей, якія цалкам прысьвячаюць сябе ўлюблёнаму занятку. Развіццё хваробы спрычиняеца да таго, што чалавек можа зьмяніць від дзеянасці ці сысці ў іншую прафесію.

Дзеячы грамадзкага сэктара так ці інакш уцягнуты ў бесперапынныя стасункі з рознага кшталту кліентамі — здаровымі і хворымі людзьмі, дзецьмі, зньяволенымі і г.д. Трэці сэктар паводле вызначэння зьяўляецца крыніцай рызыкі прафэсійнага выгараныня. У Беларусі, наколькі мне вядома, пакуль не праводзіліся больш-менш грунтоўныя дасъледаваныні, якія б колькасна і якасна апісалі маштаб сындрому эмацыйнага выгараныня сярод грамадзкіх дзеячаў. Але простае назіраньне фіксуе тэндэнцыю: прафэсіяналы пакідаюць трэці сэктар і пакідаюць таму, што не атрымліваюць задавальненіння ад працы.

Я пачала свае развагі з мэдычнага тэрміну, але насамрэч мне падаецца больш важным шырэй зірнуць на пытанье прафэсійнага выгараныня беларускага грамадзкага сэктара ў цэлым. Чаму грамадзкія лідэры страчваюць энтузіазм, які напачатку рухае самымі

# «Прафэсійнае выгараньне» трэцяга сектара

съмелымі і высакароднымі задумамі? Чаму пасъля некалькіх гадоў знаходжаньня ў сэктары самыя трывалыя апускаюць руکі?

Некалькі прыкладаў з рэальнага жыцця

Прыклад 1. Жанчына А. пачала грамадзкую кар'еру ў якасці ваянцэркі ў адной з рэгіянальных філіяў няўрадавай арганізацыі. Досьвед, навучаньне, моцная магтывацый прараз некалькі гадоў зрабілі жанчыну А. старшынкай вялікай рэспубліканскай арганізацыі. Праз пару гадоў напружанай працы жанчына А. раптам сышодзіць са сваёй арганізацыі і ідзе працаўцаў шараговай супрацоўніцай на дзяржаўнае прадпрыемства.

Прыклад 2. Абаяльны псыхоляг Б. працаўаў у рэгіянальным цэнтры сацыяльнага абслугоўваньня. Паралельна ён стварыў грамадzkую арганізацыю, якая дапамагала дзяржаўнай установе ў правядзенні сацыяльнай працы ў горадзе. Праз пяць гадоў плённай грамадzkай дзейнасці псыхоляг Б. пераходзіць на працу ў камэрцыйную фірму да свайго сябра. Час ад часу псыхоляг Б. сустракаецца з калегамі па трэцім сэктары і распавядае, што нарэшце ягонае жыццё пачало наладжвацца.

Прыклад 3. Жанчына В. стварыла і доўгі час працевала ў няўрадавай арганізацыі, якая пасъпхова займалася грамадзянскай адукацыяй. І цяпер арганізацыя рэалізуе шэраг праектаў, мае надзейных партнэраў па ўсёй Беларусі і добрую рэпутацыю сярод донараў. Але сама жанчына В. перайшла працаўцаў у замежную дабрачынную праграму.

Ці можам мы съцвярджаць, што жанчына А., псыхоляг Б. і жанчына В. былі не на сваім месцы, працуячы ў грамадzkім сэктары, і самі вінаватыя ў тым, што змарнавалі колькі гадоў свайго жыцця на сацыяльнай працы?


Адразу папярэджу, што нашы героі, з якімі я асабіста знаёма, ёсьць насамрэч добрымі і адказнымі людзьмі, гатовымі і далей працаўцаў у трэцім сэктары, калі б не... Вось гэта «калі б не» становіцца пагрозай для беларускай грамадзянскай супольнасці, хуткая зъменлівасць (і зъмяншэнне) прафэсійных кадраў унутры якой набывае ўнушальныя памеры.

Адмыслоўцы съведчаць, што развязыцё прафэсійнага выгарань-

«Ізоў вы з вашымі немэтазгоднымі ініцыятывамі» ці «Гэта не ў маёй кампэтэнцыі». Яшчэ складаней дзейніцаць чальцам незарэгістраваных арганізацыяў, якія, наадварот, унікаюць кантактаў зь дзяржаўнай машынай, бо ўсьвядамляюць рэальнью пагрозу артыкулу 193-1 КК РБ.

Увогуле складаецца ўражанье, што ўся дзейнасць грамадzkих актыўістаў мае характар няспыннай барацьбы — за кліентаў, за донараў, за ляяльнасць чыноўнікаў, за магчымасць утрымліваць офіс, за тое, каб зладзіць сэмінар і на яго не завіталі б людзі ў форме, за жаданье жыць у СВАЁЙ краіне, урэшце, за асабістae жыццё, на якое пасъля папярэдняй барацьбы ўжо не стае ні сіл, ні часу. А ў выніку гара нараджае мыш — мінімальны эфект ад максімальных выдаткаў і цьмянай пэрспэктыва наперадзе.

Здаровы чалавек запраграмаваны на посьпех: ён хоча, каб ім ганарылася ягоная сям'я, каб падобраму зайдзросцілі суседзі, каб было што паказаць фрэндам на аднаклясьніках.ru. Вось толькі адна маленькая ілюстрацыя. Напэўна, кожны дзеяч, які стала працуе ў грамадzkай арганізацыі, з'ведваў складанасці ў камунікацыі са старымі прыяцелямі, з якімі даўно ня бачыўся і якія не ангажаваны ў трэці сэктар. Так, да прыкладу, на пытаньне «А дзе ты працуеш?» яны ўважліва слухаюць твае тлумачэнні пра сацыяльную працу і радаюць у вачах кліентаў, а потым перапытваюць: «Ты малайчына, займаесься высакароднай дзейнасцю, а працуеш дзе?». Грамадзкая прафэсійная дзейнасць у Беларусі, нават з улікам унікальных сэмінараў, замежных стажаваньняў і іншых прыемных момантаў, слаба спрыяе развязыцю ўстойлівай пасъпховасці, стабільнаму росту і фармаванню прызнанай ідэнтычнасці.



ня рэдка залежыць ад якасцяў канкрэтнага чалавека. Крыніцы праблемы варты шукаць на столькі ў людзях, колькі ў сітуацыі, якую мы назвалі «калі б не». Аналіз «кепскіх сітуацый», у якіх працуюць добрыя людзі, можа быць больш эфектыўным, чым спробы знайсці «кепскіх» людзей.

«Кепскай» сітуацыяй для грамадзянскай супольнасці Беларусі з'яўляецца варожая палітычная прастора. Лідэры арганізацыяў практична штодня мусяць сутыкацца з неспрыяльным заканадаўствам і няветлівымі чыноўнікамі, у вачах якіх празрыста чытаецца:

# Трэці сэктар ва ўмовах спажывецкага грамадзтва

У сваёй кнізе «NO Logo», прысьвеченай барацьбе з брэндамі, Наомі Кляйн прапаноўвае некалькі стратэгіяў супраціву навязанаму выбару, характэрнаму для грамадзтва спажываньня. Адна з такіх стратэгіяў — вярнуцца да даспажывецкіх каштоўнасцяў. Напрыклад, займацца экалёгіяй ці пепарафляць ужо набытыя рэчы. Калі развязвіць думку Кляйн, то трэці сэктар, заснаваны на прынцыпе філянтрапіі і добрахвотнасці, таксама можа супрацьстаяць тыраніі рэчаў. Разам з тым, адзначаюць навукоўцы, стратэгіі супраціву лёгка прыватызуюцца грамадзтвам спажываньня і ставяцца на канвээр (екалягічна чыстая папера каштуе ў тры разы даражэй за звычайнную, дабрачынныя арганізацыі засяроджваюцца на разъмеркаваныні «гуманітаркі» і г. д.). Пры гэтым падобная здольнасць спажывецкага грамадзтва спрашчае працу паліттэхнолягам, для якіх некрытычны чалавек становіцца лёгкім аб'ектам для маніпуляцыі. У звязку з гэтым паўстае заканамернае пытаньне: якую ролю ў грамадзтве адигryвае трэці сэктар як стратэгія супраціву спажыванью?

## ШТО ЁСЬЦЬ ГРАМАДЗТВАМ СПАЖЫВАНЬНЯ?

Грамадзтвы спажываньня паўсталі ў другой палове XX ст. у краінах Заходняй Эўропы. Для той гістарычнай эпохі быў характэрны дынамічны рост дабрабыту шматлікіх катэгорый населеніцтва, які выражаяўся ў павелічэнні заробкаў, зъмяншэнні колькасці людзей, што жылі за рысай галечы; прамысловым і гандлёвым буме і г. д.

Ужо тады філёзафы левага напрамку намагаліся даць сваю

ацэнку рэчаіснасці, у якой усё болей людзей атрымлівалі дасягда матэрыяльных багацьцяў, аднак пры гэтым заставаліся абмежаванымі ў правах і грамадзянскіх свабодах.

Паводле постструктураліста Ж. Бадрыяра, у выніку сацыяльных пераўтварэнняў у людзей сфармавалася спажывецкая мэнтальнасць, для якой уласныца назапашванье багацьцяў. Пагоня за паляпшэннем матэрыяльных умоваў свайго існаванья вядзе да адчужданьня ад актыўнага сацыяль-

нага і палітычнага жыцця. У выніку адной з асноўных ідэялагічных каштоўнасцяў становіща забясьпечаная стабільнасць, дзеля захаванья якой дзяржава можа выкарыстоўваць уесь свой рэпресіўны апарат. Грамадзянін, сваёй чаргой, павінен заплаціць за свой дабрабыт адчужданасцю ад палітычнага і грамадзкага ўдзелу.

Вызначальнімы рысамі спажывецкага грамадзтва з'яўляюцца стабільнасць і дабрабыт. Асновай дабрабыту, паводле Ж. Бадрыяра, з'яўляецца міт пра шчасце, які

## «Прафэсійнае выгаранье» трэцяга сектара

### Працяг са стар. 3

У такіх варунках больш лягічным падаецца пытаньне «Хто ж застаецца ў трэцім сэктары і чаму?» Хто тыя дон кіхоты, якія змагаюцца зь ветракамі, і бедалагі-сызыфы, якім ніколі не дасягнуць вяршыні гары? Калі не браць пад увагу квазіграмадзкія арганізацыі (належачь фактывічна сэктару дзяржавы, а не грамадзянскай супольнасці), працягваюць дзейнічаць чальцы так званых арганізацыяў самадапамогі (шматдзетныя сем'і, інваліды-калясачнікі і г.д.), для якіх грамадзкае аб'яднанье — гэта часта спосаб фізычнага вы-

жываньня іх кліентаў. Засталося таксама вузкае кола прафэсіяналаў, якія маюць магчымасць падпрацоўкі і реалізацыі ў тэматычна блізкіх сферах дзейнасці — у якасці экспертаў, выступоўцаў, трэнераў.

Такім чынам, развагі пра прафэсійнае выгаранье актыўістай трэцяга сэктару прывялі да лягічных высноваў. Расчараўаныне і сыход лідэраў з грамадзкага сэктару ёсць сымптомамі «кепской» сітуацыі сацыяльтнага маштабу. Хворы трэці сэктар наў прост указвае на хворае грамадзтва ўвогуле. Лячэныне сымптомаў, як правіла, дае пазытыўныя вынікі ненадоўга

— трэба выкараняць прычыны хваробы. Шляхі выздараўлення грамадзтва могуць быць рознымі, але перадусім варта адмовіцца ад банальных генэралізацыяў і пасправабаваць дыягнаставаць хваробу па магчымасці аб'ектуўна. (У якасці эўрыстычнай вэрсіі, дарэчы, можна было б разгледзець варыянт наяўнасці ў Беларусі здравога грамадзтва, у якім для хворых і недзеяздольных ёсць толькі адзін выхад — грамадзянская супольнасць. Але гэта ўжо іншы канцептуальны падыход.)

**Юнэля Сальнікова**

замяняе рэальны дэмакратычны прынцып роўнасці здольнасцяյ, адказнасці, сацыяльных магчымасцяў і г. д. Замест прыведзенага ў прыклад дэмакратычнага прынцыпу спажывецкае грамадзтва стварае свае ўзроўні роўнасці і фармальную дэмакратыю. У выніку людзі атрымліваюць не рэальну роўнасць магчымасцяў, а роўнасць перад прадметам: «Гэта — дэмакратыя ўзроўню жыцця, дэмакратыя тэлевізара, аўтамабіля і стэрэасистемы, дэмакратыя, якая адпавядзе — па той бок сацыяльных супяречнасцяў і няроўнасцяў — фармальны дэмакратыі, запісанай у канстытуцыі». Ідэалёгія спажывецкага грамадзтва, паводле Бадрыяра, зьяўляеца стабільнае багатствае і бяспечнае існаванье, дзеля гэтага людзі гатовыя да съмяротнай барацьбы.

Галоўнымі небяспекамі грамадзтва спажыванья, адзначаюць псыхолягі, ёсьць пагроза індывідуальнай наяўности і свабодзе, калі наяўны выбар насамрэч зьяўляеца навязаным і ілюзорным. Дарэчы, менавіта ў выніку спажывецкай рэвалюцыі зъмяняюцца палітычныя паводзіны людзей. Як зазначаюць сучасныя дасьледнікі фэномэну канс'юмерызму, выбарчыя паводзіны і палітычная дзейнасць грамадзянаў па сутнасці не адразніваюцца ад спажывецкага выбару. Паводле высноваў сучаснага дасьледніка А. Горных, «палітычны выбар — гэта праста кепскі, зроблены паўсюд рукавы канс'юмерысцкі выбар, бо пры выбары тавару мы вывучаем і параўноўваем характеристыкі мажлівых “абранынкаў” са значна большай стараннасцю і выверанасцю».

### ПОСТСАВЕЦКАЕ СПАЖЫВАНЬНЕ

На постаўтарытарнай глебе пазыцыі спажывецкай культуры ўмацаваліся з прычыны распаду калектыўных ідэнтычнасцяў, а таксама адсутнасці перакананасці грамадзянаў у магчымасці ўплываць на дзеяньні ўладаў.

Ігнараваныне асноўных законаў рынку, гонка ўзбраенняў і неспрэчальная ситуацыя на сусветным рынке нафты абумовіла падзеньне жыццёвага ўзроўню на-

сельніцтва СССР канца 1980-х гг. Наступствамі працяглага эканамічнага крызісу сталася фармаванне ў постсавецкіх грамадзтвах выразных спажывецкіх настрояў. Наступнай прычынай, якая паскорыла паўстаныне ў постсавецкіх рэспубліках спажывецкіх грамадзтваў, сталася працяглага вайна з усімі праявамі грамадзкага жыцця. Цягам усяго існавання СССР стрымліванье грамадзкай актыўнасці і перасльед за іншадумства прывяло да злучэння рэшткаў грамадзянскай супольнасці ў адзін партыйна-прафсаюзны арганізм, які, па сутнасці, уяўляў зь дзяржавай адно цэлае.

### ІДЭАЛЬНЫ ТРЭЦІ СЭКТАР ЯК СТРАТЕГІЯ СУПРАЦІВУ

Успрыманыне навязанага выбару супяречыць сутнасці трэцяга сэктару, для якога скрайні прагматызм і замыканье на сферы прыватных інтарэсаў праста неў八字і.

Паспрабуем праілюстраваць гэты тэзіс.

*Трэці сэктар ня мае на мэце атрыманьне прыбытку.*

Прыбытак, атрыманы ў выніку дзейнасці арганізацыі і групы грамадзянаў трэцяга сэктару, не выкарыстоўваецца на асабістую патрэбу, а ідзе на вырашэнне праблемаў групы ці арганізацыі. Гэта зусім не азначае, што гульцы трэцяга сэктару ня мусіць атрымліваць прыбытку ці арганізацыя ня можа займацца сацыяльным прадпрымальніцтвам. Аднак варта памятаць, што атрыманьне прыбытку для трэцяга сэктару не зьяўляецца ўсё ж мэтай канчатковай.

*Трэці сэктар актыўізуе насельніцтва.*

Для вырашэння сацыяльных і грамадзкіх праблемаў неабходная мабілізацыя насельніцтва. Акцыі трэцяга сэктару, ад збору подпісаў супраць будаўніцтва АЭС да арганізацыі кацэрту ў падтрымку людзей з абмежаванымі магчымасцямі, патрабуюць ад актыўістаў звароту да эмоцыяў і крытычнага мысленія насельніцтва, а гэта ў сваю чаргу можа прывесці да актыўізацыі насельніцтва. Увогуле грамадзянская ініцыятывы — гэта база трэцяга сэктару.

*Трэці сэктар заснаваны на сацыяльных сувязях.*

Трэці сэктар як частка грамадзянскай супольнасці ўяўляе сабой сукупнасць сацыяльных сувязяў і інстытутаў. То бок прастора грамадзянскай супольнасці арганізующа не вэртыкальна з цэнтрам зверху, а гарызантальна на аснове салідарнасці, самаарганізацыі і ўзаемадапамогі (аб'яднаны дзеячоў аднолькавага статусу).

*У аснове разьвіцця трэцяга сэктару — прынцып дапамогі.*

Удзельнікі трэцяга сэктару ўзаемадзейнічаюць у імя агульных мэтаў і каштоўнасцяў. Пры гэтым узаемадзеяньне палягае на аснове ўзаемадапамогі, калі больш вялікая сацыяльная адзінка (масцовая самакіраванье, грамадзкая арганізацыя) дапамагае меншай сацыяльнай адзінцы (група людзей з абмежаванымі магчымасцямі, сям'я, індывид і г. д.).

Такім чынам, для трэцяга сэктару ў ідэальным разуменыні гэтага панятку характэрнае існаванье адпаведнага тыпу асобы з высокім узроўнем індывідуальнай аўтаноміі адносна дзяржавы і соцыяму ў спалучэнні з магчымасцю ўзаемадзейнічаць зь іншымі чальцамі грамадзтва дзеля агульных інтарэсаў і каштоўнасцяў.

### ЛЫЖКА ДЗЁГЦЮ

Як адзначалася вышэй, любая стратэгія супраціву можа быць запушчаная грамадзтвам спажыванья на канвэр. І тады складнікі трэцяга сэктару — недзяржаныя арганізацыі — рызыкуюць самі ператварыцца ў агентаў канс'юмерызму. Да прыкладу, аб'яднаны на дапамозе дзесяці Чарнобылю могуць абмежаваць сваю дзейнасць выключна дыstryбуцый «гуманітаркі». У такім разе ні пра якую грамадзянскую пазыцыю і адказнасць казаць не выпадае, паколькі каштоўнасці свабоды, салідарнасці і роўнасці статусаў замяняюцца на каштоўнасць спажыванья. Сацыяльны капітал у падобным выпадку ператвараецца ў недавер, а сацыяльныя сувязі замяняюцца кляналасцю.

Мікалай Бялецкі

# Ад кампаніі «За Беларусь» да акцыі «Мы - Беларусы» «Мы — беларусы» «За Беларусь» спажывецкую

Калі б аўтар гімну Беларускай ССР Міхась Клімковіч даведаўся, што слова ягонага вершу часоў II Сусьветнае вайны будць выкарыстоўваць і ў несавецкай капіталістычнай Беларусі, то ён, напэўна, прыемна зьдзівіўся б. І хаяць ў абноўленым гімне слова «партыя, Расея і Ленін» прыбраныя, аднак усё ж такі засталося адчувацьне, што дагэтуль нехта «к шчасцю вядзе нас ў паход».

Гэтай вясной да шчасця ўсіх беларусаў павяло Міністэрства культуры сумесна з аблвыканкамі, гарвыканкамамі і праўладнымі творчымі калектывамі. Акцыя «Мы — беларусы», усыльед за кампаніяй «За Беларусь», працягнуўся піяр на тэрыторыі краіны і па-за яе межамі. Міністар культуры Ўладзімер Матвейчук нават пахваліўся, што падчас канцэртаў амаль ня будзе гучаць фанаграмаў. А самае галоўнае, ініцыятыва акцыі, паведаміў міністар, «з'явілася не ў кабінэце, а належыць дзеячам культуры». Маўляў, ініцыятыва сыходзіла ад як там яе... грамадзянскае супольнасці. Ну а хто яе прадстаўнік? Канешне, Ірына Дарафеева і кампанія.

Акцыя «Мы — беларусы», як і «За Беларусь», распачалася за некалькі месяцаў да выбараў — гэтым разам парламэнцкіх. Праўда, у адрозненьне ад сваёй папярэдніцы, канцэпцыя кампаніі «Мы — беларусы» палягае з большага ў правядзеньні канцэртаў і тэатральных спектакляў. Нават лёга кампаніі шмат каму вядомае: эмблема адначасова нагадвае і выявы UNICEF, і сымбал міжнароднага дзіцячага летніка «Артэк». Хаяць гэта нічога, слёган «За Беларусь»



А.Лянкевіч

таксама быў калісці прысабечаны ад вядомай арганізацыі «Малады Фронт». Аднак за плягіят на такім высокім узроўні ў Беларусі яшчэ нікога не прыцягнулі да адказнасці. Таму чыноўнікі Мінкульту могуць спаść спакойна: дзе няма закону, там няма і злачынцы. Аднак пакінем падобныя развагі для юрыстаў і вернемся да нашай тэмы.

Кампанія «Мы — беларусы» сталася працягам куды больш маштабнай акцыі «За Беларусь», якая пачалася напярэдадні рэфэрэндуму 2004 г. На той момант з'яўленае ў прасторах беларускіх градоў мноства бел-бордаў з ляканацкім слёгнам «За Беларусь» пазначыла адыхад ад пастулятаў ранейшае дактрины, паводле якой для Беларусі найбольш прыярытэтным быў курс на будаўніцтва саюзнай дзяржавы з Расеяй.

Новы ідэалігічны паварот, па сутнасці, прадэманстраваў імкненне ўладаў, з аднаго боку, да прыватызацыі нацыянальных каштоўнасцяў, здольных паскорыць палітычную мабілізацыю насельніцтва, а з іншага — да культывациі ў беларускім грамадзтве спажывецкіх арыентацыяў.

Калі мэтай «За Беларусь» з'яўлялася выхаваныне нацыянальных каштоўнасцяў і грамадзянскай самасвядомасці, то акцыя «Мы — беларусы» ставіць на мэце «пра-

паганду ў Беларусі і па-за яе межамі духоўных і культурных каштоўнасцяў нашага народу, умацаваныне станоўчага вобразу Беларусі за мяжой». Зьнешні вобраз Беларусі — гэта вельмі важна. Дзякую лорду Бэлу! Нарэшце, з дапамогай брытанскага піяршчыка, вобраз краіны-партызанкі палепшилі ён толькі ў Туркмэністане і Азэрбайджане, але і ў Латвіі і Эстоніі. Вось так, дзякуючы Тымаці і Дарафеевай, съвет будзе праінфармаваны пра «міралюбівую краіну». Пра тое, колькі падобны піяр каштаваў, нам нічога не вядома. У такіх выпадках, адзначаў вядомы афэрыст Бэндэр, «гандаль недарэчны».

Паліпшэнъне іміджу краіны па-за яе межамі — справа надзвычай складаная. Асабліва паслья некалькіх пяцігодак дыпляматычных войнаў бадай што з усімі дзяржавамі-суседкамі. Хаяць, па шчырасці, у эфектыўнасці падобных ваяжаў беларускіх папсовікоў па ашшары СНД мала хто з адекватных людзей здольны паверыць. Асноўны адрасат такіх выступаў зусім не эстонскі аматар мілагучай песьні ў выкананьні VIA «Сябры», а па-ранейшаму наш абывацель, якому для падтрымання патрыятычнага тонусу трэба рабіць рэгулярныя прапагандысцкія прышчэпкі. Прычым асабліва дзейныя сродкі якраз

тыя, что прайшлі выпрабаваныне на эфектыўнасць за мяжой. Маўляў, глядзі як замежнікі сустракаюць нашых салаўёў. Тут ня толькі нацыянальная самаацэнка падвышаецца, але і ўзмацняецца ўсьведамленыне ў прыналежнасці да вялікай супольнасці — да беларусаў, то бок «расейцаў, але са знамкам якасці».

Папярэдняя агітацыйна-рэкламная кампанія пад назвай «За Беларусь» мела на мэце фармаваныне прыязнага стаўлення да айчыннага брэнду. Тады была зьдзесынена спроба паляпшэння іміджу краіны ў вачах яе грамадзянаў праз дэманстрацыю поспехаў у галіне эканомікі, а таксама выкарыстання ў агітплакатах вобразу прадстаўнікоў новай эліты і архітэкурных аб'ектаў, пабудаваных за гады прэзыдэнтства А. Лукашэнкі. Асноўнымі персанажамі сэрыі плякатаў «За Беларусь» сталіся дэпэрсаніфікованыя працаўнікі вёскі, перадавікі вытворчасці, алімпійскія чэмпіёны і іншыя задаволеныя жыццём людзі. Усе гэтыя афіцыйныя героі заклікаюць захаваць палітычны і эканамічны статус-кво, прагаласаваўшы «За Беларусь». Катэгорыі прадстаўленых грамадзянаў вар'іруюцца ад працаўных рабочых да пэрспектывных навукоўцаў, аднак усіх іх лучыць адна рыса — задаволенасць існым рэжымам. Радасць, якую выпраменяваюць «плякатныя беларусы», абумоўленая годным заробкам, стабільнасцю і шырокімі жыццёвымі магчымасцямі, што гарантуюць дзяржава.

Распрацоўшчыкі канцэпцыі «За Беларусь» імкнуліся адлюстраваць на плякатных выявах такія настроі грамадзтва, у снове якіх ляжаць спажывецкія каштоўнасці. У гэтым якраз і палягае асноўная супяречнасць дадзенай кампаніі, паколькі з усіх афіцыйных тэкстаў, прысьвечаных пытанням дзяржаўнае ідэалёгіі, вынікае асуджэнне канс'юмэрыйму. Разам з тым пры ўважлівым вывучэнні плякатаў з сэрыі «За Беларусь» можна зрабіць выніку, што каштоўнасці дзяржавы ўсеагульнага дабрабыту беларускай дакtryніне ўсё ж такі ўласцівія.



А.Лянкевіч

## НАЗАД У БУДУЧЫНЮ

Пасправубем больш дэталёва за- сяродзіцца на адным з узоруў з сэрыі плякатаў «За Беларусь».

Аналізуочы дадзены ўзор пляката з сэрыі «За Беларусь», хочацца адзначыць, што ў ім задзейнічаныя ляяльныя да дзейснага рэжыму маладзёны. Пра гэта съведчаць узынёслыя выразы твару хлопчака і дзяўчатаў, прызваных давесыці, што маладзі ў Беларусі жыць пэрспэктыўна. Фактычна іхняе разымашчэнне ў плякаце, жэсты, а таксама фон з двух ідэялягічна важных аб'ектаў (Палац Рэспублікі і Музэй ВАВ) задаюць напрамак мысьлення спажыўца гэтай рэкламнай прадукцыі. Маладзёны кронача разам у съветскую будучыню, трymаючыся за руки. Цалкам імаверна, што яны вяртаюцца зь якога-небудзь афіцыйнага мерапрыемства альбо канцэрту. Іхняя візуальныя вобразы падкрэсліваюць тоеснасць са студэнтамі беларускіх ВНУ, што падтрымліваюць маладзевую палітыку Беларусі, а таксама актыўна ўдзельнічаюць у грамадzkім жыцці.

Прысутнасць уладаў на гэтым плякаце замяняюць ідэялягічна важныя аб'екты (Палац Рэспублікі, Музэй ВАВ, Каstryчніцкая плошча), а таксама чырвона-зялёны сцяг, на які скіраваныя позіркі маладзёнаў. Думаеца, пазыцыя ўладаў на гэтым плякаце заключаецца ў падтрымцы, апякунстве і кантролі за ляяльнымі студэнтамі. У падзяку за патранаж

моладзь павінна з павагай ставіцца да дзяржаўных сымбаляў і традыцый.

Рух калёны на гэтым плякаце дэманструе наяўнасць адзінага шляху разьвіцця для моладзі. У такім выпадку ўсе нязгодныя могуць застацца ў баку ад сацыяльных пераўтварэнняў, а таксама ад пасыпховага існавання і самарэалізацыі. Для крытычна настроенай да ўладаў моладзі ў межах просторы, створанай аўтарамі пляката, месца няма.

Беларуская моладзь, паводле задумы стваральнікаў рэкламы, рацыянальна выбірае жыццёвы шлях у адпаведнасці з законамі беларускай сістэмы. У падзяку за безумоўную падтрымку рэжыму ім гарантаваная бясплатная адучыцца і пэрспэктыўнае ўладканье ў будучым. Пазыцыя ідэальна студэнта, зыходзячы з агульнага мэсыджу гэтай кампаніі, павінна заключацца ў каlectyўнай згодзе з усімі пастулятамі дзяржаўнай ідэалёгіі, а таксама дыстанцыяваныні ад усяго апазыцыйнага.

Якім будзе наступны этап кампаніі «Мы — беларусы», вядома толькі ангельскаму лорду Бэлу. Аднак можна не сумнівацца, што беларускія артысты прыкладуць свае намаганні для стварэння гіпэррэальнага вобразу стабільнай і квітнеючай Беларусі. Той Беларусі, у якой захочацца жыць усім рэальным вяскоўцам, спартоўцам і рабочым.

**Зыміцер Васільеў**

# У чаканьні беларускае «Салідарнасці»

Сабраць беларусаў у вялікай канцэнтрацыі ў адным месцы складана ня толькі слабой апазыцыі, але і ўладам, калі мерапрыемства ня мае геданістичнай афарбоўкі. Чаму, напрыклад, на сьвяткаваньні Дня гораду ў Менску збораючца сотні тысячаў чалавек, а на пратэстным мітынгу супраць адмены льготаў не набярэцца ад тae колькасці і дзясятае часткі? Суботнікі, ініцыяваныя дзяржаваю, таксама нельга браць у разылік, бо яны носяць прымусовы характар. І традыцыі самадапамогі ў вясковых ашчынах, больш вядомыя беларускім адраджэнцам пад называю «талака», тут таксама ні пры чым.

## СПАЖЫВЕЦКАСЦЬ ЯК ПРАЯВА ПОСТКАМУНІСТЫЧНАГА СЫНДРОМУ

Посткамуністычны сындром, які дагэтуль перажывае беларускае грамадзтва, выяўляеца ў адсутнасці веры ў калектывнае дзеяньне, падзеньні індэксу даверу, атамізаванасці грамадзтва. У пачатку 1990-х гг. нам у спадчыну ад СССР дасталіся паралізаваныя партыйна-прафсаюзныя ўтварэнні з парэшткамі грамадзянскае супольнасці (асацыяцыі бардаў, творчыя саюзы і нефармальныя рухі). З гэтага сацыяльнага матэрыва імгненна сканструяваць на заходні ўзор функцыянальную грамадзянскую супольнасць не атрымала.

Такі ня надта вясёлы для Беларусі вынік наўрад ці быў запраграмаваны падданіцкай палітычнай культурай, эканамічным крызісам і асаблівасцю «бізантыйскага архетыпу сацыяльнага дзеяньня». Рэч у tym, што ў канцы XX ст. і куды болей паспляховыя з пункту гледжаньня сацыяльнага капіталу краіны Заходній Эўропы і ЗША сталі вельмі востра адчуваць крызіс сацыяльных сувязяў. Ня будзем паўтараць вядомыя ідэі дасылднікаў П. Бурдзье і Р. Патнэмі, якія прыйшлі да высновы, што нават у пратэстанцкіх ЗША партыі і НДА сутыкнуліся з проблемай арганізацыі людзей на агульную справу. Заўважым толькі, што крызіс недахопу сацыяльнага

капіталу ў пачатку 1990-х гг. займеў глябальную тэндэнцыю. Альтруізм і грамадзкі ўдзел як каштоўнасці адкрытых грамадзтваў сталі выглядаць анахранізмам. Ад часу фармаванья ў разыўтых капітальністичных краінах грамадзтва ўсеагульнага дабрабыту (па заканчэнні II Сусветнай вайны ў ЗША і Заходній Эўропе адбываецца бум спажывецтва) паводзіны грамадзянаў сталіся куды болей мэркантыльнымі і прагматычнымі.

## «НАГА Ў ДЗЬВЯРОХ»

У гэтым звязку «паталягічнае» разыўці ў грамадзянскае супольнасці ў незалежнай Беларусі не выглядае выняткам з правілаў. Адчужаныне масаў ад грамадзкага ўдзелу і неахвота самаарганізоўвацца прадыктаваныя жаданьнем людзей спажываць як мага куды больш не зьяўляючы агульніцтва. Адсутнасць трывалых структураў грамадзянскае супольнасці і дэградацыя сацыяльных сувязяў абудзіла імклівы распаўсюд спажывецкіх каштоўнасцяў. Новыя клясывыя і сацыяльныя канфлікты больш не зьяўляюцца агульніцтвам да палітычных зменаў, паколькі грамадзянэ скіроўваюць сваю энэргію на пагоню за разрэкламаванымі таварамі. Заклікі апазыцыйных палітыкаў «выйсьці на плошчу», «паўдзельнічаць у антыурядавай дэмансстрацыі» не знаходзяцца падтрымкі ў спажыўцоў ня толькі з прычыны слабай інфармаванасці беларусаў. У гэту самую неінфармава-

насць насельніцтва цяжка паведыць. Паводле афіцыйных звестак, лік карыстальнікаў Інтэрнэту ў краіне складае больш за чвэрць насельніцтва. Проста рацыянальны спажывец ніколі не рызыкне сваім матэрыяльным становішчам дзеля мітычнае будучыні. Калі казаць проста, грамадзянаў ня змусішь на радыкальныя крокі, паколькі цана няўдачи будзе неапрайдана высокай.

У Беларусі склалася сістэма сучаснага фэадалізму, калі матэрыяльны дабрабыт залежыць ад адданасці рэжыму. У такім разе паўстае праблема стратэгіі абуджэння грамадзтва.

Сацыяльную апатью суайчыннікаў нельга тлумачыць выключана з пазыцыяў вульгарнага гісторычнага дэтэрмінізму, паколькі ў час інфармацыйнага грамадзтва канструяваныне сацыяльных сетак адбываецца імгненна. Прыгадаем хіба толькі самаарганізацыю пратэстоўцаў на плошчы Каліноўскага Менску падчас апошніх прэзыдэнцкіх выбараў. На пляцы былі прадстаўленыя ня столькі сябры палітычных партыяў і каляпалітычных НДА, колькі сацыяльна актыўныя грамадзяне. Зразумела, большасць зь іх прыходзіла на беларускі майдан не паасобку, як бы гэта хацелася сёньняшнім уладам, а вялікім кампаніямі. Раушчансць і перакананасць у сваёй рацыі сілкавалася з інтэрнэт-навінаў, гарачых абмеркаваньняў на форумах і сустрэчах з апазыцыйнымі кандыдатамі. Адчужаныне прыналежнасці да актыўнай і маральнай часткі грамадзтва аб'ядноўвала прадстаўнікоў новых структураў грамадзянскай супольнасці ў адну сілу. Зрэшты, гэта сіла, хоць і ня поўнасцю раскрыла ўласныя пратэстныя патэнцыялы, але не пакінула шанцаў уладам на легітымацию.

Ананімныя героі плошчы часова сышлі з публічнае прасторы, але сфармавалі вэктар разыўціца новае грамадзянскае супольнасці. Адчужанасць беларусаў ад грамадзкага і палітычнага ўдзелу можа пераадольвацца паступова, праз рэалізацыю стратэгіі «нага ў дзьвярох», то бок пакрокавага

Беларускі электаральны працэс — у колькасным пляне зъява цікавая: стабільная яўка грамадзянаў падчас выбараў любога ўзроўню складае болей за 50 %. Лік зайздросны для краінаў Заходняй Эўропы, дзе назіраецца падзеные цікаўнасці грамадзянаў да выбараў. Разам з тым, магчымасці грамадзянскага ўдзелу для беларусаў на галасаваньні і заканчваюцца. Сённяшнія ўлады не зацікаўленыя ва ўцягненіі грамадзянаў у працэс прыняцця рашэнняў, паколькі гэта абумоўлівае ўдзел у заканатворчых і палітычных працэсах. Нягледчы на адсутнасць веры ў эфектыўнасць узъдзеяньня, грамадзкая ініцыятывы маюць месца і ў нашай краіне.

На старонках «Асамблеі» ўзгадваюць прыклады грамадзкой актыўнасці, спробы грамадзянска-га ўдзелу, а таксама прычыны падтрымкі насельніцтвам разнастайных ініцыятываў самі актывісты трэцяга сэктару.

Уцягненія шырокіх сацыяльных слоў у грамадzkую актыўнасць.

## КАЛЕКТЫЎНАЕ ДЗЕЯНЬНЕ – ЛЕКІ АД АПАТЫ

Беларуская «Салідарнасць» пачнела з адчуваньня спрычыненасці да агульнае справы. Аднак гэта не азначае, што ад грамадзянаў варта чакаць маштабных акцыяў пратэсту і масавых выхадаў на вуліцу. Агульная справа — ня столькі зъмена лукашэнкаўскага рэжыму, колькі паўставанье якасна новага грамадзства, якое не дапусціць у будучым аўтарытарнага адкату. Пачынаць пераўтварэньні варта на самым нізівым узроўні, прапаноўваючы людзям ня ўдзел у рызыкоўных акцыях, у выніку чаго яны могуць страціць сродкі да існаванья. Напачатку варта далучыцца да якога-небудзь мерапрыемства, якое ня мае палітычнага адценення. Каштоўнасць такога калектыўнага дзеяньня ў тым, што падчас ажыццяўлення сваёй ініцыятывы людзі абрастаюць сацыяльнымі сувязямі, а таксама атрымліваюць рэальныя вынікі.

# Ударым подпісамі па бездарожжы і бюрократызму!

*Бліц-пытаньне грамадзкіх лідэраў*

## АПЫТАНЬНЕ

1. Якая існуе ў вашым рэгіёне магчымасць узъдзейнічаць на прыняцце рашэнняў: рэфэрэндум, усенароднае абмеркаванье, грамадзкая слуханьні, лісты і запыты да дэпутатаў, акцыі?
2. Прывядзіце разгорнуты прыклад грамадзкай актыўнасці насельніцтва ў вашым рэгіёне.
3. Ці ведаце вы людзей у вашым рэгіёне, зацікаўленых у павышэні грамадзянскай актыўнасці? Прадстаўнікамі якой сферы яны з'яўляюцца (чыноўнікі, бізнесмэны, палітычныя партыі і г. д.)?
4. Назавіце прычыны падтрымкі/непадтрымкі сярод насельніцтва вашых грамадзкіх ініцыятываў.

**Ірина Лаўроўская, былая кіраўніца ліквідаванай грамадзкой арганізацыі «Стары горад», доктар архітэктуры:**

1. Узъдзейнічаць на прыняцце рашэнняў уладамі магчыма ўсім спосабамі — гэта і рэфэрэндум, і усенароднае абмеркаванье, і грамадзкая слуханьні, лісты і запыты да дэпутатаў, акцыі. Праўда, мясцовыя рэфэрэндумы ў Берасці пакуль не праводзіліся. Мы ішлі ў гэтым кірунку, пытанье датычылася забудовы цэнтральнай часткі гораду. Мясцовы рэфэрэндум як форма ня здысейсьнілася, але я лічу, што гэта цалкам магчыма, калі будзе кансалідацыя грамадзтва па нейкай проблеме.

**Працяг на стар. 10**

## НЕАБАВЯЗКОВЫЯ ПРЫКЛАДЫ

Прыклад № 1. Мерапрыемства супраць перайменавання вуліцаў у сталіцы можа ісці не паводле звыклага сцэнару з флэш-мобамі, акцыямі пратэсту, затрыманнямі і адміністрацыйнымі пакараннямі. Наадварот, паколькі мы ня ў сілах перашкодзіць уладам у реалізацыі іх намеру, то можна ім «дапамагчы», давёўшы лічбы падтрымкі да абсурду. Напрыклад, сабраць вялікую колькасць подпісаў за перайменаванне вуліцы Леніна ў вуліцу Ўладзімера Ўльянова. У гэтым выпадку інструментам кансалідацыі людзей вакол якой-небудзь ініцыятывы можа быць гумар.

Прыклад № 2. Патрабаваньне ад мясцовых уладаў выконваць сацыяльныя стандарты. Паколькі нідзе гэтыя стандарты рэальна не выконваюцца, то разгарнуць акцыю па пытаньні «колькасці памывачных месцаў» у грамадзкой лазні, колькасці туалетаў на тысячу асобаў альбо асветленасці вуліцы будзе ня так складана.

## ВЫСНОВЫ


Зразумела, гэтыя прыклады нельга ўспрымаць у якасці наўпроставай інструкцыі да дзеяньня. Больш за тое, у беларускім тэатры абсурду можна быць затрыманымі міліцыянтамі нават за калектыўнае спажыванье марозіва насупраць рэзыдэнцыі презыдэнта. Варта адзначыць, што падчас рэалізацыі любой НЕПАЛІТЫЧНАЙ ініцыятывы магчыма разбудаваць шырокую сацыяльную сетку. Як вынікае з дасьледаваньяў па сацыяльным уплыве, адным з асноўных фактараў змены грамадзкой думкі з'яўляюцца зусім ня СМІ, а меркаваныні аўтарытэтных асобаў, якія, дарэчы, могуць уваходзіць у вашую сацыяльную сетку.

І яшчэ, людзям заўжды прасцей паставіць съвечку на вакно ў Дзень салідарнасці, чымся ўдзельнічаць у несанкцыянаванай акцыі. Такі крок можа даць чалавеку адчуваньне тоеснасці з іншымі, а гэта значыць — заклассыці падмурак для далейшых дзеяньняў.

**Раман Крычаўскі**

Праця са стар. 10

# Ударым подпісамі па бездарожжы і бюракратызьме!



Што тычынца лістоў да чыноўнікаў, дэпутатаў, то звычайна яны адпісваюцца. Аднак практыка паказвае, што такім чынам усё ж можна прыйсці да кампраміснага рашэння, скіраваць яго ў пэўны бок.

2. Мы зараз вядзём перапіску з чыноўнікамі па пытаннях забудовы тэрыторыі калія абласной бібліятэкі. Бібліятэка гэтая была пабудаваная ў 60-я гады мінулага стагодзьдзя на скрыжаванні дзвюх цэнтральных вуліц. І акурат там праходзіць лінія, якая вызначаецца як горадабудаўнічы помнік XIX ст. Бібліятэка размешчалася ў сквэры за 200–300 метраў ад університету. Будаўнічая фірма «Облик» вырашыла на месцы гэтага сквэру ўзвесці жылы дзесяціпавярховік з падземным паркінгам. Такім чынам, гэты дом перакрыў і зьнішчыў тэрыторыю адпачынку, зялёную зону калія бібліятэкі. Супраць такога будаўніцтва выступілі многія гараджане, працаўнікі бібліятэкі і нават вэтэраны. Раней бібліятэкай быў вайсковы шпіталь, а зараз у будынку шпіталю плянуюць зрабіць съедчы ізалятар, а цудоўны парк таксама хочуць забудаваць дамамі. Людзі запратэставалі, бо разумеюць, што жыць на вузкіх вуліцах сярод смуроду аўтатранспарту будуть яны і іх дзеци. Формы ўзьдзеяння на ўлады існуюць, і людзі пра іх ведаюць. Нам важна аб'ядноўвацца вакол нейкай проблемы, але ў грамадzkіх лідэрару часам проста не хапае сілаў і імпету змагацца з чыноўнікамі.

Як прыклад грамадzkай актыўнасці можна прывесці і дыскусію ў прэсе па праблеме азелянення гораду. Эклягічная сітуацыя ў Берасці за апошнія гады значна пагоршылася. Камунальныя службы высякаюць старыя дрэвы цэлымі вуліцамі, на іх месцы садзяць маладыя дрэўцы, але ні ценю, ні кіслароду гэтыя дрэўцы пакуль не даюць. І зараз ці не штотыдзень гэтыя пытанні асьвятляе мясцовая прэса. Дарэчы, былі ў газетах і матэрыялы па выніках грамадzkіх слуханьняў з - удзелам чыноўнікаў наконт забудовы гораду і яго азелянення.

3. Адназначна ў павышэнні грамадzkай актыўнасці не зацікаўленыя палітычныя партыі. Нават у вышэйапісанай сітуацыі зь бібліятэкай людзі

з'яўрталіся да палітычных партый, але іх кіраўнікі толькі адмахваліся. Грамадzkія арганізацыі з'нішчаныя, і працаўнікі ад імя незарэгістраванай арганізацыі зараз вельмі складана ды ю небясьпечна. Магу сказаць, што ў пэўным сэнсе ў грамадzkай актыўнасці зацікаўленыя чыноўнікі. Нам удалося давесці да чыноўнікаў гарадзкога ўзроўню, што актыўныя грамадзяне, якія выступаюць са сваімі працягомі, дапамагаюць ім выяўляць і вырашыць гарадzkія праблемы. Чыноўнікі баяцца, але разумеюць, што актыўныя грамадзяне — гэта сапраўды моцны рэсурс для вырашэння проблем.

4. Грамадзяне не падтрымліваюць ініцыятывы, калі пытаныні конкретна іх не датычацца. Дальнабачныя мэты і лёзунгі палітычных партый не заўсёды зразумелыя людзям. Іншая спрэва, калі ініцыятыва закранае чалавека, яго сям'ю, дом, інтарэсы.

**Віталь Амяльковіч, грамадzkі актыўіст, г. Слуцк.**

1. Наладзіць маштабнае грамадzkое абмеркаванне па нейкім пытанні ў нас досьці складана. Далучыць да грамадzkіх ініцыятыў прадстаўнікоў улады — таксама. Мы неаднаразова з'яўрталіся ў гарыканкам, запрашалі чыноўнікаў на культурніцкія мерапрыемствы, падавалі заявы на афіцый-

ны дазвол, але нікага станоўчага адказу ніколі не было. Таму толькі афіцыйныя запыты і лісты маюць нейкое ўздзеянне, бо чыноўнікі мусяць адказваць на іх у абазначаны законам тэрмін. Сёлета зімой у нас была акцыя прадпрымальнікаў, яны сустрэліся з - намеснікам мэра па эканоміцы... Але нічога гэта не вырашила, бо ўсе адпраўляюць да вышэйшага кіраўніцтва, і прапрацьвяць гэта кола немагчыма.

2. Апошняя прыклады грамадzkай актыўнасці жыхароў Слуцку — акцыя прадпрымальнікаў у лютым. Філія ГА «Таварыства беларускай мовы» выступіла з ініцыятывой беларусізацыі грамадzkага аўтатранспарту. Ім, дарэчы, хапіла адной заявы ў мясцовы аўтапарк, кіраўніцтва якога пайшло насустречу. Апроч гэтага можна ўзгадаць хіба што культурніцкія акцыі ды імпрэзы.

3. Асабіста я ведаю людзей, якія зацікаўленыя ў тым, каб грамадзянская актыўнасць развязвалася, але, на жаль, гэта не чыноўнікі. Мне падаецца, што апошняя наауглі не зацікаўленыя ў ініцыятыве зьнізу. У Слуцку часцей зь нейкімі ініцыятывамі выступаюць сябры Таварыства беларускай мовы, партыі БНФ, зредку нейкую ініцыятыву прайяўляюць шараговыя грамадзяне.

4. Памятаю, сацыял-дэмакраты зьбіралі подпісы за вызваленіе Аляк-

сандра Казуліна... Збольшага падтрымкі гэтыя ініцыятывы ў шырокіх колах не знаходзяць. Людзі пасіўныя, кожны жыве сваім жыццём, сваім інтэрэсамі. Адкрытую грамадzkую пазышью людзі выказваць баяцца. Нават на культурніцкія сустрэчы прыходзяць нямногія, хаяць па абвестках шмат тэлефанаваньняў. Адзінае — актыўнасць крыху павышаеща падчас значных палітычных падзеяў кшталту выбараў. Вось у бліжэйшы час чакаем Аляксандра Мілінкевіча з візитам. Калі палітык прыяжджае лёгтасць, людзі ставіліся нармальна, але ініцыятыў, каб нешта рабіць сумесна, не было. Пабачым, якая будзе рэакцыя гараджан зараз.

**Валер Мацкевіч, грамадzkі актыўіст,  
Барыс**

1. У нашым, як і ў любым іншым, рэгіёне Беларусі існуе адзіная, на маю думку, схема, пры якой ствараецца магчымасць хоць неяк упłyваць на прыняцце рашэнняў ці на іх зъяненінне. Каб зусім не загнушаць ад усіх тых захадаў, якія робяцца не на нашу карысць, неабходна актыўна, гучна, юрыдычна граматна, кансалідавана і досыць навязыліва прапаноўваць сваю думку да разгляду. Час паказвае, што рэфэрэндум, усенароднае абл меркаваньне, грамадzkія слуханы, лісты і запыты да дэпутатаў не прыносяць нікага плёну. А запыты да марыянэтачных дэпутатаў маюць зараз нават па законе фармальныя характеристары. Таму застаецца толькі актыўна «палохаць» улады зборам подпісаў у падтрымку тых ці іншых ініцыятываў. Выходзіць на вуліцы і арганізоўваць людзей у грамадzянскія супольнасці, якія б маглі хоць неяк адэкватна адстойваць свае інтэрэсы (скарыгі, заявы і г. д.).

2. Прыклад грамадzkай актыўнасці, якая мела плён: у Магілёве зьбіраліся подпісы ў падтрымку будаўніцтва ратушы. Сабраныя подпісы паўплывалі на зъяненінне папярэдняга рашэння аб невылучэнні сродкаў на гэтую мэту. Ратушу будуюць. Зьбіраліся подпісы і супраць будаўніцтва АЭС пад Горкамі. Мясцовыя актыўісты распачалі кампанію інфармаваныя насељніцтва і збору подпісаў. Праз пэўны час улады адмовіліся ад папярэдне вызначанага месца будаўніцтва. А страйк кіроўцаў маршрутных таксі і акцыі прадпрымальнікаў у цэльм прывялі да адтэрмінукі пераводу іх у іншы юрыдычны статус.

3. У павышэнні грамадzянскай актыўнасці найперш зацікаўленыя актыўісты розных грамадzkіх рухаў і проста актыўныя людзі, якія не жадаюць плыць па плыні.

4. Сярод прычын падтрымкі ініцыятыў я могу называць поўнае ці частковае супадзенне інтэрэсаў з большай часткаю грамадzства, актуальнасць проблемы, адчуваюне несправядлівасці з боку уладаў. А прычыны таго, што многія грамадzkія ініцыятывы ўсё ж не знаходзяць водгуку ў грамадzстве, на маю думку, палягаюць у страху быць супраць систэмам, у неінфармаванасці аб дзейнасці НДА, палітычных партыяў, рухаў, ініцыятываў, дрэнны маніторынг грамадzства з боку актыўістаў; на варта забывацца і на тое, што беларусы замыкаюцца на ўласным жыцці і не цікавяцца тым, што адбываецца па-за межамі іх малянецкага свету.

**Яўген Пугач, грамадzkі актыўіст,  
Смалявічы**

1. Цяпер няма анікіх магчымасцяў узьдзейнічаць на тыя рашэнні, што прымае ўлада. Хіба што зьбіраць подпісы жыхароў гораду па пэўных пытаннях.

2. Прыкладаў грамадzkай актыўнасці насељніцтва ў Смалявічах фактычна няма. Адзінае — у 2007 годзе ў цэнтры гораду, на вул. Савецкай, пачалі будаваць жылы дом. Пазытыў, з аднаго боку, а з іншага — дом пачалі будаваць у двары ўжо існых дамоў. Прывчым павінны былі пачынаць адразу ж будаваць і другі побач з першым. А ў двары гэтym не было дзіцячых пляцовак, паркоўкі для аўто. І ў летні час халодная і гарачая вада не даходзіла да 4–5-га паверху, а калі і даходзіла, то зь вельмі малым напорам. Некаторыя, больш актыўныя, жыхары пачалі зьбіраць подпісы супраць будаўніцтва. Але гэта не дапамагло. Райвыканкам ігнараваў жыхароў, Мінабліўканкам перасылаў лісты ў райвыканкам. Адміністрацыя таксама не адказала. У выніку пабудавалі гэты дом, і ўжо заканчваецца будаўніцтва другога. Хаяць і праводзілася сустрэча жыхароў гэтых дамоў з прадстаўнікамі выканкаму. Але ім сказалі, што будавалі і будзем будаваць! І ўсё!!!

3. У павышэнні грамадzянскай актыўнасці зацікаўленыя прадстаўнікі палітычных партыяў і арганізацый, а таксама некаторыя незаангажаваныя ў палітыку людзі, якія хочуць нешта зъяніць, але не ведаюць як і баяцца «падстаяўляцца».

4. Падтрымліваюць грамадzkія ініцыятывы тая, хто асабіста знаёмы з прадстаўнікамі дэмакратычнай супольнасці і калі проблема канкрэтна датычыцца людзей, закранае іх інтэрэсы. Абыякавасць да грамадzkай дзейнасці можна патлумачыць тым, што людзі думаюць толькі пра сябе і сваю сям'ю — то бок іх хвалююць толькі ўласныя інтэрэсы. А дзяржаўная прапаганда гэтаму спрыяе, бо актыўістамі створаны імідж «ворагаў народу», людзям даводзяць, што ўсе мы «прадаліся амэрыканцам».

**Арцём Лява, журналіст, грамадzkі актыўіст, г. Менск**

1. Адзіны дзеісны зараз сродак уздзейніння на ўладу (прынамсі быў не-калькі гадоў таму) — афіцыйныя лісты і запыты. Магчыма, гэта не на многае ўплывае, але нагадвае уладам, што ў людзей ёсьць правы, а ў чыноўнікаў — пэўныя абавязкі. Некалькі гадоў таму жыхары Серабранкі — раён Менску — зьбіралі подпісы за захаваныя 8-га маршруту аўтобуса. Тады яны свайго дамагліся. Звычайна ж нейкай актыўнасць прайяўляеца толькі падчас выбарчых кампаній. Ёсьць шэраг асобаў, якія з свайіх ініцыятыў разносяць па паштовых скрынках інфармацыйную прадукцыю — газеты, улёткі.

2. Ёсьць у нас для жыхароў мікраўнасці свая газетка «Вольная Серабранка», якая выходзіць штомесяц. Выпускае яе з уласнай ініцыятывы невялікае кола грамадzkіх актыўістаў.


3. У павышэнні грамадzkай актыўнасці зацікаўленые ўсё грамадzства, але гэта зацікаўленыя прайяўляеца ў пэўных сацыяльных групах, прычым толькі тады, калі непасрэдна пашучыцца іх інтэрэсы ці пагаршаецца іх становішча. Напрыклад, прадпрымальнікі пасяля выхаду Указу № 760, пэнсіянеры пасяля павышэння коштаванія на прайезд, донары пасяля пазбаўлення іх ільготаў. Сярод людзей расце нездаволенасць, але большасці хочацца, каб іх інтэрэсы абаранілі прафесійныя палітыкі. А апошняя без шырокай грамадzkай падтрымкі таксама ня могуць дайць рады.

4. Не падтрымліваюць ініцыятывы грамадzянне з прычыны апаты да ўсяго, што знаходзіцца па-за межамі іх жыцця, страху «патрапіц у палітiku»; ёсьць тут і такія фактары, як уласныя інтэрэсы і камфорtnасць, а гэтым ня кожны гатовы ахвяраваць.

# Прадпрымальніцкі рух Беларусі

*Апошняе*

*прадпрымальніцкае  
папярэднісаныне*



Цяпер беларускія прадпрымальнікі ўяўляюць сабой ня толькі бізнесовы сэктар. Неспрыяльныя ўмовы працы (забарона на наёмных працоўных, увядзенне ПДВ і г.д.) вымусіла дробных прадпрымальнікаў аб'ядноўвацца і змагацца за свае правы. Разам з tym страйкі бізнесоўцаў, хаця і выклікалі спачуваныне і маральную падтрымку з боку грамадзянаў, ня здолелі ператварыцца ў масавы рух і ахапіць большую частку прадстаўнікоў свайго сэктару. Пратэсты прадпрымальнікаў у чарговы раз завяршыліся без істотных вынікаў.

Паводле заходніх сацыялагічных тэорый, грамадзкія рухі разглядаюцца з пункту гледжання трох парадыгмаў: калектыўных паводзінаў, калектыўнага дзеяньня (тэорыя мабілізацыі рэурсаў) і канцэпцыі ідэнтычнасці (новых грамадзкіх рухаў).

Тэорыя калектыўных паводзінаў (грамадзкія рухі) узьнікла на Захадзе ў 1950–1960-х гг. Амерыканскі сацыёлаг Нэйл Смэлзэр (Neil J. Smelser) вызначыў калектыўныя паводзіны як «адносна

стыхійныя і неарганізаваныя паводзіны групы людзей, якія рэагуюць на навызначаную ці пагрозлівую ситуацыю». У ролі такай пагрозлівой ситуацыі могуць выступаць хуткія сацыяльныя зъмены: эканамічны крызіс, міграцыя і г.д. З гэтага пункту гледжання калектыўныя паводзіны не адпавядаюць норме (усталіваным стандартам) і адрозніваюцца ад штодзённай дзейнасці людзей. Недахоп гэтай тэорыі — ігнараваныне сацыяльна-палітычнага контэксту грамадзкай актыўнасці.

Тэорыя калектыўнага дзеяньня (мабілізацыя рэурсаў) паўсталала ў Амерыцы як рэакцыя на аблежаванасць тэорыі калектыўных паводзінаў у адэватнай інтэрпрэтацыі масавых пратэстаў у ЗША ў 1960–1970-х гг. Згодна з гэтай тэорыяй, адзначае расейскі сацыёлаг Цэпілава, «незадаволенасць мусіць разглядацца ў найлепшым выпадку як другасны фактар. Усе тыпы грамадзтва валодаюць дастатковым патэнцыялам незадаволенасці для развіцця грамадзкіх рухаў, аднак узынкненне руху за-

лежыць ад рэурсаў, якімі валодае грамадзтва, і мабілізацыйных магчымасцяў арганізацыі па іх далучэнні і выкарыстанні». Рэсурсы ўлучаюць матэрыяльны і чалавечы патэнцыял. У залежнасці ад таго, як рэалізуваюцца існыя рэсурсы, будзе развязвацца грамадзкі рух.

Паводле канцэпцыі новых сацыяльных рухаў, крыніцай актыўнасці зъяўляюцца не эканамічныя праблемы, а якасць жыцця. То бок грамадзкі рух паўстае як адказ на дыктат дзяржаўнай улады і сродкай масавай інфармацыі. Асаблівасцю гэтых рухаў зъяўляецца няклясавасць удзельнікаў і скіраванасць не на змену сацыяльнай сістэмы, а на змену сацыяльных і культурных каштоўнасцяў. Сюды адносяцца экаялагічныя, феміністычныя рухі і г.д.

Для аналізу ситуацыі зь беларускімі прадпрымальнікамі выкарыстаем тэорыю калектыўнага дзеяньня. Пры аналізе грамадзкіх рухаў з пункту гледжання гэтай тэорыі выкарыстоўваюць чатыры аспекты мабілізацыйнага працэсу: рэсурсы, мабілізацыя, арганізацыя

і вынік. Разгледзім гэтыя пункты падрабязьней.

Прадпрымальніцкі рух у Беларусі паўстаў у 1998 г., калі адбыўся першы агульнанацыянальны страйк. Як адзначаюць паліtolягі, з гэтага часу прадпрымальніцкі рух так і ня стаўся масавым. З аднаго боку, існуюць чыньнікі, якія не спрыяюць раззвіццю прадпрымальніцкага руху (як, у прынцыпе, і ўвогуле грамадzkім рухам). Па-

*На сёняшні дзень у  
Беларусі  
зарэгістравана каля  
200 тысячаў  
індывідуальных  
прадпрымальнікаў,  
што само па сабе  
съведчыць пра вялікі  
чалавечы патэнцыял*

колькі гэтыя чыньнікі зьяўляюцца агульнавядомымі, то спыняща на іх падрабязна няма патрэбы. Адзначым толькі наступныя нэгатыўныя тэндэнцыі: супэрперсаналізацыя ўлады, абмежаваньні і кіраванасць у дзеянасці структураў грамадзянскай супольнасці, фармалізацыя правоў і свабодаў, а таксама замацаваньне аднабаковай камунікацыі паміж уладай і грамадствам.

З другога боку, прадпрымальніцкі рух мае досыць вялікія рэсурсы. Па-першае, яго раззвіццю спрыяе сама сітуацыя незадаволенасці дзеяньнямі ўладаў. На працягу доўгага тэрміну штогод адбываюцца акцыі пратэсту. Да прыкладу, у 2000 г. страйковалі супраць зносу шапікаў, у 2003 г. — супраць касавых апаратоў, у 2005 г. — супраць ПДВ, у 2008 г. — супраць увядзення ўказу аб найме на працу толькі сваякоў.

Па-другое, на сёняшні дзень у Беларусі зарэгістравана каля 200 тысячаў індывідуальных прадпрымальнікаў, што само па сабе съведчыць пра вялікі чалавечы патэнцыял. Апроч таго, на фоне неприманыя ўладаў прадпрымальнікі маюць маральную падтрымку іншых катэгорыяў грамадзянаў, якія таксама мысляць апа-

зыцыйна. Калі ўзагадаць акцыі пратэсту дробных бізнесоўцаў, то яе ўдзельнікамі былі ня толькі гандляры, але і партыйныя лідэры, актыўная моладзь і г.д.

Калі казаць пра матэрыяльныя рэсурсы, то прадпрымальнікам лягчай знайсьці ўнутраныя рэсурсы фінансаванья, чым для іншых структураў грамадзянскай супольнасці. Апроч таго, прадстаўнікі прадпрымальніцкага руху маюць магчымасць далучаць зьнешнія рэсурсы.

Яшчэ адным рэсурсам, які можа спрыяць раззвіццю прадпрымальніцкага руху, — гэта незалежныя мас-мэдія (у большасці сваім віртуальным СМИ). Аднак трэба ўлічваць, што ў малых гарадах Інтэрнэт не карыстаецца папулярнасцю. У выніку ў рэгіёнах назіраецца недастатковая інфармаванасць як саміх прадпрымальнікаў, так і іншых катэгорыяў грамадзянаў.

Як бачна, прадпрымальніцкі рух мае шмат рэсурсаў для свайго раззвіцця, аднак не карыстаецца імі належным чынам.

Наступны аспект — гэта мабілізацыя, куды адносяцца спосабы стварэння магчымасцяў для мабілізацыі, удзельнікі руху і іхняя роля. На цяперашнім этапе спосаб мабілізацыі — гэта разнастайныя акцыі пратэсту, якія адбываюцца пасля чарговага, дыскрымінацыйнага для ІП, указу презыдэнта. Аднак акцыі пратэсту съюзаць пасля невялікіх саступак з боку ўладаў (варта ўзгадаць, што гэтыя саступкі звычайна дзеяния ўважаюць невялікія часе тэрмін і ў выніку дыскрымінацыйныя змены ўсё роўна адбываюцца).

Апроч таго, у асяродку саміх прадпрымальнікаў адсутнічае салідарнасць. Сёлетнія выступы не былі падтрыманыя ў малых гарадах, паколькі ў рэгіёнах большасць ІП ня маюць наёмных працоўных. Іншы прыклад — судовыя працэсы «чатырнаццаці». Хаця суд над моладзьлю адбываўся за ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў, далей прысутнасці лідэраў прадпрымальніцкага руху на судовых працэсах падтрымка з боку прадпрымальнікаў не пайшла. У дадатак адзначым, што басейн рэкрутацыі

прадпрымальніцкага руху — гэта вялікія гарады; рэгіёны ж, у большасці выпадкаў, выпадаюць з гэтага працэсу.

Адсюль вынікае, што прадпрымальніцкі рух мае вялікі патэнцыял рэсурсаў, але адчувае праблемы з сацыяльным капіталам, які б здолеў мабілізаваць больш, чым 2 тысячы чалавек на акцыі пратэсту.

Яшчэ адзін аспект калектыўнага дзеяньня — арганізацыя ўзаемадзеяньня паміж удзельнікамі руху. У гэтым пляне існая барацьба за лідэрства і адсутнасць кансалідацыі ўнутры руху таксама не спрыяюць мабілізацыі. Узгадаць хача б аблеркаваньне ініцыятывы па правядзенні дробнымі бізнэ-

*Сёлетнія выступы  
не былі  
падтрыманыя  
ў малых гарадах,  
паколькі ў рэгіёнах  
большасць ІП ня  
маюць наёмных  
працоўных*

соўцамі страйку падчас працы Ўсебеларускага народнага сходу ў 2006 г. Тады ў чарговы раз выявілася існаваньне супрацьлеглых пазыцыяў у актывісту прадпрымальніцкага руху. Частка актывісту называла ініцыятараў страйку правакатарамі. Тыя ў адказ казалі: «Калі б ня страйкі, прадпрымальнікі даўно былі б на съметніцы гісторыі».

Чацвёртым аспектам зьяўляецца вынік. Выкананьне гэтага пункту, па-сутнасці, адсутнічае. Як адзначалася вышэй, сама палітычная сітуацыя не садзейнічае эфектыўнасці грамадzkіх ініцыятываў.

Такім чынам, страйкі прадпрымальнікаў па абароне сваіх правоў гэтай самай абароны так і не прыносяць. А сам прадпрымальніцкі рух пры ўсім патэнцыяле нагадвае кітайскі ўрад, які падчас чарговага абастрэння амэрыканскіх кітайскіх стасункаў 1959–1960-х гг. рэгулярна дасылаў амэрыканцам «апошня папярэджаныні», аднак ніякіх дзеяньняў не рабіў.

Алеся Пабегава

# Спажыванье вырабаў, альбо актыўнасць кіназалі

Беларускае грамадзтва абуджаеца падчас выбарчых кампаніяў. Дысыплінаванае галасаванье суайчыннікаў, падмацаванае пераканаўчымі лічбамі ў 80 і болей адсоткаў, зьяўляецца ці не адзінай легальнай формай выяўлення волі народу. Традыцыйна ад вынікаў галасавання чакаць сюрпрызаў не прынята. Недахоп рэурсаў, кропкавыя рэпрэсіі і адносна новая зьява — беларускае спажывецкае грамадзтва — аб'ектыўна перашкаджаюць грамадзянскай мабілізацыі. Зламаць навязаны ўладамі сцэнар «рэвалюцыі на кухні», у якім грамадзянам адведзеная роля статыстаў, вельмі складана. Падобна на тое, што ў такім варыянце развіцця падзеяў упэўненыя і беларускія палітычныя «вяршкі».

## ЗА ЧЫСЦІНЮ ЖАНРУ Ў БЕЛАРУСКІМ ГАЛІВУДЗЕ

Брутальны разгон мірнай маніфэстациі 25 сакавіка ў Менску стаўсямагчымым з шэрагу прычынаў. Разъбіраць сумнеўныя таленты апазыцыйных драматургаў вулічных шэсцяці, засяроджвацца на псыхалагічных партрэтах галоўных асобаў рэжыму, а таксама абураца «прыхватызацыі» дзяржаўнае маёмасці — справа няудзячная. Закранем іншы аспект. У сьпісе найбольш рэйтынгавых наўінадаў аднаго альтэрнатыўнага інтэрнэт-рэсурсу пазначана, што ў Дзень Волі on-line рэпартаж зь месца правядзення акцыі прачыталі больш за 15 тысяччай чалавек. Колькасць дэмантрантаў, паводле самых съмелых і аптымістычных падлікаў, складала на болей за 5 тысяччай удзельнікаў.

Можа быць, зьдзейсьнілася мара некоторых ідэолягіяў беларускае незалежнасці і 25 сакавіка нарэшце сталася съятам сямейным, якое ня варта адзначаць на вуліцы? Ці прычынай малой колькасці дэмантрантаў сталася ад вечнае беларускае расчараўванье ў сваіх правадырах? Адказ на гэтыя балючыя пытаныні варта шукаць у добрахвотнай адчужанасці беларусаў ад палітычнага ўдзелу. Зь нядаўняга часу гучныя палітычныя працэсы і звыклыя вулічныя шэсці апанэнтаў улады ўспрыма-

юцца грамадзянамі як палітычнае шоў са сваімі драматычнымі петлямі і прадказальнай сюжэтнай лініяй. Разам з тым, нягледзячы на загадзя вядомы фінал, гледачы адчуваюць эмпатию да герояў і чакаюць гэпі-энду. Яно і зразумела: выгадаваныя на эстэтыцы рамантызму, на ваганьнях герояў экзыстэнцыйальных твораў В. Быкава і перабудовачных баевіках, беларусы перажываюць катарсі ад няроўнага змагання «апазыцыі» зь дзяржаўнай машынай. З распаўсюдам інтэрнэту колькасць гледачоў палітычных шоў няўхільна расце. Прадвеснік загібельнія вулічнае актыўнасці — модны ў 2006 г. флэш-мобы з малой колькасцю ўдзельнікаў. Мэтафарай такой актыўнасці можа быць кіназалія, у якой усе гледачы глядзяць адну стужку і ня могуць паўплываць на хаду падзеяў на экране.

Адразу папярэдзім: закіды ў бок актыўістаў-флэшмобераў, якія, без усялякага сумневу, рызыкуюць атрымаць за ўдзел у акцыі суткі альбо быць адлічанымі з університету, — непрыстойны занятак. Гэтае ўсъведамленне, аднак, не тлумачыць прычынаў адсутнасці салідарнасці ў беларускім грамадзтве. Якая можа быць салідарнасць у дачыненьні да герояў кінафільму? Мы ж ведаем, што паводле канонаў Галівуду раней ці пазней усё скончыцца нашай прамагай.

## ВЫБАРЫ Ў БЕЛАРУСІ

Выбары ў Беларусі — гэта не інструмент волевыяўлення грамадзянін, а падстава для арганізацыі агульнанацыянальнага палітычнага шоў. Паколькі выкарыстаныне выключна рэпрэсіўных метадаў кантролю за праявамі іншадумства не заўжды вядзе да патрэбнага выніку, то інструментар уплыву на грамадзтва дапаўняецца палітычным маркетынгам. З гэтай нагоды праводзяцца масавыя пампэзныя шоў падтрымкі дзейснай улады і маштабная рэкламная кампанія «ЗА Беларусь». У выніку шалёнай апрацоўкі электарат мусіць усьвядоміць эфектыўнасць беларускай мадэлі, якая выяўляецца ў стабільнасці і пазытыўнай дынаміцы заробкаў.

Падчас выбарчых кампаніяў органы дзяржаўнай прарапанды ўсяляк намагаюцца стварыць ілюзію самастойнасці выбару грамадзянін. Дысыплінаванае галасаванье выбарцаў у падтрымку афіцыйнага курсу, падмацаванае пераканаўчымі лічбамі ў 80 і болей адсоткаў, выдаецца прарапандыстыкі як вяршыня палітычнае культуры грамадзянін. Астатнія праявы актыўнасці, у тым ліку і ўдзел у некаторых каляпалітычных НДА, часткова забароненыя альбо перасыльнуюцца з выкарыстанынем мінімальнага рэпрэсіўнага апарату. Пад мінімальным выкарыстанынем рэпрэсіўнага апарату варта разумець такія формы ўціску на грамадзянін, якія не выклікаюць вялікага рэзанансу ў грамадзтве. Да прыкладу, адлічэнне палітычнае актыўнага студэнта з навучальнай установы можа быць данесена да грамадзтва як вынік шматразовага парушэння ім дысыплінарных правілаў альбо акаадэмічнай непаспяховасці. Зняволеные партыйных актыўістаў на 15 сутак за арганізацыю альбо ўдзел у несанкцыянованым мерапрыемстве таксама можа быць пададзена праз афіцыйныя

## Пяць мітаў пра грамадзкую супольнасць

З часоў зьяўлення паняцця «грамадзянская супольнасць» яму надаваліся разнастайныя інтэрпрэтацыі. На сёньня гэты канцепт у заходній традыцыі мае ў большасці выпадкаў станоўчую канатацію і тлумачыцца як систэма гарызантальных камунікацыяў грамадзянаў па-за дзяржавай, што пры патрэбе можа супрацьстаяць празмернаму ўмышальніцтву дзяржавы ў жыццё грамадзянаў. На постсовецкай прасторы стаўленне экспертаў да грамадзянскай супольнасці зьяўляецца неадназначным — ад поўнага ўхвалення паводле аналёгіі з заходнім узорам да поўнага адмаўлення і інтэрпрэтацыі гэтага феномену як пагрозы нацыянальнай адметнасці. У выніку паняцце ператварылася ў міталему, якой карыстаюцца і праўладныя, і апазыцыйныя ідэолагі.

### Міт 1. Праўладны. Грамадзянская супольнасць у Беларусі мае адметны шлях.

Да прыкладу, ідэолаг Анатоль Рубінаў у артыкуле «Тупікі крыжовага паходу за дэмакратыю» дэкларуе наяўнасць структураў грамадзянской супольнасці, якія адразыніваюцца ад заходніх: «у нас ёсьць... палітычныя партыі, прафсаюзы і іншыя структуры грамадзянской супольнасці. Канешне, усё гэта пакуль разъвіта ня ў той меры, як на Захадзе. Але і грамадзтва ў нас, на жаль, не такое, як там. [...] Хто не жадае прызнаваць гэты факт, той страус!»

Ну, трэба адзначыць, што ідэология любяць казаць пра адметнасць шляху ня толькі грамадзянской супольнасці, але і ўвогуле беларускага народу. Аднак не бяспечным тут зьяўляецца тое, што на практицы ўладная інтэрпрэтацыя грамадзянской супольнасці прыводзіц да зачысткі непадкантрольных і апазыцыйных структураў грамадзянской супольнасці.

Апроч таго, міт пра адметнасць мае мала агульнага з рэчаіснасцю. Па-першае, праўладныя арганізацыі тыпу БРСМ, РГА «Белая Русь» — гэта хутчэй інструменты скіра-

ваннія грамадзкае актыўнасці ў бяспечнае для ўладаў рэчышча, чым структура грамадзянской супольнасці. А па-другое, як і ў любой дыктатарскай краіне, для Беларусі характэрная слабая грамадзянская супольнасць паводле азначэння. Гэта выяўляецца ў гамагеннасці сацыяльнага асяродку, залежнасці арганізацыі і ініцыятывы ад уладнага цэнтра, страху перад узелам у грамадzkім жыцці.

Тэарэтык грамадзянскае супольнасці Р. Дарэндорф у артыкуле

### Працяг на стар. 15

СМІ як справядлівае пакаранье парушальнікаў грамадзкага парадку. Сапрауды, ці можна лічыць супрэзным пакараньнем утрыманыне ў ізолятары працягласцю 15 сутак, калі ў савецкія часы да такіх мераў прыцягваліся хуліганы і дробныя парушальнікі? Праўда, да той жа грамадзкасці можа не дайсці інфармація пра тое, што асобныя актывісты па выхадзе з вязніцы зноўку знаходзяцца пад пагрозай зняволеня на паўмесяца.

Да мэтадаў кантраляваныя грамадзянаў можна аднесці і пагрозы з боку адміністрацыі установаў, якія абяцаюць не працягнуць тэрмін дзеяння контракту сваіго залішне палітычна абазнанага супрацоўніка. Спектар «мяккіх рэпрэсіяў» у дачыненіі да іншадумцаў надзвычай вялікі і далёка не абмежоўваецца пералічанымі прыкладамі.

### ЧАРКА НА ПАСАШОК

Адна з заўважных тэнденціяў мінулых гадоў — дрэйф Беларусі ў

бок спажывецкага грамадзтва. Спэцифіка беларускага рэжыму палягае ў тым, што кіраўніцтва краіны адчайна намагаецца не дапусціць распаўсюду ліберальных каштоўнасцяў, якія суправаджаюць перасоўванне глябальнага капіталу. Гэтак у краіне захоўваецца дэманстратыўны антыглобалісцкі фасад, за якім хаваецца аблічча капіталізму ў межах нацыянальнай дзяржавы. Адметнасць беларускага канс'юмэрыйму палягае ў тым, што сярэдні беларус ня мае ўласнага бізнесу, ня можа сабе дазволіць пакупку новага нямецкага аўтамабіля і адпачыць у Чарнагорыі. Аднак на ўзроўні ідэалёгіі, якую рэтранслююць салодкімі галасамі прапагандысцкія салаўі, у свой дабрабыт мы пачынаем верыць.

Нясьпеласць структураў грамадзянскае супольнасці ў Беларусі і безадказнасць кіраўнічых элітаў вядуць да небяспечнага замыкання інтарэсаў грамадзянаў на прыватнай сферы. Выходы ў публічнасць з альтэрнатыўнай

нарацый успрымаюцца як пагроза стабільнасці. Вось тут мы набліжаемся да расшыфрукі мэтафоры «гледачы ў кіназалі»: грамадзянам прапаноўваецца камфорт за кошт добрахвотнага адчужання ад палітыкі і грамадзкага ўдзелу.

Пры персаналізаванай дыктатуры Аліксандра Лукашэнкі парламэнт як заканадаўчы орган не ўспрымаецца грамадзянамі ў якасці альтэрнатыўнага цэнтра ўлады. Таму, у адразуненіне ад прэзыдэнцкіх выбараў, чакаць супрэзной мабілізацыйнай хвалі ня варта. Улічваючы неспрыяльную для ўладаў каньюнктуру (рост цэнаў на прадукты харчаваньня, скасаванье сацыяльных ільготаў, непразрыстая прыватызацыя дзяржаўнай уласнасці і г.д.), незалежнае грамадзтва можа дасягнуць пэўных посьпехаў.

А таму, нягледзячы на ўсе загадзя падрыхтаваныя сценары, парламэнцкія выбары 2008 г. абяцаюць быць найбольш яскравай палітычнай падзеяй бягучага году.  
Алег Яцко

# Пяць мітаў пра грамадзкую супольнасць


Працяг са стар. 15

«Дарога да свабоды: дэмакратызацыя і яе проблемы ва Ўсходней Эўропе» адзначаў: «у ідэале грамадзянскай супольнасці ніхто не будзе, яна развіваецца самастойна». У гэтым сэнсе вызначэнне з боку ідэолягіяў адметнага шляху грамадзянскай супольнасці зьяўляеца спробай апраўдання палітыкі ўладаў у дачыненьні да трэцяга сектару.

## Міт 2. Праўладны. Арганізацыі тыпу БРСМ — складнікі трэцяга сектару.

Як адзначаў у сваёй працы «Сучасны сацыяльны канфлікт» Р. Дарэндорф, «першай важнай прыкметай грамадзянскай супольнасці ёсьць шматстайнасць яе складнікаў». Паводле высноваў аўтара, у грамадзтве «існуе маса арганізацыяў і інстытуцыяў, у якіх людзі могуць ажыццяўляць розныя кампанэнты сваіх інтарэсаў». То бок патрэба ў існаванні гетэрагенных інстытуцыяў грамадзянскай супольнасці дыктуеца наяўнасцю мноства інтарэсаў, прадстаўленых актарамі грамадзкой дзейнасці. У выпадку з Беларуссіяй адбываеца нівеллюванне грамадзкага жыцця. Гэтыя тэндэнцыі да аднастайнасці сацыяльнага асяродку сформульованы ў дзяржаўнай ідэалёгіі, у якой аргументавана даводзіца пра неабходнасць кансалідацыі ўсіх грамадзянаў пад адзіным ідэалічным сцягам. Прыкладам такога сцяга зьяўляющаца БРСМ і падобныя яму, якія ініцыявалі і кіруюцца зверху. Падаеца, тут болей падыходзіць наступная фармуліроўка: арганізацыі тыпу БРСМ — складнікі кіраванай грамадзянскай супольнасці (падрабязней на гэтую тэму чытайте ў часопісе «Асамблея» №1 за 2007 г.).

У межах гэтага міту існуе ідэя аб правільных і неправільных арганізацыях. Да правільных адносяцца аўтаданыя і кшталту БРСМ, да неправільных — апазыцыйныя і непадкантрольныя рухі. Тут хоцацца ўзгадаць амэрыканскага тэарэтыка грамадзянскай супольнасці А. Дэ Таквіля, які яшчэ ў



XIX ст. пісаў: «Калі вызначаныя асацыяцыі забароненыя, а іншыя дазволеныя, першыя загадзя цяжка адрозніць ад другіх. Адчуваючы сумненіні, людзі спрабуюць трывамца ў баку ад усіх асацыяцыяў, і складваеца свайго рода агульнае меркаванье, паводле якога ўсялякая арганізацыя зьяўляеца спрабай дзерзкай і амаль супрацьзаконнай».

## Міт 3. Апазыцыйны. Грамадзянская супольнасць супрацьстаіць дзяржаве.

Насамрэч грамадзянская супольнасць супрацьстаіць дзяржаве толькі пры недэмакратычных рэжымах. У дэмакратычных краінах яна выконвае функцыю сувязнога паміж асобай і урадам, але не атаясамліваеца з апошнім. Да таго ж ва ўмовах дэмакратыі ўзаемадзеяньне грамадзянской супольнасці і дзяржавы прыводзіць да плённых вынікаў.

## Міт 4. Апазыцыйны. Дэмакратычныя змены адбудуцца дзякуючы развязвіцю грамадзянской супольнасці.

Дэмакратычныя трансфармацыі зьяўляюцца вынікам ня толькі аўтактычных чыннікаў (сюды можна аднесці стан грамадзянской супольнасці), але і суб'ектычных (то бок суб'ектыўны выбар палітычных актараў). Хаця, вядома, апазыцыйная меншасць, якая зьяўляеца элемэнтам грамадзянской супольнасці, стварае перадумовы для дэмакратыі. Да прыкладу, менавіта прадстаўнікі гэтых, непадкантрольных уладам, меншасцяў артыкулююць не-прыемныя для аўтарытарных

кіраўнікоў пытаныні палітычных вязняў і перасыдуе іншадумцаў, правакуюць пасіўную большасць да актыўных дзеяньняў. Разам з тым, радикальна сцьвярджае беларускі дасьледчык Аляксей Пікулік, «грамадзянская супольнасць ніколі і нідзе не была прычынай дэмакратызацыі, яна ўлучалася ў працэс дэмакратызацыі на больш позніх этапах, зьяўляючыся, несумненна, сур'ёзным фактарам у правядзеніі разёнастайных рэформаў». Мяркуеца, што дэмакратычныя змены адбудуцца ў выніку і грамадзка-палітычных, і індывидуальна-псыхалагічных чыннікаў.

## Міт 5. Агульны. Пра грантасмакаў.

Адразу трэба сказаць, што фінансаваныне разнастайных структураў грамадзянской супольнасці зьяўляеца нармальнай рэччу. Тоэ, што грамадзянская супольнасць нічога не каштует, таксама зьяўляеца мітам. Аднак ва ўмовах, калі яе прадстаўнікі змагаюцца з дыктатарскімі рэжымамі, натуральна, што фінансаваныне на сваю дзейнасць яны могуць атрымліваць толькі з-за мяжы. «Ва ўмовах дэмакратыі, — заўважае украінскі палітык і прафесар Уладзімер Ліцвін, — актыўізм пераходзіць на ўтрыманье ўнутранага бюджету. Гранты, дапамогі, фінансавыя спэцпраекты, вызваленыне ад падаткаў — звычайнія межы дзейнасці грамадзкіх аўтаданін».

Пры гэтым у Беларусі ў большасці выпадкаў мы маєм справу з падсправаздачнасцю перад зынешнім донарам і непразрыстасцю праектаў, якія рэалізуюцца, а часам — і з іх непатрэбнасцю самому грамадзтву. Аднак гэта і зразумела: як можна чакаць эфэктыўнасці і запатрабаванасці ў грамадзтве грамадзянской супольнасці пры яе слабасці, пры спробах уладаў кантраляваць яе, і пры гэтым калі самі грамадзяне баяцца ўдзельнічаць у публічнай сферы?

**Барыс Савянкоў**

# "Адліга" ў стасунках улады і грамадзкіх аб'яднаньняў: Прычыны і пэрспэктывы



## ВЫГІНЫ ВЫБАРЧЫХ ЦЫКЛЯЎ

Выбарчы каляндар у вялікай ступені вызначае дзяржаўную палітыку. Згодна з тэорый палітыка-дзелавых цыкліяў, улада схільная прымаць жорсткія і непапулярныя меры ў фінансавай сферы і ў напрамку рэгуляванья занятасці тады, калі ў краіне не адбываюцца выбарчыя кампаніі. І наадварот, з набліжэннем выбараў улада робіцца больш шчодрая на выдзяленье сацыяльных трансфэртаў, стымулюе рост заробтнай платы ды імкненца да скрачэння беспрацоўя.

Такая залежнасць дзяржаўной палітыкі ад выбарчага календара ўласцівая ўсім урадам, незалежна ад іх ідэялагічнага падмурку. Не выключэнне тут і беларуское кіраўніцтва, якое хоць і не турбуецца за вынікі падліку галасоў, аднак імкненца не прымаць непапулярных рашэнняў у час палітычных кампаніяў, пакідаючы іх на міжвыбарчы перыяд. Напрыклад, у 1995–2006 гг. рост рэальных даходаў насельніцтва заўжды павялічваўся напярэдадні буйных палітычных кампаніяў і замаруджваўся ў час паміж імі.

Зъмены дзяржаўной палітыкі ў залежнасці ад выбарчага календана адбываюцца ня толькі ў гаспадарча-сацыяльных сферах — дзяржаўная палітыка ў галіне рэгуляванья грамадзянскай супольнасці таксама адчувае яго ўплыў. Але залежнасць тут хутчэй адва-

ротная ў параўнаньні са згаданым палітыка-дзелавым цыклем.

Беларуская грамадзянская супольнасць адчуваала некаторае аслабленыне дзяржаўнага ціску ў тыя гады, калі выбарчыя кампаніі не адбываліся — відавочныя паралелі паміж «зацішшамі» у 2002 і ў 2007 г. У гэтыя перыяды беларускія ўлады ня тое каб ставіліся да НДА больш лагодна — яны папросто звярталі на іх менш увагі.

Ды з набліжэннем чарговай палітычнай кампаніі ў выглядзе парламэнцкіх выбараў улады пачынаюць карэктаваць сваю палітыку, больш пільна ставяцца да патэнцыйных крыніцаў дэзарганізаціі. У лік гэтых пунктаў нестаўбільнасці трапляе і грамадзянская супольнасць. Гэта абарочвашае для НДА новымі актамі «зачысткі», больш строгімі актамі заканадаўства, новымі актамі перасыду актыўісту і акцыямі застрашэння, скіраванымі на недапушчэнне далучэння рэсурсаў НДА да барацьбы за ўладу.

Зразумела, што ўлады ў прынцыпе хацелі б' мець абсалютны кантроль над грамадзянскай супольнасцю, а адпаведныя кантрольныя і карнныя органы ў імкнені давесці сваю эфектыўнасць і незаменнасць для рэжыму заўсёды гатовыя да татальнага зьнішчэння непажаданых асяродкаў грамадзянскай актыўнасці.

Але акрамя згаданага выбарчага цыкллю на дзяржаўную палітыку ўпłyваюць і іншыя фактары, сярод якіх не апошніяе месца займаюць зънешнія чыннікі. Сярод іншага, увага замежных суб'ектаў да беларускай палітыкі вымушае нашыя ўлады не пераступаць мяжу прыстойнасці ў дачыненьні да НДА.

## ФАКТАР ЭЎРОПЫ

Адным з важных зынешніх фактараў зьяўляецца дыялёг паміж Беларуссю і Эўропай. Ход гэтага дыялёгу (альбо яго інсценіроўка) вызначае межы дазволенага для беларускага боку. Брутальная і відавочна незаконныя меры супраць НДА могуць выклікаць зрыў «дыялёгу» са стратай магчымасці атрымаць крэдыты і іншыя эканамічныя прэфэрэнцыі з Захаду, а ў скрайніх выпадках могуць справакаваць эканамічныя санкцыі.

У славутым тэксьце «12 прапановаў Эўразыя» пункт аб неабходнасці нармалізацыі становішча НДА быў напэўна ня самым прынцыповым. Значна большая ўвага назіральнікаў і журналістаў была скіраваная на пункты аб неабходнасці вызваленія палітвязняў, павагі да правоў прафсаюзаў і інш. Але ў сілу зьбегу розных акалічнасцяў атрымалася так, што якраз-такі ў напрамку аслабленыня ціску на НДА беларуская ўлада мела больш магчымасць для манэўру. Тут можна было, нічога не страчаючы, паказаць сваю адпаведнасць эўрапейскім стандартам. І хоць ня ўсе з гэтых магчымасцяў былі скарыстаныя, аб'ектыўна трэба адзначыць, што некаторы рух у напрамку паляпшэння становішча НДА быў у 2007 г. зьдзейснены.

## «РАЗРАДКА»

Нягледзячы на звыклае аслабленыне ўціску на НДА ў міжвыбарчы час, у 2007 г. дадатковым штуршком для аслаблення напругі, як ужо зазначана вышэй, стаўся зънешні чыннік — эўрапейскі фактар. Тут лёгка заўважыць падабенства паміж «адлігай» і «разрадкай» у стасунках паміж Савецкім Саюзам і Захадам у 1970-я гг. Тады

таксама аўтарытарны ўрад устрымліваўся ад найбольш жорсткіх дзеяньняў не з прычыны вялікай любові да дэмакратыі, а праз неабходнасць весці перамовы з замежнымі партнёрамі. Натуральна, што сам палітычны рэжым пры гэтым заставаўся нязменным.

Афіцыйная статыстыка съведчыць пра невялікае паляпшэнне сітуацыі з рэгістрацыяй НДА ў апошні час. У 2007 г. было зарэгістравана 100 грамадзкіх аб'яднанняў. Колькасць адмоваў у рэгістрацыі, паводле інфармацыі міністра юстыцыі, не перавысіла 50 выпадкаў. Таксама мала адмоваў у рэгістрацыі было ў першым квартале 2008 г. Дзяржаўныя органы ціпер у большасці выпадкаў выконваюць устаноўлены законам тэрмін для дачы адказу па пытанні рэгістрацыі грамадзкага аб'яднання, а таксама ўстрымліваюцца ад падачы неабгрунтаваных іскаў аб ліквідацыі НДА.

У адрозненіне ад мінулай практикі, ціпер адмовы ў рэгістрацыі звычайна прымаюцца без істотнага адступлення ад нормаў беларускага закона (хоць самі па сабе тыя нормы надзвычай жорсткія і часта не адпавядаюць міжнародным стандартам і практицы). Аднак абуральным выключэннем з гэтай пазытыўнай тэндэнцыі зьяўляюцца выпадкі, калі ініцыятарамі стварэння НДА выступаюць асобы, якія не хаваюць сваго крытычнага стаўлення да сённяшняй кіроўнай групоўкі (сабры апазыцыйных партыяў, палітыкі, праваабаронцы, журналісты не-дзяржаўных мэдияў і іншыя «неляльныя»). Тут фіксуецца на проста абмежаванье права на аб'яднанні, а грубая дыскрымінацыя ў выглядзе пазбаўлення свабоды аб'яднанняў паводле палітычных перакананняў.

На пачатку 2008 г. такая дыскрымінацыя была зафіксаваная падчас абскардання ў Вярхоўным судзе адмовы ў рэгістрацыі Сацыяльна-грамадзкага аб'яднання «БХД», створанага для

легальнага афармлення дзеянасці прыхільнікаў беларускай хрысьціянскай дэмакратыі. Юрыдычных падставаў для адмовы ў рэгістрацыі не было, а рашэнне мела выключна палітычны характар. Таксама з палітычных матываў было адмоўлена ў рэгістрацыі аб'яднання «Гарызанталь», створанага прыхільнікамі Партыі камуністаў беларускай, калі паўстаў пагроза ліквідацыі партыі.

Міністэрства юстыцыі ў красавіку 2008 г. адклала на месяц пытаньне аб рэгістрацыі Руху «За Свабоду». Відавочна, што аніякіх парушэнняў пры падрыхтоўцы дакумэнтаў на рэгістрацыю гэтай арганізацыі няма, бо гэта ўжо трэцяя спроба рэгістрацыі. Лёс пытаньня аб рэгістрацыі руху «За Свабоду» мае вялікае палітычнае значэнне: кіраўніком гэтага аб'яднання зьяўляецца былы адзіні кандыдат апазыцыі на презыдэнцкіх выбарах 2006 г., таму рашэнне аб рэгістрацыі аб'яднання можа быць успрынітам Захадам як съведчаньне таго, што ў Беларусі становішча НДА сапраўды паляпшаецца.

У пачатку 2008 г. уступіў у дзеяньне новы парадак рэгістрацыі некаторых відаў юрыдычных асобаў. Такім чынам фактычна спрошчаная рэгістрацыя такой формы некамэрцыйнай арганізацыі, як установа.

### **НОВЫЯ НАПРАМКІ ЎЦІСКУ І ЗВЫКЛАЯ ПРАБЛЕМА КРЫМІНАЛЬНАГА ПЕРАСЬЛЕДУ**

Зрэшты, беларускія НДА і ў пэрыяд «разрадкі» сутыкаюцца з звыклымі проблемамі ў сваіх стаўсунках з дзяржаўнымі органамі. Ціпер звышувага кантрольных і карных органаў скіраваная на экзелягічныя НДА, што выкліканы неабходнасцю «праціснучы» у грамадзтве ідэю будаўніцтва АЭС.

Аднак найсур'ёзнейшая проблема беларускіх грамадзкіх аб'яднанняў у 2008 г. звязаная зусім не з палітычнымі аспектамі дзяр-

жаўнага рэгулювання грамадзянскай супольнасці. НДА адчулі на сабе ўзьдзеяньне міжвыбарчай фазы згаданага палітыка-дзелавога цыклу: разам са скарачэннем сацыяльных гарантый і льготаў для грамадзянай былі фактычна скасаваныя паніжальныя каэфіцыенты па арэндзе плошчаў у дзяржаўных будынках. Для сотняў арганізацый кошты ўтрымання памяшканья (у тым ліку мінімальна неабходнага для размяшчэння юрыдычнага адресу) павысіліся ў дзесяць разоў, што паставіла іх на мяжу існаваньня.

Што ж датычыць стану свабоды аб'яднанняў у Беларусі, то проблема крымінальнага перасъледу за ўзбел у дзеянасці незарэгістраваных аб'яднанняў па-ранейшаму застаецца галоўнай праблемай. У красавіку 2008 г. быў агучаны прысуд па чарговай справе, звязанай з дзеянасцю «Маладога фронта»: наваполацкая актыўістка Кацярына Салаўёва была асуджаная да штрафу па артыкуле 193-1 Крымінальнага кодэкса. Гэты артыкуул па-ранейшаму пагражае актыўістам незарэгістраваных палітычных арганізацый, а для іншых НДА ён застаецца стымулам прытрымлівіцца жорсткіх рамак дзеянасці, устаноўленых дзяржавай. Адмена гэтага артыкулу зьяўляецца прынцыповой умовай набліжэння Беларусі да ёўрапейскіх стандартоў узаемаадносінаў дзяржавы і грамадзянской супольнасці. Бяз гэтага кроку любыя дзеяньні застануцца ўсяго толькі касметычнымі мерамі дзеля прыхаваньня звыклага ўціску на грамадзкія аб'яднанні.

Такім чынам, нягледзячы на некаторое памяншэнне інтэнсіўнасці найбольш жорсткіх формаў ўціску, прававы клімат застаецца неспрыяльным для дзеянасці НДА. Пры гэтым верагодна, што з набліжэннем парляментскіх выбараў улады знóйку ў той альбо іншай ступені зъвернуцца да выкарыстання жорсткіх эпрэсій ў супраць структураў грамадзянскай супольнасці.

**Ю.Ч.**

Дзеячы БНР прадбачылі шляхі разьвіцьця гісторыі, але не маглі прысьпешыць яго. Праўда, разам з закладваннем дзяржаўнай традыцыі ў абліччы БНР унутры беларускага палітычнага поля ўсталявалася і тэндэнцыя да пэрманэнтнага грамадзянскага супрацьстаяння, якое і сёньня зьяўляецаха характэрнай рысай Беларусі.

Апатаэзам разьвіцьця беларускага нацыянальнага руху на працягу 1917 г. стала скліканье Першага Ўсебеларускага кангрэсу ў Менску. Яго дэлегаты абіralіся дэмакратычным шляхам і рэпрэзентавалі ўесь беларускі абшар адпаведна сацыяльным прaporцыям. Акупаваныя немцамі землі былі прадстаўленыя дэпутатамі зь ліку бежанцаў. Па прадстаўнічасці з Усебеларускім кангрэсам не маглі парадунацца падобныя ж акцыі іншых народаў Расейскай імперыі.

Кангрэс, у якім прымалі ўдзел дэпутаты розных поглядаў, абраў цэнтрысцкі варыянт палітычных мэтав — «отстаивание целности, неделимости Белоруссии и неотторжение ее от Российской Федерации и республики и всех остальных принципов демократического мира, провозглашенного Советом Рабочих, Солдатских и крестьянских Депутатов»<sup>1</sup>. Больш за тое, сам тагачасны камісар па нацыянальных справах Рәсеi I. Сталін пацвердзіў права Беларусі на самавызначэнне аж да аддзялення<sup>2</sup>. Але праз пару месяцаў чарговым сваім выказваньнем I. Сталін удакладніў: «Принцип на самоопределение должен быть средством борьбы за социализм»<sup>3</sup>.

Таму, калі насамрэч запахла беларускім сэпаратызмам, хай сабе і з савецка-сацыялістычным ухілам, яго паймкнуліся адразу задушыць у зародку. Разгром бальшавікамі ў канцы 1917 г. Усебеларускага кангрэсу (хоць ён стаяў на савецкіх пазыцыях саюзу з фэдэратыўнай Расіяй, але ставіў на мэце стварэннне самастойнага беларускага кірауніцтва ў Беларусі)

# БНР — дзіця грамадзянскага супрацьстаяння

Папор мы Генеральнага Штаба БНР Жаннуэльскі скіраваў з ролевага паспорту прызначэння, якое падтрымлівалася пасловіцай прынца на пасып: «Паштоўка і паштоўка прынца».

Ад гэтага часу Калектывіцкі Народны Штаб БНР скіраваў паспорты Нікандравічу і Філіпавічу Штурмавічам. Гэты пасловы Нікандравіч і Філіпавіч Устроўчыччага Сабчы, прызначараў яго функцыі прызначэння пасловіцай «Паштоўка».

На ўздохе пасловіці «Паштоўка» дзяржаўнага паспорту пасыпавалі Чубакіў, Уральск, Бадунова, і да Нікандравіча трактаў у Верховай, што пасловіца па гэтым феномену паследуе дзеячыннікі зімінага лісту на чынавца.

На той час пасловіца «Паштоўка» Нікандравіч пасыпалаў у адноўленіі і паславуць пасловіці «Паштоўка», прызначэнчы ім паследнім лістом Чубаківу, членаўніку Інфраструктуры БНР, пасловіці

прывёў да сітуацыі, калі нацыянальныя сілы Літвы і Украіны апынуліся ў больш авантажным становішчы, якое прымусіла звязаць увагу ваюючых бакоў на праблему самавызначэння гэтых усходнеўрапейскіх народаў. Паўза, якая ўзьнікла ў разьвіцьці беларускага нацыянальнага руху, стала для яго ў многім лёсавызначальняй: Беларусь не паспела задэклараваць сваю суб'ектнасць на міжнароднай арэне да часу, калі пачаўся перападзел Усходняй Эўропы. Таго часавага адరэзка было дастаткова, каб гэтае пытаныне аказалася лішнім для ўсіх, акрамя саміх беларускіх адраджэнцаў, таму што ўжо быў заключаны шэраг міжнародных дагавораў, якія не прадугледжвалі наяўнасць беларускага боку.

У лютым 1918 г. ва ўмовах наступлення германскіх войскаў і адыходу бальшавікоў з Менску беларускія палітыкі — прадстаўнікі выканкаму Ўсебеларускага кангрэсу вырашылі з'язць уладу ў свае руکі. 21 лютага 1918 г. выканкам звязаўся да народаў Беларусі зь Першай устаўнай граматай, у якой абвясціў права беларускага народу на самавызначэнне. Быў сформаваны першы нацыянальны ўрад на чале з Я. Варонкам. Найбольш важныя пасады занялі чальцы БСГ (П. Бадунова, Т. Грыб, К. Езавітаў etc.) і эсэры (І. Серада, Я. Бялевіч, В. Рэдзька etc.). Але актыўны ўдзел у рашэннях прымалі і іншыя палітычныя сілы, у тым ліку ад нацыянальных меншасцяў.

Фактычна беларускі рух паспяхова эвалюцыянуваў. 25 сакавіка 1918 г. была абвешчана незалежнасць БНР. Аднак з посыпехамі ўскладнялася сітуацыя ўнутры кірауніцтва БНР. Адсутнасць адзінства ў сацыяльных меркаваннях ускладнялася рознымі поглядамі на эвэнтуальных саюзінікі, сярод якіх фігуравалі Германія, пасольства — Польшча, Антанта і — па-ранейшаму — Расея. Каменем спатыкнення стала сумнавядомая тэлеграма кайзэру Вільгельму II ад 25.04.1918 г. (ініцыятарам стала Беларуское народнае прадстаўніцтва на чале з Р. Скірмунтам). Яна прывяла да расколу на толькі Беларускай сацыялістычнай грамады (адкалолася група Т. Грыба і П. Бадуновай, прайвішы праразейскія сымпаты), але і ўсяго беларускага незалежніцкага руху, які яшчэ больш раздробніўся на розныя партыі<sup>4</sup>.

# БНР — дзіця грамадзянскага супрацьстаянья

Крызіс быў паглыблены і з прычыны асабістых амбіцыяў палітыкаў, адсутнасці між імі ўзаемапаруменення. Калі напачатку Я. Варонку ўдавалася вырашыць супяречнасці паміж палітычнымі рухамі ў канструктыўным ключы, то раскол БСГ прывёў да ўзмацнення пазыцыяў Р. Скірмунта, які нават пасыпей пабыў трохі на чале ўраду.

У канцы 1918 г. пасыля рэвалюцыі ў Германіі бальшавіцкая Рада дэнансавала Берасцейскі дагавор. Такім чынам, з улікам прынятых самімі бальшавікамі дакументаў адносна дзяржаўнага самавызначэння народаў для дзеячоў БНР нібыта складвалася спрыяльнае юрыдычнае поле. 29 лістапада 1918 г., калі на большай частцы Беларусі не было нікай улады, яны прынялі IV Устаўную грамату, якая паўторна дэкларавала незалежнасць і самастойнасць беларускай дзяржавы ў выглядзе БНР. Аднак бальшавікі падышлі да гэтага з харктэрнай для іх палітыкай двайных стандартоў і не звярнулі ўвагі на непадмацаваны вайсковай сілай голас маладой рэспублікі. Гістарычныя абставіны (рэвалюцыя ў Германіі, прэтэнзіі адраджанай Польшчы, ідэя пашырэння пралетарскай рэвалюцыі) не далі рэалізацца плянам Рады БНР і вымусілі яе пакінуць Менск. Год 1918-тыя настаў для беларусаў годам аднаўлення дзяржаўнасці: не хапіла сілаў (унутранага патэнцыялу і зьнешнія падтрымкі) умацаваць БНР, абвешчаную 9 сакавіка. Як ні прыкра, але і ў эміграцыі чальцы Рады не змаглі наладзіць скансалідаваную дзеянасць.

У 1920 г. утварыўся яшчэ адзін урад — на чале з В. Ластоўскім (пры падтрымцы Літвы). А ў 192-

5 г. рукамі А. Цвікевіча, які шчыра паверыў у дабрадзеяства бальшавікоў, была арганізавана спроба самароспуску Рады БНР на карысць БССР.

Аднак пры ўсім гэтым першая спроба ўтварэння беларускай дзяржаўнасці мела вялікае гістарычнае значэнне. Абвяшчэнне незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі і дзеянасць яе Рады аказалі ўплыў на развязаныя нацыянальныя самасвядомасці беларускага народу. Не дабіўшыся ўлады, Рада БНР усё ж прымусіла бальшавіцкі ўрад перагледзець сваю палітыку ў адносінах да Беларусі і пайсці па шляху ўтварэння абмежаванай у правах савецкай дзяржавы. Сёння, бадай, ужо нікім не аспрэчваецца, што БНР стала тым пэрспектыўным зернейкам, з якога ўзышла сувэрэннасць сучаснай Рэспублікі Беларусі. А гэта — найлепшы доказ таго, што дзеячы БНР прадбачылі шляхі развязанія гісторыі, але не змаглі прысьпешыць яго.

**Анатоль Трафімчык, кандыдат гістарычных навук**

## ЗАЎВАГІ

<sup>1</sup> Усебеларускі з’езд 1917 года: сведчанне сучасніка // Беларускі гістарычны часопіс. 1993. № 4. С. 57.

<sup>2</sup> Знешняя палітыка Беларусі: Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 1 (1917—1922 гг.). Мн.: БелНДІДАС, 1997. С. 28—29.

<sup>3</sup> Гл.: Някляеў У. Шлях. Папулярныя біяграфічны нарысы // Дзеяслой. 2007. № 3 (28). С. 243.

<sup>4</sup> Гл. падрабязней: Краўцоў М. Рада Беларускага Народнага Рэспублікі // Спадчына. 1998. № 1. С. 75—126.

Айцы-заснавальнікі БНР вядомыя нам з навукова-папулярнай адраджэнцкай літаратуры як самаахвярныя патрыёты. У прынцыпе, такая ацэнка адпавядае гістарычнай прайдзе, асабліва калі ўлічыць антыкаляніяльную скіраванасць першых гістарычных бэстсэлероў, прысьвечаных БНР. Як у I Усебеларускім Кангрэсе 1917 г., так і ў дзейнасці Рады БНР удзельнічалі невыпадковыя людзі. Сучасныя беларускія аналітыкі і журналісты могуць съмела называць стваральнікаў БНР грамадzkімі актыўістамі. Іхныя пасылядоўнікі сёньня змагаюцца за зьяўленыне беларускага мовыных блянкаў мытнай дэкларацыі, выводзяць людзей на вуліцу супраць пабудовы расейскага хімзаводу ў Пухавічах і ўдзельнічаюць у акцыях салідарнасці.

Ва ўмовах рэвалюцыі дзеячы БНР не пабаяліся ўзяць на сябе адказнасць і выявіць актыўную грамадзянскую пазыцыю ў самы, здавалася б, неспрыяльны час. Біяграфіі палітыкаў, якія спрычыніліся да абвяшчэння першай нацыянальнай дзяржавы, съведчаць пра тое, што грамадзкая дзейнасць не была для іх нечым чужым. Пасправуем яшчэ раз зірнуць на постаці чальцоў Рады БНР праз прызму грамадзкага актыўізму.

**Луцкевіч Антон** (1884 — ?) — беларускі палітычны і грамадзкі дзеяч, публіцыст, літаратурны крытык, ініцыятар стварэння БНР. Адзін з заснавальнікаў у 1902 г. Беларускай рэвалюцыйнай грамады і аўтар яе праграмы. Удзельнічаў у стварэнні газэтаў «Наша ніва» і «Наша доля», уваходзіў у склад іх рэдакцый. Супрацоўнічаў з Беларускім выдавецтвам таварыствам. З 1911 г. супладальнік Віленскай бібліятэкі-чыталні «Веды». У 1918 г. пасыля акупацыі Беларусі на мяцкімі войскамі ўзначальваў Беларуское таварыства дапамогі паярпелым ад вайны. Зьяўляўся адным з ініцыятараў Канфедэрациі Вялікага княства Літоўскага. На Беларускай канфэрэнцыі 1918 г. быў абраны старшынём Віленскай беларускай рады (ВБР). У сакавіку 1918 г. кааптаваны ад ВБР у склад Рады БНР. У 1921 г. заснаваў Беларускую школьнную раду, якая пазней зyllілася з Тава-

# БНР заснавалі грамадзкія актыўсты

рысткам беларускай школы (ТБШ). Дзякуючы ягоным намаганням пры Беларускім навуковым таварыстве (БНТ) у Вільні быў створаны музей.

**Луцкевіч Іван** (1881–1919) — беларускі палітычны дзеяч, археолаг, этнограф, публіцыст. Адзін з пачынальнікаў і ідэйных кіраўнікоў беларускага культурна-палітычнага і грамадзкага руху на пачатку XX ст., удзельнічоў у стварэнні «Круга беларускай народнай прасыветы і культуры», БСГ, газетаў «Наша ніва» і «Наша доля», «Гоман», выдавецтва «Наша хата», Беларускага выдавецкага таварыства, Беларускага народнага камітэту, першых беларускіх школ на Гродзеншчыне, Віленшчыне, Беласточчыне, настаўніцкіх курсаў, Віленскай беларускай гімназіі. Зыбіральнік і дасьледнік беларускіх старожытнасцяў. Яго асабістая калекцыя стала асновай Беларускага музею ў Вільні.

**Скірмунт Раман** (1868–1939) — беларускі палітычны і грамадзкі дзеяч. Быў адным з кіраўнікоў Менскага таварыства сельскай гаспадаркі, выступаў як адзін з ідэолагаў краёўцаў, дамагаўся стварэння Краёвай партыі Літвы і Беларусі. У студзені 1917 г. зьяўляўся старшынём Беларускага нацыянальнага камітэту. У час Германскай акупациі Беларусі ўзначаліў Менскае беларускае прадстаўніцтва, ад якога ў красавіку 1918 г. увайшоў у Раду БНР. Удзельнічаў у міжнароднай камісіі Рады БНР. Быў у Германіі і Швайцарыі з мэтай прасоўваньня ідэі міжнароднага прынцыпца БНР.

**Варонка Язэп** (1891–1952) — беларускі палітычны дзеяч, журналист, публіцыст. Зьяўляўся сябрам БСГ, з 1917 г. сябрам яе ЦК. Прадстаўляў беларускія арганізацыі ў Асобай нарадзе для выпра-

шоўкі палажэнняў аб выбарах ва Ўсерасейскі ўстаноўчы сход. Да 1917 г. узначальваў камітэт Беларускага таварыства ў Петраградзе па аказаныні дапамогі пацярпелым ад вайны. Удзельнічаў у падрыхтоўцы і правядзенні I Усебеларускага звезды. Зьяўляўся адным з ініцыятараў стварэння БНР, быў старшынём Народнага сакратарыяту Рады БНР і народным сакратаром замежных справаў. Рэдагаваў часопіс «Варта», лідэр Беларускай партыі сацыялістаў-фэдэралістаў, з 1922 г. знаходзіўся на пасадзе старшыні таварыства «Беларуская грамада ў Каўнасе». Займаўся выдавецкай і публіцыстычнай дзейнасцю. У 1923 г. выехаў у Чыкага (ЗША), дзе пражыў да канца сваіх дзён. Быў адным з заснавальнікаў Беларуска-Амэрыканскай Нацыянальнай Рады.

**Серада Янка** (1897–1943) — дзеяч беларускага нацыянальнага руху, сябра БСГ. Старшыня презыдыюму Ўсебеларускага звезды 1917 г., Рады БНР (1918–1919). Зьяўляўся сябрам ЦК Беларускай партыі сацыялістаў-фэдэралістаў, уваходзіў у Народны сакратарыят Рады БНР.

**Сямашка Дамінік** (1878–1932) — беларускі і літоўскі грамадзкі-палітычны дзеяч. Быў сябрам замежнага саюзу польскіх сацыялістаў у Парыжы, Львове, Цюрыху (у Парыжы сябрам студэнцкай арганізацыі «Сувязь»). Аўтар праекту стварэння народнага ўніверситету імя А. Міцкевіча, сябрам Вайсковай Беларускай Рады, удзельнічаў у пасяджэнні Рады БНР. Займаў пасаду кіраўніка Міністэрства беларускіх спраў ва ўрадзе Літвы.

**Лёсік Язэп** (1883–1940) — беларускі грамадзкі і палітычны дзеяч, мовазнаўца, пісьменнік, пэдагог, аkadэмік АН Беларусі. Удзельнік I Усебеларускага звезды 1917 г., адзін з ініцыятараў абвяшчэння

БНР. Супрацоўнічаў з Народным сакратарыятам Беларусі. Пасъля расколу БСГ адзін з кіраўнікоў Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі. Займаўся навуковай, літаратурнай, асьветніцкай працай, быў адным з ініцыятараў правядзення Акадэмічнай канфэрэнцыі па рэформе беларускага права пісу і азбуки (ліст. 1921 г.).

**Бурбіс Алесь** (1885–1922) — дзеяч нацыянальна-вызваленчага беларускага руху, адзін з заснавальнікаў БСГ. Займаўся арганізацый забастовак рабочых, сядзёў у турме па палітычных справах (да 1909 г.). У 1917 г. узначальваў Маскоўскую арганізацыю БСГ. У 1918 г. пад яго кіраўніцтвам у Мешагольскай воласці Віленскага павету была скінутая ўлада і створана «Мешагольская рэспубліка», займаў пасаду консула БНР у Маскве. Адзін з арганізатораў таварыства Чырвонага Крыжа БССР.

**Крэчэускі Пётра** (1879–1928) — беларускі дзеяч, паэт, драматург і гісторык. Пасъля лютайскай рэвалюцыі 1917 г. быў старшынём Барысаўскага Савету салдатаў і дэпутатаў. Дэлегат I Усебеларускага звезды 1917 г. З 1919 да 1928 г. займаў пасаду Старшыні Рады БНР. З 1920 г. — эмігрант у Літве, Чэхіі. Выступаў за абарону інтэрэсаў беларусаў на міжнароднай арэне.

**Захарка Васіль** (1877–1943) — беларускі палітычны дзеяч, сябра БСГ. Адзін з арганізатораў звезды беларускіх вайскоўцаў Заходняга фронту (1917), сакратар Цэнтральний беларускай вайсковай рады (1918). Уваходзіў у склад Народнага сакратарыяту Беларусі, займаў розныя пасады ва ўрадах БНР, выконваў дыпламатычныя місіі. У 1923 г. выехаў у Прагу. З 1928 да 1943 г. быў старшынём Рады БНР.

**Падрыхтавала**  
**Ганна Журавінка**

# Мядзьведзеў як выбар расейскага спажывецкага грамадства

**Польскі дыплямат і палітоляг Віктар Рос — пра карпаратыўны аўтарызм, алігархай, ідэалёгію спажывецтва і апатачнасць расейскага грамадства**



**Кар.: Існуе меркаванье, што стабільнасць пущінскага рэжыму забясьпечваеца спажывецкай палітычнай культурай грамадзянаў Расеі. Сярод асноўных адметных рысаў такой палітычнай культуры — імкненне да празьмернага назапашванья матэрыяльных выгодаў, скрайні прагматызм, адчунасць ад удзелу ў палітычным працэсе, распад калектыўных ідэнтычнасцяў і г.д. Наколькі гэтае сцьверджаньне адлюстроўвае расейскую рэчаіснасць?**

**Рос:** Трэба адразу сказаць, што ў расейскім грамадстве існуе вельмі сур'ёзная дыфэрэнцыяцыя. У РФ ёсьць некалькі рэгіёнаў донараў, якія фармуюць дзяржбюджэт. Усе астатнія зьяўляюцца рэцыпіентамі, што атрымліваюць гроши ад паспяховых у гаспадарчым пляне рэгіёнаў. Ёсьць такія пункты росту, як Масква і Піцер, а таксама некалькі іншых прымесловых цэнтраў. Канс'юмэрызм як ідэалёгія ў Расеі, а таксама ў іншых постсавецкіх краінах вельмі ўплывае на палітычную актыўнасць, устаноўкі чалавека. У выніку масіраванай апрацоўкі чалавека рэклямай фармецца пэўны тып асобы, якая ўспрымае толькі спажывецкія імпульсы. Але разам з тым пытаньне, сформуляванае падобным чынам, усё ж такі гіпэрбалізуе расейскае спажывецкае грамадства, паколькі большасць жыхароў Расеі знаходзяцца на вельмі

нізкім узроўні спажывання. Да насељніцтва, якое вядзе вельмі бедны лад жыцця, такая ідэалёгія часам не даходзіць. Па-другое, ёсьць праслоіка расейскай эліты, якая выдатна ўспеваміле сваю адкзанасць, а таму вядзе актыўную барацьбу супраць канс'юмэрызму. Па-трэцяе, людзі могуць адмыслова не адчувацца ад палітыкі, а, наадварот, уцягвацца, каб стабілізаваць пущінскі палітычны рэжым. Арганізацыі падтрымкі рэжыму кшталту «Наши», «Свои», «Очередные»... адмысловы пазыцыянуюць сябе кансумэнтамі. Сябры такіх структур упрыкладаюць усе намаганні, каб захаваць рэжым, паколькі перакананыя, што менавіта курс Пущіна зможа забясьпечыць эканамічны росквіт, умацаваць эканамічнае становішча краіны. Тому цалкам лягічна, што яны будуть усяляк садзейнічаць умацаванню падобнае систэмы.

**Кар.: Наколькі карэктна клясыфікаваць расейскі рэжым тэрмінам «карпаратыўны аўтарызм»?**

**Рос:** Карпаратыўны аўтарызм — гэта квінтэсэнцыя пущінскага рэжыму. Базуючыся на некаторых працэсах і памылках лібэралізацыі пачатку 1990-х гг., кірауніцтва імкненца ўмацоўваць алігархічны стрыжань адданых рэжыму асобаў. У сучаснай Расеі ёсьць розныя групы, якія можна лічыць карпарацыямі: сілавыя структуры, прымесловыя эліты і вяршкі бюрапракратыі. Вялікая кляса дзяржслужбоўцаў сярэдняга і нізкага звязана зарабляе парайональна невялікія гроши, што стварае спры-

яльную глебу для карупцыі. Зразумела, гэтая кляса максымальна карыстаецца сваім становішчам, умацоўвае вэртыкаль і адмяжоўваеца ад вонкавага асяродзьдзя.

**Кар.: Выбух спажывецкіх настроў у постсавецкім грамадстве Расеі сведчыць пра фармаваныне спажывецкага грамадства?**

**Рос.:** Безумоўна. У цяперашніх умовах Расеі гэта складана ажыццявіць, але ўсеагульнае спажывецкае грамадства — гэта праект будучыні. Які ўзровень кансумпцыі трэба мець, каб казаць пра зараджэньне грамадства спажывання? Зразумела, па гэтым крытэрыі сучаснае расейскае грамадства істотна саступае, напрыклад, скандынаўскім краінам і Германіі. Нават амэрыканская грамадства зъяўляеца моцна расслоеным, з групамі насељніцтва, якія цяжка лічыць агентамі грамадства спажывання. Расейскае грамадства спажывання ўяўляе сабой абмежаваную частку соцыому, якая і можа дазволіць сабе такі тып паводзінай.

**Кар.: Ці мае расейскі канс'юмэрызм агульныя рысы з заходнім спажывецкай рэвалюцыяй другой паловы ХХ ст.?**

**Рос.:** Расейскае грамадства выходитці з папярэдняга стану амаль што поўнае ўраўнілаўкі. Яшчэ 20 гадоў таму нават самыя выбітныя навукоўцы ці артысты вельмі рэдка атрымлівалі болей, чымся звычайны інжынэр. То бок пра спажывецкае грамадства з такім узроўнем прыбылткаў казаць проста не выпадала. Гэта ж было зусім нядаўна, калі малады доктар атрымліваў блізу 80 рублёў у месяц.

Калі ў апошняй дзесяццы гадоў у Расеі з'явіліся гаспадарчыя суб'екты, што прыносяць сваім гаспадарам і супрацоўнікам неблагая гроши, то гэта добра. Падобнае памкненне заканамернае і нічым

не адрозыніваецца ад падобных эўрапейскіх стандартоў. Чалавек, які добра працуе, заслугоўвае адпачынак за мяжой, пакупкі добрых нямецкіх аўтамабіляў і г.д. Аднак дзеля справядлівасці варта сказаць, што такі ўзровень дабрабыту для асноўай масы расейцаў зьяўляеца дастаткова фантастычным. Людзі жывуць у сваіх маленъкіх і нерэканструйваных хрущоўках на ўзроўні поўнае галечы.

Пасълявенная Эўропа зь яе дастаткова высокім узроўнем дабрабыту перажывала процыму проблемаў, звязаных з разбурэннем сацыяльных сувязяў. Фактычна людзям замест грамадзкае актыўнасці былі прапанаваныя новыя мадэлі легкавых аўтамабіляў і каліяровы тэлевізар. Кола інтарэсаў звузілася, скарэктавалася пазыцыя сярэдняга чалавека. Дакладней, культурныя здабыткі масавай культуры пачалі вырабляцца менавіта пад гэтага сярэдняга чалавека зь яго дастаткова абмежаванымі інтарэсамі. Цяпер можна з доляй дакладнасці сказаць, што ў старой Эўропе канс'юмерызм няма альтэрнатывы. Сярэдняя кляса, хоць і можа ўплываць на прынцыпі рашэнняў, дастаткова пасіўная. Проста людзям нічога не патрэбна, акрамя стандартызаванага пакету сацыяльна-матэрыяльных выгодаў.

Тып заходняга спажыўца дастаткова рацыянальны. Ён ня траціць часу на розныя «малакарысныя» заняткі кшталту інтэлектуальнага разьвіцця, творчасці і ўмацавання грамадzkіх сувязяў. За кошт сэканомленага часу пашираеца сфера кансумпцыі.

У Рэсеi працэсы фармавання спажывецкага грамадзства ідуць па падобнай схеме, аднак ёсьць свае істотныя адметнасці. У прыватнасці, адзначым кансумпцыю дзікунскай і шмат у чым шалёнай расейскай алігархii. Пры гэтым абсолютная большасць расейцаў вымушаныя назіраць, як іхняя эліта штурмле сродкі на набыццё замежных футбольных клубаў і яхтаў з сыштэмамі спадарожнікаў навігациі. Гэтыя працэсы, зразумела, ствараюць напружаныне ў расейскім грамадзстве паміж нястрыманымі спажыўцамі-алігархамі



і звычайнімі грамадзянамі. Такая сацыяльная дыферэнцыяцыя зьяўляеца сур'ёзным выклікам для ўладаў.

**Кар.: Ці зьяўляеца расейскі канс'юмерызм элемэнтам, які абараняе наяўны гібрыдны рэжым ад вонкавых і ўнутраных дэмакратычных імпульсаў?**

Рос.: Тут нам варта ўсе ж дакладна вызначыць панятак. Мне здаецца, ёсьць два ўзроўні канс'юмерызму. Першы ўзровень — калі мы разумеем пад канс'юмерызмам рацыянальнае памкненне чалавека спатоліць пэўную патрэбы, то ў гэтым няма нічога заганнага. Другі ўзровень — разглядаем канс'юмерызм як навязаную зверху ідэалёгію, якая часам паўстае стыхійна, але ўсё ж такі культывуеца ў грамадзкой сывядомасці мэтастварана. У першым выпадку рацыянальны канс'юмерызм зьяўляеца нармальным сты mulam для працы, разъвіцця грамадзства ўвогуле. Другая тэндэнцыя зьяўляеца маніпулятыўнай сацыятэхнікай, з даламогай якой кіраваць грамадзтвам становіцца ня так ужо і складана, паколькі назіраецца адыхад ад удзелу ў дэмакратычным працэсе, ад самаарганізацыі на лякальным узроўні і г.д. Уладам, якія намагаюцца выкарыстоўваць ідэалёгію канс'юмерызму для маніпуляцыі сывядомасцю грамадзянаў, а таксама для зыняцця сацыяльнага напружання, не патрэбная грамадзянская супольнасць. Іх ідэал — супольнасць атамізаваных індывідаў.

**Кар.: То бок дзікі выбух спажывання створаны штучна?**

Рос.: Можна сказаць, што любая маніпуляцыя адразу не раскрываеца воку непадрыхтаванага чалавека. Для звычайнага абывацеля ствараеца штучны і прывабны сьвет, фікцыя, дзе няма ніякіх проблемаў. Ён пастаянна знаходзіцца пад ціскам рэкламы. Кіно ператварылася ў забаўляльнае мерапрыемства, якое рыхтуе чалавека да працаванья ў стабільным і штучным сьвete. Зараз мы ня бачым аніякіх проблемаў. Калі ў сферы культуры маюць месца падобныя тэндэнцыі, значыць, за гэтым штосьці стаіць. Хтосьці жадае, каб грамадзтва ператварылася ў кантраляваных зомбі, якія толькі і ўмеюць рэагаваць на вонкавыя спажывецкія імпульсы.

**Кар.: Наколькі палітычны праект «Мядзьведзеў» адпавядае спажывецкім чаканыям расейцаў?**

Рос.: Мядзьведзеў нельга разглядыць асобна ад Пуціна, паколькі ён зьяўляеца ягонай палітычнай крэатурай. Ня выключана, што ў бліжэйшы час мы ўбачым іншага лідэра, аднак на цяперашнім этапе адбываеца перадача ўлады і разъмеркаваныне ўладных паўнамоцтваў. Пытаныне пра палітычную падтрымку Дзымітрыя Мядзьведзеў звязана ня толькі з выбарчымі маніпуляцыямі і канс'юмерызмам. Галоўным рэсурсам падтрымкі для пущністу ёсьць насталыгія па СССР, а таксама крыўда за зынявагу нацыянальнага гонару. Пуцін стварыў бач-

# Мядзьведзеў як выбар расейскага спажывеццкага грамадства

Працяг са стар. 23

насьць, што на такім стане рэчаў варты паставіць кропку. Рашэньне сацыяльных і эканамічных праблемаў зусім не адпавядае ягонай місіі. Калі, напрыклад, за час кіравання Ўладзімера Пуціна зарплата настаўнікаў і пэнсія падвысіліся ўсяго з 3 да 4,5 тысячаў рублёў, то, зразумейце, у Маскве гэта настолькі съмешныя гроши, якія робяць людзей безнадзейнымі жабракамі.

Пытаныні, якімі займаюся Мядзьведзеў (жылыё, дэмографія, ахова здароўя і г.д.), завяршыліся канфузам. На жыльлёвай праграме вялікія гроши зарабілі дылеры, паколькі яны ведалі, што адбудзенца ў гэтай сферы. Для бізнесу ёадкрыліся вялікія магчымасці рабіць розныя маніпуляцыі зь зямельнымі ўчасткамі і будаўнічымі матэрыяламі.

**Кар.: Такім чынам, эфект магутнай Рәсей — гэта мэдыйны эфект?**

Рос.: Гэта дадатковы момант нашае размовы. Насамрэч імперская карта разыгрываеца расейскімі ўладамі адмыслова, паколькі ў грамадстве пашыраныя настроі настальгіі па былой велічы. Разам з тым, калі правесці сацпытанье расейскай моладзі, ці жадаюць яны ахвяраваць чым-небудзь для адраджэнья статусу эўразійскага гегемона, напрыклад, паслужыць у войску ў «гарачых пунктах» съвету, то яны скажуць, што ня хочуць. Аднак на ўзоруні настальгіі і мары такое жаданыне прысутнічае.

На фоне рэзкага падзеньня ўзоруню жыцця ў краіне з аўтарытарным мэнталітэтам, які, бе зумоўна, уласцівы Рәсей, грамадства прагнє правадыра. Людзей хвалюе ягоная ращучасць, моц і ўдарная сіла. У такім разе парады інтэлектуалаў і змрочныя прагно-

зы навукоўцаў нікому не цікавыя.

**Кар.: У чым палягаюць прычыны апатыі расейскага грамадства?**

Рос.: Апатыя абумоўленая нізкім матэрыяльным і культурным узроўнем людзей, выхаваных на камуністычнай дагматыцы. Сярод гэтае часткі ёсьць пратэстная група, якая падтрымлівае камуністаў. Праўда, раней Зюганаву хапала людзей, каб прадэманстраваць сілу сваёй падтрымкі. Цяпер ён атрымаў свае 18 працэнтаў, але ня можа заклікаць сваіх прыхільнікаў да актыўных дзеяньняў. Яны проста не адгукнуцца. Надзвычай нізкая мабільнасць расейскага грамадства, атамізаванасць, нізкі матэрыяльны ўзровень і сацыяльныя хваробы кшталту алкалізму не дазваляюць людзям уздымацца на ўзровень палітычнай актыўнасці. Чаму яны ня вышлі ў буйных гарадах? А за каго ім галасаваць?! Па-першае, дэмакраты не змаглі вылучыць адзінага кандыдата. Паміж імі ідзе канкурэнцыя, а гэта не спрыяе кансалідацыі апазыцыянераў на грунце адзінай платформы. Па-другое, у лібэралаў проста няма сацыяльнае базы.

Нацыянальны праект рэалізуецца ў рэчышчы адраджэння расейскага нацыяналізму. Упершыню за 300 гадоў Рәсей хоча заявіць пра сябе як пра нацыянальную дзяржаву. Лібэральныя лідэры 1990-х гг. у выніку пропаганды сталі выглядаць у вачах выбарцаў небясьпечнымі агентамі замежжа, што маюць сувязь з Захадам. Таму яны могуць асацыявацца з тымі асобамі, якія нібыта змагаюцца за будучыню краіны. У сітуацыі пүцінскай Рәсей лібэралы пры максімальным аб'яднаныні і беспроблемным доступе да СМИ наўрад ці могуць разылічваць нават на 20 адстоткou электарату.

Падрыхтаваў Яўген Крупка

*Палітоляг  
Святлана  
Навумава - пра  
апазыцыйныя  
міты,  
неарганізаваную  
грамадзянскую  
супольнасць,  
чалавечыя рэсурсы  
зь "Белай Русі" і  
выбары-2008.*

**Кар.: Як можна ахарактарызаваць стан трэцяга сэктару напярэдадні парлямэнцкіх выбараў - 2008?**

Навумава: Вонкавому назіральніку, незаангажаванаму ў дзеянасць трэцяга сэктару, вельмі цяжка меркаваць, ці адбыліся за апошні час хоць якія змены. Больш за тое, съядоў ягонай дзеянасці няма ніякіх. Гэта ня значыць, што трэці сэктар нічога ня робіць. Проста інфармацыйная блякада настолькі вялікая, што звычайна грамадзянін, нават калі цікавіцца палітыкай, усё адно нічога ня бачыць і не заўважае. А ўвогуле, каб зразумець, што ўсё ж такі адбываецца ў трэцім сэктары, трэба быць вельмі моцна ў яго паглыбленым. Я мяркую, надышоў час пераасэнсаваць структуру і маштабы той звязы, якую мы называем трэці сэктар у Беларусі. Традыцыйна яго прынята зводзіць да пэўных структур арганізацый, якія існуюць не адзін год. Сёння ўзьнікае і набывае моц тое, што атрымала ў акадэмічнай літаратуры назну неарганізаванай грамадзянскай супольнасці.

Найбольш актуальны для Беларусі прыклад неарганізаванай грамадзянскай супольнасці, у якой пераважаюць гарызантальная дачыненіні, - лякальныя кампютарныя сеткі. Праўда, мы не прызываюцца іх адносіць ні да грамадзянской супольнасці, ні да трэцяга сэктару. Аднак у пэўным сэнсе гэта і ёсьць трэцім сэктарам, калі зыходзіць з азначэння, што трэці сэктар - гэта не дзяржава і ня бізнес.

**Кар.: Ці адбыліся якія-небудзь**

# Трэці сэктар напярэдадні выбараў: "служкі за ўсё", "залатыя валянтэры"...

структурныя зьмены ў грамадzkім сэктары за апошнія два гады?

Навумава: Вернемся да прыкладу з кампьютарнымі лякальнымі сеткамі. Увесь Менск і іншыя беларускія гарады ахутаныя самадзейнымі сеткамі. На практыцы гэта значыць, што знайшоўся актыўны чалавек альбо група неабыякавых людзей (няважна, якія ў іх стасункі з падатковымі органамі), яны арганізавалі жыхароў свайго і суседняга дамоў, набылі дрот, назыбіралі гроши і забясьпечылі працу лякальнай сеткі, а таксама больш-менш хуткі і адносна танны выхад у Інтэрнэт для вялікай колькасці людзей. Больш таго, ствараючы лякальную сетку, яны сфармавалі нейкую структуру ў трэцім сэктары. Дарэчы, я якраз з'яўляюся чальцом такой структуры, такай супольнасці. Калі штосьці здарыцца з дасягам у Інтэрнэт, я ведаю, у якую кватэру ў майі доме мне трэба падысьці. Акрамя таго, сябры лякальнага кам'юніці могуць карыстацца тымі інфармацыйнымі рэурсамі, якія там ёсць. Напрыклад, фільм "Плошча" Юр'я Хашчавацкага я паглядзела менавіта таму, што ён быў выкладзены на сэрвэр. І што, гэта не грамадзянская супольнасць, ня трэці сэктар?! Проста, знаходзячыся ў палоне традыцыйных уяўленняў, мы часам не здзяйсняем і ня бачым зьменаў, што адбываюцца ў трэцім сэктары.

Новая тэндэнцыя, пра якую шмат пісалася апошнім часам, - моладзевыя структуры, якія паўстали пасля апошніх прэзыдэнцкіх выбараў 2006 году. Іх адрозненіне ад традыцыйных арганізацый заключаецца ў tym, што яны аб'ядноўваюць людзей новага палітычнага пакалення. У складзе падобных аб'яднанняў працујуць людзі, у якіх няма маральна-гая ціжару мінулых проблемаў. У іх



іншая рэпутацыя, чымся ў некаторых старых арганізацыяў. Канечнэ, ім выдаваліся надзвычай вялікія авансы. Маўляў, яны выратавалі гонар беларускага народу ў сакавіку 2006 году, выказваючы пратест што да прэзыдэнцкіх выбараў. Аднак самі спробы моладзевых ініцыятываў дыстанцыявацца ад традыцыйных палітычных партый, адышыці ад патранату старых НДА, робіць іх даволі цікавымі аб'ектамі для вывучэння.

**Кар.: Якой мусіць быць стратэгія структураў незалежнага грамадзтва падчас парлямэнцкіх выбараў?**

Навумава: Калі мне задаюць пытаныне пра агульную стратэгію трэцяга сэктару напярэдадні выбараў, складаеца ўражаныне, што я раптоўна апынулася ў краіне ўстойлівай стабільнай дэмакратыі. Хіба ў нас ёсць парлямэнт, выбары, у межах якіх пэўныя актары выпрацоўваюць нейкія стратэгіі? Гэта ўвогуле не пра нашае жыццё. З пункту гледжання выбарчага заканадаўства беларускія грамадзкія арганізаціі могуць удзельнічаць у назіраньні, агітацыі. Зь іншага боку, яны ня могуць вылучаць кандыдатаў. Тому нейкай асаблівай ролі ў іх ня будзе.

**Кар.: Як Вы лічыце, ці ўдасца беларускім дэмакратам выступіць адзінным фронтам?**

Навумава: Узьнікае пытаныне, ці будзе якая-небудзь агульная стратэгія ў апазыцыі. Як паказваюць апошнія падзеі, наўрад ці. Тоэ, пра што так доўга казалі ў апазыцыі, асабліва напярэдадні прэзыдэнцкіх выбараў, пра нейкое адзінства дэмакратаў, - на сённяня, мне падаецца, гэта хутчэй міт, чымся рэальнасць.

**Кар.: Вы маецце на ўвазе рух "За свабоду"?**

Навумава: Так. Апазыцыі, на маю думку, усё-такі ня ўдасца дамовіца наконт падзелу акруг. Дэмакратичныя кандыдаты, як гэта бывае звычайна, будуть прыматы рашэнні пра супрацу з грамадzkімі арганізацыямі не паводле нейкай агульной стратэгіі, а згодна са сваёй дамовай. Сам пасабе трэці сэктар самастойнай ролі ў выбарчым працэсе, на мой погляд, ня грае. Гэта і немагчыма ў межах той палітычнай сітуацыі, што склалася ў Беларусі. Калі зыходзіць з того, што выбараў як палітычнага рынку, як канкурэнтнага асяродзьдзя няма, то заставаецца быць на падхопе. Увогуле, у расейскай уладнай практицы гэта называлася "служкі за ўсё". Тоэ ж самае і няўрадавыя арганізацыі. Яны, як "служкі за ўсё", асаблівай сваёй стратэгіі ня маюць.

**Кар.: Якую ролю на парлямэнцкіх выбараў будзе адыгрываць нядаўна створаная праўрадавая арганізацыя "Белая Русь"?**

Навумава: "Белая Русь" зарэгістраваная як грамадзкае аб'яднанне, а не палітычная партыя. Таму вылучаецца кандыдатаў яны ня будуть. Гэта, зноў-такі, маё назіраньне.

**Кар.: Як грамадзкае аб'яднанне яны зарэгістраваліся хутка. Зна-**

### чыць, пры патрэбе змогуць стаць партыяй?

Навумава: Калі "Белая Русь" стане палітычнай партыяй, то зможа вылучаць кандыдатаў. Мы цяпер абміяркоўаем, якую ролю яшчэ хтосьці будзе выконваць. Зноў складваецца ўражанье, што ў Беларусі маецца паўнавартасны электаральны працэс. Насамрэч выбары ў Беларусі зводзяцца да наступнага: чалавек захацеў балітавацца ў дэпутаты. Спачатку ён ідзе на зацвярджэнне сваёй кандыдатуры ў адміністрацыю раёну. На месцы ён вызначаецца, ці будзе юго падтрымліваць. Праўда, гэта ўсё ўмоўная схема. У прынцыпе, працэс можа быць арганізаваны інакш. Напрыклад, сыгнал можа ісці з адміністрацыі: "Ты, Пётар Іванавіч, мусіш балітавацца. Мы цябе будзем падтрымліваць". І далей усё ідзе на аўтамаце. Пасля адміністрацыі свайму кандыдату дапамагае атрымаць неабходную колькасць галасоў. Якім чынам? Гэта іншае пытанье. Абсалютна дакладна, што вынікі выбараў у нас загадзя прадвызначаныя, бо рэальнай палітычнай канкурэнцыі няма. Парадокс заключаецца ў тым, што нават старшыня ЦВК да канца ня ведае, колькі рэальная за каго было пададзена галасоў. Гэтага ня ведае ніхто. Калі Аляксандар Рыгоравіч прагаварыўся наконт фальсифікацыі выбараў, ён зусім ня хлусіў. Таму што сапраўды можна намаляваць любую лічбу. Падобны сценар будзе рэалізаваны і на гэтих выбарах.

"Белая Русь" будзе граць ролю дэкарацыі, ствараючы быццам бы бачнасць электаральнага працэсу. Сябры "Белай Русі" прыйдуць і будуть назіраць за хадой выбараў на ўчастках. Падчас выбараў яны могуць падтрымліваць пэўных кандыдатаў і рабіць адпаведныя заявы ў афіцыйнай прэсе. Калі ж казаць пра той працэс, які рэальная праходзіць у Беларусі, я мяркую, "Белая Русь" будзе своеасаблівай кузньняй кадраў. Калі ў адміністрацыі будзе разглядацца пытанье кандыдатураў, то "Белая Русь" можа быць той рэфэрэнтнай групай, адкуль і будуць брацца гэтыя

самыя, прабачце за выраз, чалавечыя рэсурсы. То бок будзе створаны пэўны канал рэкрутаванья. Падобная шырма пад назвой "Белая Русь", якая будзе закрываць усе хібы электаральнага працэсу, - гэта вельмі патрэбны складнік квазідэмакратыі. Калі паўстане пытанье пра народны рух падтрымкі дзейснага курсу, то ўлады могуць спаслацца на гэтую арганізацыю.

**Кар.: У адным са сваіх інтэрв'ю напярэдадні парламэнцкіх выбараў 2004 году Вы выказалі меркаванне, што ў арганізацыях кампаніяў "будуць задзейнічаныя людзі маладыя, і, на жаль, ненавучаныя". Ці зьмянілася што-небудзь з таго часу? Ці пасталелі тыя маладыя людзі ў сэнсе падрыхтаванасці да ўдзелу ў выбарах пры новых палітычных варуниках?**

Навумава: Валянтэрская праца вымагае асаблівых тэхнолёгій. У гэтым сэнсе ўсе валянтэры апошній прэзыдэнцкай кампаніі складаюць так званы працэкт "залатых валянтэраў", што атрымалі каштоўны досьвед. Гаворка не вядзеца пра валоданье такімі выкшталтоўкамі рэчамі, як НЛП. Хаця, зразумела, вельмі добра, калі валянтэр ёсьць добрым псыхолягам. Але, як вядома, сутнасць валянтэрства заключаецца ня ў тым, каб пераканаць, а каб прайнфармаваць выбарца і пакінуць яму агітацыйны матэрыял. Калі валянтэр пачне пераконваць выбарцаў, то ніякага сэнсу ня будзе.

Мяркую, калі не адбудзеца непазыбежная "үсушка і ўтрэска" людзей, што ўдзельнічалі ў прэзыдэнцкіх выбараў 2006 году, то гэта будуць людзі, канечно, з большым досьведам, рэзыстэнтныя, здольныя супрацьстаяць імавернай агрэсіі і г. д. Валянтэры павінны правільна сябе весьці ў стандартным наборы сітуацый, з якімі яны сутыкаюцца. Як правіла, можна вылучыць 5-6 сітуацый, у якія трапляе валянтэр падчас выбараў. Звычайнаму чалавеку, якому ніколі раней не даводзілася выконваць падобную працу, бывае вельмі цяжка пераадолець самы просты бар'ер: пазваніць у кватэру і на пытанье "хто там?" уцімана

адказаць. Гэта ня так проста, бо за вечар выпадае кантактаваць зь вялікай колькасцю незнаёмых людзей, таму досьвед тут моцна дапамагае.

Іншая справа, я яшчэ раз паўтаруся, гэта ня будзе мець вырашальна значэння. Нядайна на блогу адной дэпутаткі я прачытала паведамленне, якое, дарэчы, выклікала дыскусію, што сфальсифікаў выбары магчыма, калі розыніца ў працэнтах галасоў за прэтэндэнтаў на дэпутацкае кресла складае менш за 15 адсоткаў. Калі перавага зьяўляеца больш значнай, наш кандыдат перамагае з большым працэнтам, то як бы адміністрацыя ні хацела, яны не намаляюць патрэбнай лічбы. Намаляюць! Залежыць гэта не ад колькасці зьяўляеца, а ад выбару адміністрацыі. Калі раённае кірауніцтва выдатна разумее, што для яе бяспечнымі паводзінамі зьяўляеца фальсифікацыя нягледзячы ні на што, то ў адпаведнасці са здаровым глуздам яны будуць съядома маляваць лічбы. Можна і больш за 15 адсоткаў сфальсифікаў. Іншая справа, што калі падтрымка вельмі актыўная дзякуючы тым жа валянтэрам, то фальсифікацыю цяжэй прыхаваць. Як паказвае практика, заўжды знайдзенца хоць адзін участак у акрузе, дзе падлічаюць галасы сумленна. Напрыклад, прыяжджаюць назіральнікі з АБСЭ, і ўжо сябры камісіі тады нічога не вырашаюць. І калі розыніца паміж гэтым участкамі і іншымі аказваеца істотнай, то выплывае на паверхню зьдзейсненне ў выніку фальсифікацыяў. Гэта, канечно, ня значыць, што вынікі выбараў будуць ануляваныя. Безумоўна, не. Аднак фальсифікацыя лепей заўажная.

Нягледзячы ні на што, я лічу, што ўдзельніцаць у выбараў трэба. Гэта выдатная школа для маладых і актыўных людзей, што жадаюць рабіць пасыпаховую кар'еру, не абавязкову палітычную, а ўвогуле прафэсійную. Трэба скарыстаць гэтую ці не адзінную легальную ў Беларусі магчымасць паказаць сябе ў публічнай прасторы.

**Гутарылі  
Ю.С і М.Б.**

# Выспа «свабоды» за жалезнай заслонай

**Нягледзячы на фінансаванье шэрагу праектаў у Беларусі, скіраваных на падтрымку вольных мэдыяў і грамадзянскай супольнасці, краіны — сябры ЭЗ прымаюць рашэнні, якія зводзяць гэтыя высілкі да мінімуму. Напрыклад, у студзені 2007 г. для беларусаў быў уведзены высокі кошт на візы ў краіны ЭЗ. Каб трапіць у суседнюю Польшчу альбо Літву, сярэдняму беларусу даводзіцца плаціць траціну свайго месячнага заробку. Кампанію «Скажы “так” таннайшым візам для беларусаў!», якую распачаў «Офіс за дэмакратычную Беларусь», ужо падтрымала група эўрапарлямэнтароў і 40 беларускіх партыйных і грамадзкіх арганізацый.**

## НЕКАЛЬКІ СЛОВАЎ ПРА ІЗАЛЯЦЫЮ

Панятак «iron curtain» увайшоў у лексыкон савецкіх і заходніх пропагандысташ з лёгкай рукі сэра Ўінстана Чэрчыля. У сваёй знакамітай Фултанскай прамове ангельскі палітык папярэджваў вольны съвет у актуальнасці савецкай пагрозы і заклікаў Захад да кансалідацыі. У прынцыпе, ад гэтай прамовы Чэрчыля варты весьці адлік пачатку «халоднае вайны», у якую быў уцягнуты дэмакратычны Захад і камуністычны Ўсход. «Жалезная заслона» — тэрмін, які пазначаў ступень абмежаванья эканамічных, культурніцкіх, інфармацыйных, палітычных і іншых контактаў паміж геапалітычнымі гульцамі: вольнай Эўропай і СССР. На перадавой супрацьстаянні апынулася цэнтральназўрапейская краіны, для жыхароў якіх мары пра вяртанье ва ўлоньне агульнай эўрапейскай цывілізацыі страцілі ўсялякія падставы на доўгія гады. Сытуацыя ізоляцыі камуністычных рэжымуў у ПНР і Чэхаславакіі вялі да ўмацаваньня падпардкованых Маскве адміністрацый. Для шараговых грамадзянаў камуністычных краінаў «жалезная заслона» азначала страту спадзяваньняў на лібералізацыю.

Зыходзячы з транзыталягічнай парадыгмы, найболыш поўна распрацаўнай у сучаснай паліталёгіі, зъмены ў посткамуністычных краінах у бок дэмакратыі адбываюцца пад уплывам некалькіх фактаў:

раў, у тым ліку і вонкавага. Самы яскравы прыклад — падтрымка заходнімі ўрадамі, інтэлектуаламі і мэдыямі дзейнасці руху «Салідарнасць» у камуністычнай Польшчы. Ідэя вяртання да эўрапейскіх вытокав, падмацаваная фінансавымі стыmulамі, авалодала народнымі масамі, якія і зрынулі камуністычную дыктатуру.

ўзроўню жыцьця кубінцаў, пашырэньне антыамэрыканскіх настроў і кансалідацыя масаў вакол харызматычнага каманданте.

Хто ведае, каб не антысавецкая рыторыка амэрыканскага презыдэнта Рональда Рэйгана, якая спрэвакавала чарговую гонку ўзбраенняў у 1980-я гг., Савецкая імперыя магла б спыніць сваё існаванье значна раней.

Аднак вернемся да пытання аб важнасці ЭЗ як вонкавага палітычнага актара, які ўплывае на дэмакратызацыю посткамуністычных рэжымуў Цэнтральнай і Ўсходняй Эўропы. Пасля правядзення ў 1989 г. знакамітага «круглага стала» паміж антыкамуністычнай апазыцыяй і ўладамі Польшча апынулася на ідеялягічным раздарожжы. Дзякуючы інтэнсіўнай падтрымцы эўрапейскіх супольнасцяў, якія падкрэслівалі зацікаўленасць у фармаванні дэмакратычнай і эўрапейскай Польшчы, адыход краіны ад аўтарытарызму стаўся незвратным.

Што да практичных кроکаў, якія рабіў Захад у справе ўмаца-



антыпрыклад, які ілюструе важнасць вонкавага актара ў пераходзе аўтарытарных рэжымуў у бок кансалідаванай дэмакратыі, — «выспа свабоды» Куба. Шматлікія аналітыкі сцьвярджаюць, што менавіта палітычная і эканамічнай ізоляцыя Кубы, ініцыяваная Вашынгтонам, прывяла да кансервацый рэжыму і трывання працяглага эксперыменту пад назвай «кубінскі сацыялізм». Вынікам усталявання «жалезнае заслоны» стала зусім не ліквідацыя дыктатуры, а татальнае падзеньне

віння польскай дэмакратыі, можна згадаць наступныя: у 1991 г. было прынятае рашэнне аб бязвізовых падарожжах паліякаў па краінах ЭЗ, павялічылася фінансаванне структураў грамадзянскай супольнасці і, самае галоўнае, як адзначаюць аналітыкі, Польшчы было запрапанавана выкананць шэраг патрабаванняў для ўступлення ў ЭЗ. Курс на эўраатлянтычную інтэграцыю паскорыў паўстанніе ў былой ПНР дэмакратычных інстытуцый і завяршыў працэс кансалі-

дацыі элітаў. Як бачым, аўтарытарны адкат у посткамуністычнай Польшчы стаўся немагчымым шмат у чым дзякуючы пэрспэктыўам уступленья ў ЭЗ.

У сітуацыі з сатэлітамі Расеі, незалежнымі Ўкраінай і Беларусь, адсутнасць канкрэтных працаваў з боку Эўропы абумовіла дрэйф у бок аўтарытарызму. Украіна ў пэрыяд памяркоўнага аўтарытарызму Леаніда Кучмы намагала ся балансаваць паміж імпэрскай Расеій і абыякавым Захадам. Не адбылося істотных зменаў у спрадве прасоўвання Украіны ў ЭЗ і пасля памаранчавай рэвалюцыі 2004 г. Самымі зацікаўленымі краінамі ў дэмакратызацыі і эўрапеізацыі 46-мільённай Украіны сталіся новыя чальцы ЭЗ — Польшча, Літва і Чэхія, якія насуперак «старым» сябрам уніі працягваюць займацца прамоцыйнай эўрайнтэрэсаў былой савецкай рэспублікі.

### «ЖАЛЕЗНАЯ ЗАСЛОНА» — ІДЭАЛЯГІЧНЫ ШТАМП, АЛЬБО БЕЛАРУСКАЯ РЭЧАІСНАСЦЬ

Для беларусаў зашмальцаваны ідэалягічны штамп «жалезная заслона» ня страціў сваёй актуальнасці дагэтуль. У выніку фармавання аўтарытарнага рэжыму Аляксандра Лукашэнкі антызаходня рыторыка зноў знайшла свайго адрасата — расчараўнага ў постсавецкай трансфармациі беларускага абывачеля. Зрэшты, дзеяя справядлівасці варта адзначыць, што адносіны незалежнай Беларусі са сваімі дэмакратычнымі суседзямі разъвіваліся не лінейна. Падчас электаральных цыкліў, калі афіцыйнаму Менску трэба было мінімізаваць ціск эўрапструктураў, пачыналіся гульні з АБСЭ, падпісваліся загады для адкрыцця прадстаўніцтва Эўракамісіі, на перамовы з эўрачыноўнікамі адпраўляўся прадстаўнік міністра МЗС Сяргей Гайдукевіч і г.д. З гэтай жа сэрыі — вызваленыні палітвязняў і адносна мірных апазыцыйных маніфэстаций ў 2007 г. А калі склалася спрыяльная для беларускага рэжыму каньюнктура (маеща на ўвазе атрыманыне расейскага 1,5-мільярднага крэдыта), пачаліся размовы з пазыцыі сілы. Адсюль і жорсткі разгон акцыі,

прывесчанай 90-годзідзю БНР, а таксама ператрусы на кватэрах незалежных журналістаў.

У першую пяцігодку кіравання Аляксандра Лукашэнкі Эўразвяз увогуле адмяжоўваўся ад вырашэння беларускага пытання. Пэрспэктывы ўступленья нашай краіны ў ЭЗ былі туманнымі. Адпаведна ўплыў Эўразвязу на працэс дэмакратызацыі Беларусі быў мізэрны. Увядзенне санкцыяў супраць высокіх беларускіх чыноўнікаў, а таксама «злыў» Беларусі Расейскай Федэрацыі ў амбен на рэалізацыю шэрагу буйных эўрапейска-расейскіх бізнесовых праектаў умацавалі беларускі рэжым, кансалідаваўшы народ вакол аўтарытарнага кіраўніка. Наступныя гады прадэманстравалі нежаданыне элітаў краінаў ЭЗ сур'ёзна мяняць палітыку адносна Беларусі і неахвоту ўцягваць яе ў сферу свайго ўплыву. Нягледзячы на фінансаваныне шэрагу праектаў у Беларусі, скіраваных на падтрымку вольных мэдияў і грамадзянскай супольнасці, сябры ЭЗ прымалі рашэнні, якія зводзілі гэтыя высілкі да мінімуму. Напрыклад, у студзені 2007 г. быў уведзены высокі кошт на візы для беларусаў у краіны ЭЗ. Каб трапіць у суседнюю Польшчу альбо Літву, сярэдняму беларусу даводзіцца плаціць траціну свайго месячнага заробку. Такім чынам, у ХХІ ст. мы змушаныя канстатаваць, што на мяжы паміж Беларусій і ЭЗ утварылася новая «жалезная заслона», якая істотна ўскладніла магчымасць грамадзянаў Беларусі на перасоўваныне па Эўропе.

### ШТО РАБІЦЬ? — СКАЖЫ «ТАК» ТАНЬНЕЙШЫМ ВІЗАМ ДЛЯ БЕЛАРУСАЎ?

Кампанія, якую ініцыявалі ў Брюселе НДА «Офіс за дэмакратычную Беларусь», зьяўляецца вельмі своечасовай, паколькі можа паўплываць на рашэнні эўрачыноўнікаў адносна зъмяншэння коштаў на візы. Калі казаць проста, ніzkія кошты на візы ў ЭЗ зробіць контакты беларускіх грамадзянаў з іх суседзямі болей інтэнсіўнымі. Посьпехі ў галіне рэфармаваныні эканомікі ў новых сябраў ЭЗ могуць карынальным чынам зъмяніць грамадзкую апі-

нію ў самой Беларусі адносна яе стратэгічнага выбару. Кампанія «Офісу за дэмакратычную Беларусь» па зборы подпісаў за зынжэнськія візы для беларусаў сталася працягам ініцыятывы шэрагу дэпутацкіх фракцыяў Эўрапарляменту, звязаных з Беларусій. Для разгляду гэтага пытання ў Радзе ЭЗ і Эўракамісіі патрэбна назыбіраць сама меней 392 подпісы сябраў ЭП. Падчас кампаніі дэпутатам парлямэнту раздаваліся адмысловыя ўлёткі з інфармацыйных матэрыялах зъмяшчалася інфармацыя пра то, што Беларусь зъяўляеца адзінай краінай Усходняй Эўропы, якая на мае спрошчанага візага рэжыму з ЭЗ. Наступны этап кампаніі — зварт да структураў беларускай грамадзянскай супольнасці і незалежных мэдиясацыяў з працаванай падтрымкаць кампанію. На сёньня да гэтага мерапрыемства далучыліся каля 40 партыйных і грамадзкіх арганізацый, сярод іх — «Асамблея НДА».

### ЭЎРАКАМІСІЯ НЕ ЗЪБІРАЕЦЦА ЗЫНЖАЦЬ КОШТЫ НА ШЭНГЕНСКІЯ ВІЗЫ ДЛЯ БЕЛАРУСАЎ

У канцы красавіка сталася вядома, што ў бліжэйшы час грамадзянэ Беларусі могуць не разылічваць на таньнейшыя візы ў краіны ЭЗ. Намесьнік старшыні Эўракамісіі Жак Баро паведаміў Eubusiness, што «на гэты момант у выніку адкрытых перамоваў пра магчымасць зъмяншэння коштаў візаў для Беларусі вырашана адмовіца ад гэтае ідэі». Разам з тым, паведаміў эўрачыноўнік, у індывідуальным парадку атрымаць бясплатныя візы ЭЗ змогуць ахвяры палітычных рэпрэсіяў.

Дэпутат Эўрапарляменту Юстас Палецкіс у інтэрвю Рады «Свабода» паведаміў: «Асноўная проблема ў тым, што некаторыя краіны мяркуюць, што пакуль рэжым у Беларусі існуе, неабходна яго ізаляваць. На мой погляд, гэта неправідловы падыход. Не беларусы вінаватыя ў тым, што такое становішча ў іхнім краіне».

Юрка Андрэй



## Вуліца імя Рамана Менцюка

Беларускія міліцыянты вынайшлі інавацыйную тэхналёгію спыненьня на дарогах кіроўцаў-экстрэмалаў. 2 сакавіка непадалёку ад Менску інспэктары ДАІ спынілі п'янага кіроўцу, перакрыўши дарогу грамадзянскім аўтамабілямі. Безадказнасць істотаў у пагонах магла прывесці да гібелі некалькіх чалавек, у tym ліку і трохгадовага дзіцяці. За некалькі дзён навіна пра «жывы шчыт» абляцела ўвесь рунэт, трапіўши ў дзясятку самых рэйтынгавых сакавіцкіх навінаў.

Вінаваты ў здарэнні нецвярдзены кіроўца з сумнеўным прошлым і сымбалічным прозвішчам Мянцюк уцёк ад съедзду, пасыпешы даць некалькі інтэрвю

і атрымаць ганарап за ўдзел у расейскім ток-шоў «Няхай кажуць».

Што да дзеяньняў дайшнікаў у гісторыі з «жывым шчытом» — тут усё больш-менш зразумела: нэгатыўная прафэсійная сэлекцыя зрабіла сваю справу. Як адреагавала на сваёвольства міліцыянаў грамадзянская супольнасць Беларусі? Рэакцыя грамадзкасці — адзінкавая акцыя пратэсту і калектыўны зварот удзельнікаў дарожнага руху Беларусі. Зусім нямногія кіроўцы наважыліся прымацаваць да сваіх аўтамабіляў чорныя і белыя стужкі альбо налепкі зь лёга кампаніі. Пад зваротам падпісаліся ўсяго каля 450 чалавек. Хваля грамадзкага абурэння на гэтым,

відаць, суцішылася. Адсутнасць грамадзкага кантролю і ніzkі ўзровень карпаратыўнай салідарнасці (у краіне некалькі мільёнаў аўтамабілістаў) робіць магчымым паўтарэнне апэрацыі «Жывы шчыт» у будучыні.

Беларускае грамадзтва прынятае лічыць пасіўным і абыякавым. Калі не атрымліваецца абудзіць актыўнасць грамадзянаў шляхам традыцыйнага пратэсту, то, можа быць, варта падысьці да вырашэння задачы трошкі болей крэатыўна? У нашым выпадку абаронцы правоў аўтамабілістаў маглі б зладзіць збор подпісаў за перайменаваньне якой-небудзь сталічнай вуліцы ў гонар аматара хуткай язды Рамана Менцюка.

# Гісторыя грамадзкой кампаніі супраць пабудовы хімічнага заводу

Жыхары некалькіх пасёлкаў Пухавіцкага раёну Менскай вобласці аб'ядналіся супраць намераў уладаў пабудаваць хімічны завод па вырабе небяспечнага хімікату дусту. Дадзеная грамадзкая кампанія стала найбольш рэзананснай падзеяй гэтай вясны. Ініцыятыўная група кампаніі ўвабрала ў свой склад прадстаўнікоў розных прафесіяў і змагла сабраць некалькі тысячачаў прыхільнікаў, арганізаваць мітынгі і напалохаць нязвыклую да грамадзкой актыўнасці ўладу.

## ГІСТОРЫЯ ІНЦЫДЕНТУ

Расейская фірма «Август», якая займаецца пастаўкамі ядахімікатаў у нашу краіну з Чувашыі, заплянвала пабудаваць у Пухавіцкім раёне (а менавіта ля пасёлкаў Сьвіслач, Дружны, Капейнае, Дрычын, Белае, Рудзенск і Дуко-ра) завод па вытворчасці дусту, а таксама ўтылізацыі ўгнаення ў пратэрмінавым тэрмінам годнасці з усёй Беларусі.

**Бел».** Сярод актыўных удзельнікаў кампаніі — С. Абразоўскі, С. Салдаценка, Н. Пахабаў і інш. Група актыву складаецца з 20–30 чалавек.

Афіцыйныя дакумэнты, на падставе якіх арганізаваны супраціў, — гэта канстытуцыя РБ, у якой пропісаны, што кожны мае права



пакуль не ўжывае, але ў той жа час не ўпускае ніводнай магчымасці нашкодзіць грамадзкой кампаніі, часам ідучы на не зусім маральныя крокі.

**Прыклад 1.** Сустрэча старшыні аблвыканкаму з прадстаўнікамі грамадзкой кампаніі супраціву мусіла адбыцца 22 сакавіка. За дзень да гэтага нават былі разасланыя запрашэнні, але сход раптоўна адкладалі.

**Прыклад 2.** 10 красавіка на судзе за адказнасці быў прыцягнуты сябра апазыцыйных камуністаш Сяргей Абразоўскі. Яго абвінавацілі ў арганізацыі 22 сакавіка несанкцыянаванага мітынгу ў пасёлку Дружны. Актывіст атрымаў штраф у памеры паўтара мільёна беларускіх рублёў.

**Прыклад 3.** Міліцыянты і КДБ заблякавали ўваходы ў будынак шпіталю, дзе знаходзіўся Сяргей Абразоўскі ў перадінфарктным стане. Камітэтчыкі і прадстаўнікі праваахоўных органаў баяліся, што актывіст будзе закліканы на сельніцтва да ўдзелу ў мітынгу 1 траўня.

Да гэтых прыкладаў можна дадаць яшчэ ціск на мясцовых жыхароў, каб яны адклікалі свае подпісы супраць будаўніцтва хімзаводу, а таксама ўтрайваныне патрэбнай і важнай інфармацыі ад насељніцтва, недазвол мітынгаў, прыцягненіне да судовай адказнасці асабіціў актыўных удзельнікаў.

## МЕРЫ СУПРАЦІВУ

Нягледзячы на перашкоды з боку ўлады, насељніцтва не зьбіраецца здавацца. Адзін з прадстаўнікоў ініцыятыўнай групы

*Навуковая даведка. Дуст — адзін з моцных экатаксыкантаў, здольны ў малых дозах узьдзейнічаць на экалагію. Пэрыяд паўраспаду дусту — 15–20 гадоў. У 1960-х гг. прэпарат шырока выкарыстоўваўся ў сельскай гаспадарцы. Але пасля таго як высьветлілася, што дуст небяспечны для жывёлаў і здароўя чалавека, на Захадзе прэпарат быў забаронены для выкарыстання.*

Менскаблыканкам фактычна дазволіў пабудову. Аргументацыя кіраўнічых колаў была прагматичнай: за кошт зьніжэння транспартных выдаткаў зменшыцца сабекошт прадукцыі. Пры гэтым пагроза экалягічнаму стану асяродзьдзя ня ўлічвалася.

## ГРАМАДЗКАСЦЬ НЯ СЪПІЦЬ

У адказ насељніцтва Пухавічай і навакольных пасёлкаў узняло супраціў. Была створаная ініцыятыўная група. Народнай назвы яна пакуль ня мае, аднак удзельнікі называюць яе арганізацыяй незалежнай экспертызы па будоўлі расейскага завода ЗАТ «Август»

на спрыяльнае асяродзьдзе для жыхыцця (арт. 46) і ахова асяродзьдзя — справа кожнага (арт. 55). Таксама ўдзельнікі абавіраюцца на адмоўнае заключэнне акадэміка і навукоўцаў НАН РБ аб будаўніцтве заводу і міжнародную Орхускую Канвенцыю, да якой Беларусь далучылася 14 сінтября 1999 г. З Канвенцыі вынікае, што насељніцтва павінна мець доступ да інфармацыі аб экалягічнай сітуацыі ў краіне і магчымасць удзельнічаць у працэсе вырашэння экалягічна значных пытанняў.

## ПОДЛЯЯ ПЕРАШКОДЫ

Што датычыцца мясцовага кіраўніцтва, сілавых мэтадаў яно

Сяргей Салдаценка адзначыў: «Настрой у нас аптымістычны, і, нягледзячы на часовыя перашкоды, мы будзем рабіць усё магчымае, каб завод не зъявіўся на мапе Пухавічаў».

У сваёй барацьбе мясцовыя жыхары выкарыстоўваюць такія меры супраціву, як пікеты, мітынгі і зборы подпісаў.

Пералічым асноўныя этапы грамадzkай кампаніі (на момант напісання артыкулу).

У пачатку лютага гэтага году было сабрана і скіравана ў Адміністрацыю прэзыдэнта Беларусі больш за тысячу подпісаў супраціву будаўніцтва хімзаводу.

22 сакавіка адбыўся несанкцыянаваны мітынг, дзе было распаведзена пра пагрозу забруджвання экалагічнага асяродзьдзя, кошт будаўніцтва самога завода і кошт ліквідацыі наступстваў забруджвання. Тады ж было прынятае рашэнне правесці мясцовы рэфэрэндум па дадзенай праблеме. На месцы, дзе плянуецца пабудаваць завод, мясцовыя жыхары усталявалі крыж.

3 красавіка ў пасёлку Дружны прайшлі грамадzkія слуханьні па праекце будаўніцтва хімзаводу побач з пасёлкам у раёне ТЭЦ-5. Больш за 500 жыхароў прагаласавалі супраць. Чыноўнікі падчас мерапрыемства казалі, што будаўніцтва адпавядае патрабаванням экалагічнага заканадаўства.

14 красавіка ў Савет міністрап, абласны і раённыя саветы дэпутатаў былі пададзеныя каля 6 тысячай подпісаў.

19 красавіка блізу ТЭЦ-5 на возеры «Мацярынскае» адбылася экалагічная акцыя «Чыстае возера». Арганізаторамі мерапрыемства выступіла ініцыятыўная група супраціву будаўніцтва хімзаводу «Август». За 5 гадзінаў працы было вывезена некалькі трактарных прычэпаў съмецьця, добраўпарадкавана пляжная зона, сплянавана тэрыторыя пляжу.

25 красавіка ў сквэры пасёлку Дружны адбылася акцыя супраціву сваўольства ўладаў. Каля 300 мясцовых жыхароў сабраліся, каб выказаць сваё нэгатыўнае стаўленне да дзеяньняў уладаў. Нека-



торыя ўдзельнікі ў працівагазах скандавалі «Не хім заводу!».

### ХІБЫ КАМПАНІИ

На жаль, не ўдалося дамагчыся прызнаннія праблемы на ўзорні мясцовых уладаў. Хаця гэта і зразумела, паколькі чыноўнікі баяцца страціць свае працоўныя месцы. Да прыкладу, у аднаго з камунальнікаў, які дапамагаў праводзіць акцыю «Чыстае возера», на працы ўзыніклі праблемы.

Слабы распаўсюд інфармацыі. Арганізаторы ня маюць доступу да СМИ, якія б падрабязна асьвятлялі значныя падзеі кампаніі і яе прамежкавыя вынікі, заклікалі б насељніцтва іншых рэгіёнаў, распавядалі пра небяспеку пабудовы хімічнага завода і вынікі забруджвання. Інфармацыя ў электронных мас-мэдиях і парэшткі зарэгістраваных незалежных газэт у разылік не бяруцца, паколькі ня маюць такога масавага дасягнуць насељніцтва. Таму пра праблему ў асноўным ведаюць тыя, каго праблема датычыцца непасрэдна.

Праблемы з дасягам да сайту грамадzkай кампаніі.

Як бачна, слабыя бакі кампаніі паўсталі з прычыны неспрыяльных вонкавых умоваў, а не праз кепскую працу ініцыятыўнай групы. Арганізаторы ня могуць раз-

гарнуць сваю працу з насељніцтвам больш эфектыўна.

### СТАНОЎЧЫЯ ВЫНІКІ

Кампанія арганізавалася, і колькасць людзей, якія прымалі ў ёй удзел, павышаецца.

Лідэры маюць пэўныя плян дзеяньняў.

Выкарыстоўваюцца самыя разнастайныя меры супраціву: ад несанкцыянаваных мітынгаў і пікетаў да збору подпісаў, грамадzkіх слуханняў, зваротаў і г.д.

Створаны сайт кампаніі: <http://www.eco-druzhnui.info>

Нягледзячы на неспрыяльныя вонкавыя ўмовы, актыўісты інфармуюць насељніцтва пра пагрозы, якія нясе будаўніцтва заводу.

Атрымалася прысягнучы увагу незалежных СМИ. На працягу доўгага тэрміну цікаўнасць да падзеяў у Пухавіцкім раёне не зьнікае, а актыўнасць насељніцтва не зьніжаецца.

Актыўістам ёсьць што прапанаваць насељніцтву: на сایце падрабязна напісана, чым можна дапамагчы. Прычым прапанавы дзеяньняў ёсьць для разнастайных катэгорый насељніцтва (для любога чалавека; для тых, хто любіць званіць; для тых, хто любіць пісаць лісты і г.д.)

**Ганна Журавінка**



# Як нараджающа і чаму гінуць грамадзкія ініцыятывы?

Паводле Радыё «Свабода» ([svaboda.org](http://svaboda.org))

**Ініцыятарка стварэння ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва хімзаводу Алена Буткоўская замовіла «Свабодзе» даследаваць тэму: як нараджающа грамадзкія ініцыятывы, пры якіх умовах яны перамагаюць і чаму дачасна затухаюць?**

## ГОРАДНЯ: КАЛІ ЗАЯВІЛ ПРА РЭФЭРЭНДУМ, НЕЛЬГА ЗДАВАЦЦА ПРОСТА ТАК

Адной з самых гучных леташніх грамадзкіх кампаній стала аказія «Абаронім Горадню ад разбурання». Падчас яе ладзіліся розныя мерапрыемствы, пікеты, былі затрыманыні, мелася спроба правесыці мясцовы рэфэрэндум аб рэканструкцыі Старога гораду. Рэфэрэндуму ўлады не дазволілі, і, так ці інакш, кампанія заглухла. Як ацэньваюць удзельнікі яе вынікі? Гэтае пытаньне тым больш актуальнае, што ў Горадні ўлады зноў зьбіраюцца зыніччацы дамы ў гістарычнай забудове.

Вадзім Саранчукоў, які кіруе гарадзкой арганізацыяй Партыі БНФ, лічыць леташнюю кампанію паспяховай. Вынікі не найгоршыя, кажа ён: на ўсе заплянаваныя будынкі ў гістарычным цэнтры разбурылі. А цяперашнія зацішша — часовая.

Саранчукоў: «*Тое, што на сёньняшні дзень няма масавых выступленняў моладзі, як летась, то гэта, мне здаецца, часова. Леташняя кампанія была гучнай, бо хвалявала шмат людзей. Цяпер хваляванье ня сцішылася, але яно знаходзіцца, так бы сказаць, у стадыі чакання. Гэта ўпэўнены, што калі адбудзеца нешта падобнае да ранейшага, то адбудзеца ня горш. Плюс да гэтага далучаюцца выбары ў Палату прадстаўнікоў — яны могуць паспрыяць, каб кампанія стала яшчэ больш гучнай і шырокай».*

Вадзім Саранчукоў летась шукаў людзей для ініцыятыўнай групы мясцовага рэфэрэндуму аб рэканструкцыі Старога гораду.

Саранчукоў: «*Сам факт ініцыятывы — паказчык. І тое, што яна была са страхам успрынятая гарадзенскай вэртыкалью, гэта таксама дасягненне».*

Аднак улады не зарэгістравалі группу, знайшлі фармальную зачэпку. Спадар Саранчукоў зазначае: улады ў любым разе заблякавали б рэфэрэндум — нездарма ўсе апошнія гады яны ні разу не дазволілі ніводнага пікету, мітынгу — нічога.

**Даведка.** Алена Буткоўская нарадзілася на беларуска-украінскім памежжы. Як скончыла тэхнікум, стала працаваць у горадзе будаўнікоў і пэрсаналу Чарнобыльскай атамнай станцыі — Прывілі. У пухавіцкі пасёлак Дружны пераехала 22 гады таму, пасля аварыі на ЧАЭС. Апошнім часам праз проблемы з здароўем мусіла кінуць працу ў бухгалтерыі і ўладкавалася вахтаркай.

Адзін з актыўістаў леташніх падзеяў Эдвард Дмухоўскі з руху «За свабоду» мяркуе, што кампанія не прайшла марна — яна атрымала розгасла ва ўсёй Беларусі, а таксама за мяжой. Наконт падзеяў у Горадні выказваліся польскія і эскія палітыкі.

## А МІНУСЫ КАМПАНІІ?

Дмухоўскі: «*Мы плянавалі гарадзкі рэфэрэндум, які павінен быў адлюстраваць думку жыхароў на ўсе гэтыя падзеі, на тое, што робяць улады з горадам. Аднак падвялі юрыдычныя памылкі пры фармаванні неабходных папер. Мінус яшчэ і ў тым, што гэтую кампанію проводзілі грамадзкія актыўісты і ў яе былі вельмі мала заангажаваныя палітычныя партыі гораду, акрамя БНФ».*

**Камэнтар Алены Буткоўскай:** «*Мясцовы рэфэрэндум — гэта тое, на што мы маєм права, і нават маєм права атрымаліць там перамогу. Але вось реальны досьвед. Учора мы ездзілі ў Канстытуцыйны суд і зразумелі наступнае. У беларускім заканадаўстве ёсьць моманты, праз якія можна зрабіць памылку, і на яе абавязкова зреагуюць напоўніцу.*

Таму пакінулі ў судзе сваю заяву з настойлівым патрабаваннем дапрацаваць гэты надзвычай важны дакумэнт, каб шанец праводзіці мясцовы рэфэрэндум стаўся б рэальным, калі ў гэтым падстане патрэба.

Выдатна разумею: нашая прапанава — гэта ўжо крок наперад

у вырашэнні насыпелай праблемы. Але нам мусіць дапамагаць і нашыя абраўнікі — дэпутаты ўсіх узроўняў. Ад іх таксама мусіць ісьці прапанова і патрабаваньне да ўнісанення неабходных зъмяненняў. Праблема ўсё ж вырашыцца ўрэшце зь іх падачы».

### ГОРКІ: ЎСЯГО 1720 ПОДПІСАУ ЗА ЧАТЫРЫ МЕСЯЦЫ

Да нібыта лякальнай і даволі спэцыфічнай праблемы — выратаванья старой Горадні — энтузіясты здолелі прыцягнуць шырокую ўвагу нават за межамі краіны. І калі ў друку, у Інтэрнэце з'явілася першая інфармацыя пра стварэнніе так званай Антыядзернай групы, што ўзнялася супраць меркаванага будаўніцтва на Магілёўшчыне атамнай станцыі, здавалася — хутка гэта набудзе самы шырокі рэзананс.

Аднак наступерак чаканьням за чатыры месяцы сабрана ўсяго 1720 подпісаў. Для параўнання: пад лістом супраць заводу пэстыцыдаў падпісалася каля шасціці тысяч жыхароў Дружнага і навакольных пухавіцкіх вёсак. Чаму?

Ініцыявала кампанію мясцовая пратэстанцкая нефармальная суполка «Свабода ў Госпаду». Першапачаткова вернікі меркавалі сабраць подпісы дзеля правядзеньня мясцовага рэфэрэндуму. Чаму адмовіліся ад таго намеру?

**Кіраўнік суполкі Пётар Маланачкін:** «*Ведаючы сітуацыю з нашымі ўладамі, мы байміся, што яны змяніць. У нас ужо ёсьць даволі моцная абарона — Канстытуцыя, дзе сказана пра бязъядзерную зону ў Беларусі. Калі яны прымуць канчатковое рашэнніе пра будаўніцтва, тады рэфэрэндум і трэба патрабаваць.*

### ДЗЕЛЕЯ ЧАГО ТАДЫ ХАДЗІЦЬ ПА ДВАРАХ, ВУЛІЦАХ?

«Зьбіраючы подпісы, мы найперш кансалідуем насыніцтва. Паказваем: яно нешта ды значыць. Што народ і ягоны голас, пазыцыя можа ўплываць на сітуацыю».

Пачыналі кампанію чатыры чалавекі. За чатыры месяцы да іх

далучыліся яшчэ чатырнаццаць.

У шэрагу краінаў менавіта праз рэфэрэндумы ўдалося спыніць будаўніцтва АЭС. Менавіта так прыняла бязъядзерную дактрыну Аўстрый, цалкам адмовілася ад яздернай энэргетыкі Італія, спынілі будаўніцтва новых АЭС швайцарцы... 60 працэнтаў галасоў насыніцтва японскага гораду Макі хапіла для адмовы ад будаўніцтва там станцыі. Гэтаксама дзякуючы мясцовым рэфэрэндумам былі забаронены некалькі новабудоўляў у Рәсей.

Хіба ці ня чвэрць ад усіх сабранных подпісаў супраць будаўніцтва АЭС «на раҳунку» пэнсіянэркі Галіны Мікшы. Зь якімі настроемі яна найчасціцай сутыкаецца?

«Многія баяцца ставіць подпісы. Людзі кажуць, што ім сваякі тэлефанавалі зь Менску і гаварылі: не падпісвацеся, не праяўляйце свайго меркаваньня, бо гэта можа дрэнна для вас скончыцца, страціце працу. У такіх правінцыйных гарадах знайсці заробак дужа цяжка».

**Камэнтар Алены Буткоўскай:** «Даволі доўга назіраю за гэтым супрацівам і бачу: ён нібыта і ёсьць, і ня толькі на Магілёўшчыне, — але па ўсёй краіне шмат людзей, якія дагэтуль ня вызнанчлісі са сваім стаўленнем да будаўніцтва АЭС. У прыватнасці таму, што ня так шмат неабходнай інфармацыі. Большасць ведае толькі афіцыйную вэрсію: маўляў, будавацца трэба з вострых эканамічных прычынаў... Можа, таму так і атрымліваеща: людзі памятаюць пра Чарнобыль, але пакуль ўсё ж пераважвае эканамічны бок праблемы. Гэта давіць на псыхіку, вось таму неяк вяла і неактыўна ўсё праходзіць».

З іншага боку, ёсьць і такія выказванні — трэба, каб з'явілася больш сур'ёзных публікацый у прэсе, залежнай і незалежнай, бо сур'ёзнага дыялёгу пра выгоды і наступствы ў мэдыях няма».

### БЕЛАРУСЬ: ЧАМУ ЗАЧАПІЙ «ЖЫВЫ ШЧЫТ» ДАІ?

2 сакавіка ДАІ выставіла на траце Мікашэвічы — Менск заслону з

машын, у якіх сядзелі людзі, каб спыніць нецьвярозага кіроўцу, што ехаў на хуткасці за 140 кіляметраў. «Жывы шчыт» кіроўцу Рамана Менцюка не спыніў. Асноўны ўдар прыйшоўся на «БМВ» у другой паласе. Там сядзела сям'я Пашкевічаў: муж, жонка і іхная трохгадовая дачка.

Абмеркаваныне «жывога шчыта» пачалося з Інтэрнэту. Менавіта там і адбываліся найбольш актыўныя дэбаты яшчэ некалькі тыдняў пасля здарэння. Паводле журналісткі Ірыны Козылік, якая пасылядоўна асьвятляла тэму ў «Комсомольскай правде», такога шквалу звонкоў і водгукau на сایце газэты рэдакцыя не прыгадвае:

«Гэта была адзінай тэма, якая ў нашай штотыднёвой рубрыцы «чытацкі рэйтынг» заняла ўсе 5 найвышэйшых пазыцыяў — таму мы прысьвяцілі ёй усю паласу з водгукамі. Больш ні на што падобнага рэзанансу не было».

Адзін з удзельнікаў «жывога шчыта» Юрась Пашкевіч тлумачыць прычыну такой зацікаўленасці з боку грамадзянаў раптоўным усъведамленнем: заўтра на іх месцы магу аказацца я. Маўляў, у палітычнай сферы як быццам выбар ёсьць: рызыкаваць, ідуць на апазыцыйны мітынг, альбо не. А тут у людзей выбару не было. Яны сталі закладнікамі дзеяньняў ДАІ. Гэта і зачапіла, лічыць Пашкевіч.

Апроч эмацыйнага складніку, сп. Пашкевіч вылучае вельмі ўдала стыхійна арганізаваную інфармацыйную кампанію вакол здарэння на трасе Менск — Мікашэвічы: «*Ня толькі адну газету задзейнічалі — а ўсіх, каго можна было. І тэлебачаныне, і радыё падключыліся, і ўсе — адначасова, у адзін дзень, — мы ж да 13 сакавіка не афішавалі гэта ўсё. А ў адзін дзень усе СМИ началі трубіць.*

**Камэнтар Алены Буткоўскай:** «Зразумела, людзі так жыве зреагавалі на «жывы шчыт» дзякуючы электронным СМИ. Але тая эмацыйная зашталенасць яскрава сьведчыць: мы началі актыўна рэагаваць менавіта на чужы боль».

На тле «шчыта» праяўляеца і наступнае. Людзі па-ранейшаму

найбольш моцна рэагуюць на тое, што ўжо здарылася. То бок на рэальнью небясьпеку. І недаацэньяўць патэнцыйную.

Між тым прасцей зрабіць усё, каб пазбегнуць магчымых складаных праблемаў, чым потым зь імі змагацца.

Паўтаруся яшчэ раз: ад недарэчнага балочага здарэння не застрадаваны ніхто, гэта можа здарыцца з кожным, можа, таму гісторыя са «шчытом» здабыла такую падтрымку. Але нам усім яшчэ важней усъведамляць пагрозы будучыя і здымашць іх усёй грамадой ужо цяпер».

### МАГЛЁЎ: ЧЫНОЎНІКАЎ МАГЧЫМА ПЕРАМАГЧЫ ТОЛЬКІ ІХНЫМІ МЭТАДАМІ

Ці можа грамадзкая ініцыятыва закончыцца перамогай шарагоўцаў? Такіх прыкладаў ня шмат, і ўсё ж яны ёсьць.

17 сінегня мінулага году перасталі дзейнічаць ільготныя праязныя талёнчыкі, вэтэрранскія кніжкі і карткі на бясплатныя лекі, шматразова зменшылася катэгорыя асобаў, якія маюць ільготы ў аплаце жыллёва-камунальных, мэдычных паслуг і паслуг сувязі. У выканкамы па ўсёй Беларусі было пададзена пад тысячу заявак на пікеты, аднак улады далі ўсяго некалькі дазволаў. Такім чынам вэртыкаль сказала: адкату назад тут ня будзе! Аднак донары і чарнобыльцы-ліквідаторы не здаліся нават тады, калі спынілі супраціў супраць скасавання сваіх ільгот студэнты.

Ганаровыя донары раней мелі права на бясплатнае зубапратэзаўванье, 50-працэнтную аплату лекаў, санаторна-курортнага лячэння, прыбаўку да пэнсіі. Калі ўзынікла пагроза скасаванья гэтых ільготаў для 44 тысяч ганаровых донараў, яны пачалі дзейнічаць. У чэрвені сабралі шмат подпісаў і зьвярнуліся ў Палату прадстаўнікоў. Але дэпутаты ў веснавую сесію не пасьпелі разглядзець гэты зварот. Тады з 20 да 27 чэрвеня донары правялі папераджальны страйк — узынялася моцная інфармацыйная хвалі, і некаторых саступак удалося дамагчыся.

**Старшыня дабрачыннага грамадзкага аб'яднання «Кропля жыцця»**

**Ігар Каваленка:** «Мы дамагліся таго, што прыбаўка да пэнсіі засцялалася, як і права ганаровага донара на адпачынак у любы зручны для яго час. У Магілёве адстаялі нават бясплатны прайезд у гарадzkім транспарце. Праўда, сёньня транспартнікі ўзвынялі крык, ці адпавядае рашиэнне гарсавету рашиэнню аб скасаванні льготаў? Ёсьць лісты ад

адным махам узяць і перакрысліць назаўсёды. Тут як з донарамі, калі мусілі ўсё ж перагледзець рашиэнне, бо па ходзе зманыня знайшлі шмат нэгатыву і прыйшлі да кансэнсусу.

Калі нешта разумнае ўладамі парушаецца або плянуецца парушыць, яго можна адстаяць (сараўды адстаяць, а ня праста пазмагацца). І мы вучымся быць разумнымі, адказнымі».

*Назіраючы за людзьмі, якія падымаюцца, спрабуюць нешта зрабіць, у мяне выразнае адчуванье — беларусы растуць як людзі, у іх мяняеца съветаўспрыманье.*

*Галоўнага ўпраўлення юстыцыі  
Магілёўскага аблвыканкаму, ад  
БХК, што рашиэнне мясцовых дэпутатаў не супярэчыць ніякім законаам, дэкрэтам і ўказам. Атрымліваецца, мы перамаглі ўжо двойчы».*

А вось у ліквідатораў аваріі на ЧАЭС усё значна складаней. Тры тыдні таму была ўтвораная рэспубліканская грамадзкая арганізацыя «Чарнобыльскія ініцыятывы», якую ачоліў Іван Нікітчанка. **Ліквідатар Васіль Сліўэрст, каардынатор па Гомельскай вобласці:** «Мне забаранілі пікет у Калінкавічах правесыці, ня хочуць з намі сустракацца. У Беларусі гэта вельмі цяжка. А вось жа на тыдні прыяжджалі ў Мазыр ірляндцы, дабрачынны фонд чарнобыльскі, сустрэліся яны з нашымі ліквідатарамі вайсковымі ў Мазыры. Ірляндцы кажуць: «Вы нас шакіравалі сваёй інфармацыяй, што тут з вамі робяць. Людзі, якія жывуць не ў Беларусі, ведаюць ваши праблемы, а ваши ўлады хаваюць і нам нічога не дазваляюць». Вельмі цяжка паднімць грамадзтва, каб яно выказала які-небудзь пратэст. Напалоханы народ, таму што байца страціць сваю працу».

**Камэнтар Алены Буткоўскай:** «Грамадзкая ініцыятывы з хэпі-эндам — гэта, вядома, пакуль выключчэнні... Калі хто й перамагае, дык тыя, у каго ёсьць юрыдычны рэзон у супрацьстаянні. Таму веру, што ўрэшце ліквідаторы нечага даб'юцца: ёсьць хваробы даволі сур'ёзныя, ёсьць дакумэнты, якія гэта пацьвярджаюць, і нельга гэта

### ДРУЖНЫ: ЦІ МАГЧЫМЫ ХЭПІ-ЭНД?

**Алена Буткоўская:** «Усе мы робім вельмі добрую справу, бо яна найперш ня столькі нашая, колькі справа нашага краю, нашых дзяцей. І тое, што простыя людзі кожны дзень падыходзяць і пытаюцца: а ці можна яшчэ што-небудзь зрабіць, ці патрэбна дапамога — гэта натхнене на новыя высілкі: арганізоўаем ваязы ў розныя міністэрствы, працуем са СМІ, працуем, працуем...

Досьвед паказвае: цяпер складана адстойваць свае праўы. Трэба рабіць гэта вельмі асьцярожна і гнутка, вывяраць кожны крок. Бо мы сустракаем, на жаль, нейкі супрапціў і нейкую непавагу і да нашай думкі, і да думкі навукоўцаў: шмат якія чыноўнікі ня хочуць мець з намі справу, ня хочуць, каб і мы плянавалі сваю будучыню разам з тымі, хто займае высокія пасады.

Увогуле, назіраючы за людзьмі, якія падымаюцца, спрабуюць нешта зрабіць, у мяне выразнае адчуванье — беларусы растуць як людзі, у іх мяняеца съветаўспрыманье. Гэта радуе. Дае і крылы, і сілы для зманыня.

Хай нават мы нешта ня так робім, але мы спрабуем зрабіць... І хай нават не цяпер, а заўтра, — але абавязкова звязацца новыя, больш съмелыя за нас, і таму больш шчаслівія».

# Трэці сэктар у эпоху інфармацыйналізму

Вынаходка ў пачатку 1970-х гг. мікрапрацэсара і мікракам-путара, а ў 1969-м стварэныне Міністэрствам абароны ЗША электроннай камунікатыўной сеткі, што пазней ператварылася ў сучасны Інтэрнэт, прывяло да зьяўлення новай сацыяльнай структуры — інфармацыйнае грамадства. З гэтага часу, паводле Кастэльса, «інтэрактыўная кампьютарная сеткі растуць, ствараючы новыя формы і каналы камунікацыі, фармуючы жыцьцё і фармуючыся жыцьцём адначасова».

Інтэрнэт укараняеща ў нашае жыцьцё даволі павольна, паралельна зь іншымі краінамі Ўсходняй Эўропы, але, здаецца, усё ж хутчэй, чым развязваеца грамадзянская супольнасць. Пры ўсім гэтым можна сцьвярджаць, што беларускі грамадзянскі актыўізм ужо ўвайшоў у сусъветнае Сеціва (а ў некаторых выпадках нават эміграваў туды, пакінуўшы неэлектроннае жыцьцё). Разам з тым ён яшчэ далёкі ад асваення магчымасцяў, даступных дзякуючы інфармацыйна-камунікатыўным тэхналёгіям. У гэтым артыкуле мы паспрабуем зрабіць агляд сродкаў і падыходаў, практыкаваных недзяржайнімі арганізацыямі ды ініцыятывамі ў сьвеце, а таксама параўнаем стан электроннага актыўізму ў Беларусі і іншых краінах.

## НЕВЯЛІКАЯ ДАВЕДКА

Амэрыканскія і заходнеэўрапейскія НДА выйшлі ў Сеціва практична ў той жа час, калі зьявілася мода на «хатнія старонкі». Першымі матывамі падобнай актыўнасці было, як і ўва ўсіх, жаданье паспрабаваць новыя тэхналёгіі, «быць на горшымі за астатніх». Крыху пазней, з ростам аўдыторыі Інтэрнэту, стварэныне сайтаў стала больш рацыянальным: зь іх дапамогаю пачалі наладжваць сувязь з кліентамі і партнэрамі. Праўда, сувязь была аднабаковая, паколькі старонкі выконвалі ролю традыцыйных дру-

каваных бюлетэняў, толькі перанесеных на экран. Інтэрнэт-камэрцыя прастымулявала зьяўленне систэмаў пераводу грошай праз Інтэрнэт, і грамадзкі сэктар адразу скарыстаўся гэтым шанцам, каб зьбіраць ахвяраваныні. А неўзабаве прыйшла інтэрактыўнасць — магчымасць ня толькі падаваць інфармацыю, але і ўзаемадзеяньнічаць. Блогі і сацыяльныя платформы шырока выкарыстоўваюцца для дзейнасці і прамоцыяў ідэяў групамі рознай сацыяльнай і палітычнай скіраванасці.

## НОВЫЯ ФОРМЫ АКТЫВІЗМУ

Новае асяродзідзе спарадзіла таксама і новыя формы актыўізму. Група хакераў, вядомая пад назвай Cult Of The Dead Cow («Культ мёртвай каровы» — гэткая вясёлая назва), стварыла тэрмін «хактыўізм» (hacktivism). Гэты панятак азначаў дзейнасць у сферы інфармацыйных тэхналёгіяў на карысць свабоднага распаўсюду інфармацыі і абароны правоў чалавека. Тэрмін на некаторы час стаў модным, аднак хутка быў «размыты» ўчынкамі супольнасцяў, якія называлі сябе хактыўістамі, але займаліся, па сутнасці, кіберхуліганствам і кібервандалізмам — зынішчэннем ці несанкцыянованай мадыфікацыяй інфармацыі ў Сеціве, — апраўдаючы свае дзеяньні палітычнымі матывамі. Зьявіліся сеткавыя флэшмобы — адначасовыя дзеяньні мноства карыстальнікаў Інтэрнэту,



скіраваныя на паралізацыю працы вызначаных сэрвэраў (масавыя звароты да нейкага сайту могуць перавысіць магчымасці хостынгу) альбо запаўненне форумаў (альбо іншых формаў для камэнтавання) лёзунгамі, зваротамі ці проста якой-небудзь лухтой. Некаторы час была папулярнай практика рассылкі сацыяльнага ці палітычнага спamu, аднак, разам з камэрцыйным спamu, яна неўзабаве стала ўспрыманца скрайне нэгатыўна, а дзе-нідзе была забороненая заканадаўчы.

На цяперашні час дзейнасць актыўістаў у Сеціве можа быць падзеленая на наступныя клясы:

### 1. Пошук інфармацыі

Інтэрнэт — гіганцкая звалка інфармацыі, зь якой, карыстаючыся пошукавымі сэрвісамі, можна сыштамызавана выцягваць карысныя звесткі. Гэта тычыцца ня толькі пошуку навінаў, партнэраў ці фундатараў. Не адыходзячы ад кампьютара, цалкам рэальная ўсур'ёз адукавацца (зрэшты, каб напоўніць скарыстаць з гэтае магчымасці, трэба чытаць па-ангельску). Таксама пашыраецца такі від дзейнасці, як онлайнавае

съледзства / дасьледаваньне, калі шляхам пошуку і аналізу навінаў, блогаў і абвестак, якія могуць захоўвацца ў сеціве гадамі, можна ацэніваць рэпутацыю чыноўнікаў і ўстановаў, высьвятляць цікавыя сувязі і заканамернасці. Ужо неаднойчы выкарыстоўваліся спадарожнікавыя здымкі з сэрвісу GoogleMaps, каб вывесыці на чыстую воду карупцыянэраў. Напрыклад, чыноўнік дэкляруе мізэрныя прыбыткі, але ў сеціве можна паглядзець зьверху на ягоны дом з дваром за высокім плотам, дзе знаходзяцца басейн, аранжарэя ды гараж на пяць аўто.

### 2. Распаўсюд інфармацыі

Калі раней распаўсюд інфармацыі ўлучаў у сябе публікацыю на сайтах ды рассылку электроннай пошты, дык цяпер гэта цэлае мастацтва. Апрача разылікаў са сферы грамадзкіх стасункаў (дзе і калі варта разъясняць інфармацыю, падаць яе як прыватнае меркаваньне ў асабістым дзённіку ці афіцыйна), актывісты засвойваюць тэхналягічныя формы падачы інфармацыі: відэа, аўдыё, інтэрактыўнае асяродзідзе. З паказальных прыкладаў: актывіст з Тунісу Сямі Бэн Гарбія (Sami Ben Gharbia) скарыстаўся паслугамі ўжо памянёнага GoogleMaps і стварыў інтэрактыўную мапу сваёй краіны, дзе разъясняць вязніцы і лягеры туніскага рэжыму. Навёўшы курсор на адпаведную пазнаку, атрымліваеш сцілі палітычных зняволеных са спасылкамі на матэрыялы справаў, звароты, фота і відэа з удзелам зняволеных. На момент напісаньня матэрыялу гэты сайт абрынуўся пад цяжарами масы зацікаўленых наведнікаў. Думаю, наўрад ці гэтая інфармацыя выклікала б такі ж ажыятаж, калі б была пададзеная звыклым тэкстальным сцілісцам.

### 3. Электроннае супрацоўніцтва

Гэты панятак азначае супольнае і скардынаванае выкананьне працы людзімі, разрозненымі геаграфічна, але злучанымі праз Сеціва. Найстарэйшы і адзін з найпрасыцейшых сродкаў — форум, які і да сёньня ёсьць зручным спосабам правядзення аблікованьня. Але цяпер, вядома, арсэнал значна шырэйшы. Сэрвісы

«імгненных паведамленьняў» ды ір-тэлефанія даюць магчымасць весьці перамовы ў рэальнym часе, у тым ліку зь відэатрансляцыяй.

Безумоўна, электроннае супрацоўніцтва не абмяжоўваецца толькі перамовамі ды ўзгадненнямі. Існуюць сродкі супольнае працы над тэкстамі і графічнай інфармацыяй. Просты і папулярны спосаб — калектыўна працаўца над масівам тэкстаў — wiki. Звычайна так называюць сайт ці разыдел сайту, змест якога можа быць адрэдагаваны любым карыстальнікам. Пры гэтым заўсёды можна праглядзець, хто, калі і якія змены ўнес у тэкст. На такім прынцыпе працуе найбуйнейшы сеціўны даведнік Wikipedia. Сродкі электроннага супрацоўніцтва нярэдка інтэрграваны ў іншыя сэрвісы. Так, напрыклад, карыстальнікі Gmail маюць магчымасць сумеснага рэдагавання дакумэнтаў і табліцаў з дапамогаю GoogleDocs.

## БЛОГІНГ

Гэты разыдел цяжка зрабіць кароткім, бо тэма, па-першае, модная, па-другое, сацыяльная, то бок яя можа не закранаць душы грамадзкага актывіста.

Блогінг (вядзенне публічна даступнага дзённіка) уз्�нік як зьява прыватная, але з улікам таго, што неўзабаве многія блогі сталі пераўзыходзіць паводле памеру чытацкай аўдыторыі спэцыялізаваныя камэрцыйныя сайты, бізнес, кіруючыяся вядомай кожнаму энэргічнаму капіталісту прымаўкай *Use it, or lose it* (Ня выкарыстае — страчана. — Пер. аўт.), рушыў на засваеніе новага поля. Грамадзкія арганізацыі не марудзячыя пайші таптаць тыя ж сцяжынкі.

Якую ж карысць можа мець НДА ад блогінгу? Калі ўжо блог становіца чымосьці сярэднім паміж бразильскім «мыльным» сэрыялам (бясконцасць, паступавасць, прыватнасць) і навіновай агенціяй (дзённікапісменнікі нярэдка апярэджаюць прафесійных журналістаў у апэратыўнасці), дык адказ відавоны — інфармаваньне і рэклама.

Разгледзім способы прасоўвання патрэбнай інфармацыі.

*Спосаб першы: актывіст становіца блогерам і асьвятае дзейнасць сваёй НДА.* Плюсы вынікаюць з адкрытай пазыцыі: ясна заяўленая сувязь паміж асобай і арганізацыяй (адкрытая не-нэўтральнасць) становіца дэманстрацыяй шчырасці і спрыяе большаму даверу, а гэта адзін з ключавых фактараў папулярнасці ў благасфэры, а с-пэцыялізаванасць робіць блог лепей пазнавальным і «шукальным» (*searchable* — г.зн. яго лягчэй адшукаць у акіяне сеціўнай інфармацыі). Мінусы, як гэта звычайна бывае, зьяўляюцца працягам плюсаў. Па-першае, пры зрастаньні вобразаў асобы і арганізацыі ўважчу чытацкае аўдыторыі становіца амаль немагчымым правесыці рысу паміж прыватным меркаваньнем блогера і афіцыйнай пазыцыі арганізацыі (больш за тое, у выпадку нефармальнай ці недафармаванай НДА права яе рэпрэзэнтациі навонкі можа фактычна стаць прывілеем таго чалавека, у чыіх руках знаходзіцца блог, незалежна ад ягонага статусу ўнутры, а гэта можа стаць крыніцай канфліктаў). Па-другое, калі арганізацыя не зьдзяйсніяе нечага экстрапарламентарнага (прычым дастаткова часта), дык такі блог будзе малацікавы шырокаму колу інтэрнаўтатаў.

*Спосаб другі: блог афіцыйна ствараецца і вядзеца ад імя цэлай арганізацыі.* У прынцыпе, многія падзяляюць меркаваньне, што блог мусіць быць індывідуальным, а ўсё тое, непэрсанізаванае, што называюць блогамі фірмаў ці НДА, наагул часткай благасфэры не зьяўляецца. Аўтар яя мае ахвоты ўдзельнічаць у гэтай тэрміналягічнай спрэчцы, але прынамсі часткова рацыю такой пазыцыі прызнае. Усё ж такі сам фэномэн блогінгу як асаблівай катэгорыі вэб-рэсурсаў зынітаваны з адчуваньнем хаты і завочнага, але ўсё ж асабістага знаёмства, якое нараджаеца ў чытачоў праз усъвядамленыне таго, што за тэкстамі стаіць канкрэтны чалавек, зь якім можна асабіста пакамунікаць і якога можна да пэўнай ступені

спазнаць праз тое, што ён піша. «Калектаўная творчасць» гэтага магічнага пачуцьця не дае і, па сутнасці, мала чым адрозніваецца ад старога жанру «навіновых стужак» на афіцыйных сайтах. Ня тое каб такі спосаб зусім ня меў плюсаў, але трэба ўсьведамляць, што благасфэрная публіка часыць за ўсё хоча бачыць асобу за інфармацыяй. Хтосьці можа сказаць, што нават заканадаўцы трэндаў сеціўнага жыцця з Google аддалі перавагу карпарацыйнаму блогінгу, аднак наўрад ці кожная НДА можа лічыць гэта шаблёнам для перайманья — гэтая кантора пры сваім упрымівіце можа дазволіць себе пісаць нават крэйдай на съценах. Аднак калі ўсё ж разглядаць гэты спосаб грамадзкага блогінгу, дык бачна, што ён з большага ідээнтычны папярэдняму, хіба толькі няма проблемы прадстаўлення афіцыйнай пазыцыі, але і прыцягальная асабістасць таксама адсутнічае.

Зрэшты, арганізацыйны блог можа пасыпхова выконваць ролю **«унутранага інфарматара»**. У выпадку, калі спэцыфіка дзейнасці ці геаграфічны ахоп не дазваляюць сябрам НДА ажыццяўляць унутранае камунікаваныне «натуральным шляхам», дык блог можа быць заведзены для апісаныня не-публічных падзеяў жыцця арганізацыі (наколькі дазволяць меркаваныні бясьпекі), і гэта дасць магчымасць аддаленым чальцам не губляць пачуцьця далучанаасці.

*Спосаб трэці: вывад інфармацыі праз блогі сябраў і сымпатыкаў арганізацыі.* У гэтым выпадку мы маем групу людзей, якія вядуць асабістую дзэньнікі ў чыстым выглядзе, аднак упрымі/сувязь з арганізацыяй дазваляе ў выпадку неабходнасці ажыццяўляць прамоцію акцыяў ці кампаніяў праз разъмашчэныне ў блогах інфармацыі ў тым ці іншым выглядзе. Такі спосаб тэарэтычна выгаднейшы за папярэдня, бо блогеры, не замкнёныя толькі на тэматыцы сваёй грамадзкай дзейнасці, могуць сабраць шырэйшыя колы сталых чытачоў, прычым яўная індыўідуальнасць дазволіць фармаваць эмасційныя і сацыяльныя суязі і ў такім выпадку чытачы больш

шчыра і актыўна будуць адгукаша на прапанаваную інфармацыю.

Аднак гэтак цудоўна ўсё будзе толькі тады, калі ўдзельнікі «групы падтрымкі» самі сабой здольныя весці цікавыя блогі ды актыўна ўзаемадзейнічаць зь іншымі мяшканцамі благасфэры. Апроч таго, вобраз, які яны сабе фармуюць сваімі допісамі, мусіць прынамсі не пярэчыць іміджу арганізацыі. Напрыклад, калі блогер, які падтрымлівае ініцыятыву, што выступае за здаровы лад жыцця, у допісах, прысьвежаных прыватнаму жыццю, яркімі барвамі апісвае свае рэгулярныя п'янкі, дык у чытачоў можа скласціся, мякка кажучы, неадназначнае ўяўленыне пра рэальныя мэты й задачы арганізацыі.

Зазначым таксама, што пры гэтым спосабе вэб-прысутнасць НДА становіца крыху размытай, таму дзейнасць «групы блогінгавай падтрымкі» павінна быць падмацаваная функцыянованынем афіцыйнага сайту, на які блогеры змогуць спасылацца.

Прыканцы варта ўсё-ткі паклассіці лыжачку дзёгцю. Ці варта звычайнай беларускай арганізацыі лезыці ў тулу благасфэру, асабліва калі яна ўжо мае які-ніякі сайт ды напрацаўаныя контакты з СМИ? Залежыць ад сутнасці справы і наяўнасці чалавечага рэсурсу. У прынцыпе, бальшыня блогінгавых плятформаў у той ці іншай форме спрыяюць стварэнню сацыяльных сетак, г.зн. фармуюць сталую аўдыторыю. Гэткая перапленасць дае магчымасці больш шырокага распаўсюду інфармацыі, чым прапануе ваш сайт. Вельмі нямногія НДА могуць пахваліцца стабільнай і вялікай наведвальнасцю сваіх вэбсторонак, і нават на самы папуллярны блогер лёгка абгоніць іх паводле **«колькаснага»** парамэтру. Вылучэныне тут зроблена невыпадкова. Інфармацыя мусіць знайсці свайго чытача, і няма гарантый, што шматлікія «фрэнды» (суседзі па электроннай сацыяльной сетцы), якія цікавяцца пэўным блогам, скажам, дзеля таго што аўтар часта піша прыкольныя анэксоты, з увагай паставяцца да

ягоных заклікаў грамадзка-палітычнага характару. Такім чынам, вялікі шум, падніты грамадзкімі актыўістамі ў сацыяльных сетках, можа аказацца менш плённым, чым правільна падрыхтаваны і разасланы прэс-рэліз. Да таго ж распаўсюд інфармацыі праз блогі падобны да хаджэння чутак — вы не кантралюце яго. Інфармацыя скажаецца як непасрэдна, праз недакладнае цытаваныне ці нават наўмысна, так і з прычыны таго (што адбываецца часцей), што яе ўспрыманыне можа зьмяніцца праз прызму іміджу таго блогера, які скапіяваў паедамленыне. Урэшце, блог на ёсьць чымсці такім, што лёгка вырасціць штучна, каб потым выкарыстаць як канал трансляцыі, яго трэба весьці папулярна і часта. Калі рабіць такое без асабістай заахвачанасці, дык гэта ператворыцца ў малаэфектыўную нудную працу, якая зьесьць столькі часу, што на грамадзкую дзейнасць нічога не застанецца.

Варта браць пад увагу і тое, што чыста тэхнічна праграмнае забесьпячэныне, якое падтрымлівае функцыянованыне блогаў, разыўчана з большага на працу з адносна невялікімі кавалкамі тэксту, упарадкованымі хранялігчна, з разылкам на тое, што са старэннем вартасць інфармацыі зьніжаецца. То бок не зусім адэватна выкарыстоўваць электронныя дзёньнікі для публікацыі, напрыклад, адукацыйных матэрыялаў, як гэта нярэдка робіцца на хвалі моды. Гэта прыблізна як друк энцыклапедыі ў газетным фармаце. Выкарыстаць для гэтага, скажам, згаданы раней *wiki* нашмат сэнсоўнай.

Рэзюмоучы, можам адзначыць: блогінг для грамадзкага актыўізму — поле дзейнасці зь вялікімі магчымасцямі, але ж гэта ня поле цудаў, і нярэдка дэкаратыўны ўзэкт пераважае над практичнай карыснасцю, так што варта разыўчыць выдаткі з магчымымі дывідэндамі для арганізацыі. Калі вы яшчэ незнёмыя з гэтай сферай, але падазраеце, што маглі бы дасягнуць посыпеху — пасправуйце для пачатку стварыць прыватны дзёньнік для сябе.

*Працяг будзе.*  
А.Ч.

# Рэгістрацыя ўстановаў у Рэспубліцы Беларусь

**На цяперашні час усё больш папулярнай формай некамэрцыйных арганізацыяў становяцца ўстановы. У 2003 г. у рубрыцы «Кансультатыя» ўжо вялася гаворка пра гэтую арганізацыйна-прававую форму. Аднак у сувязі са зменай напрыканцы мінулага году заканадаўства, якое рэгулюе пытанні рэгістрацыі ўстановаў, вернемся да гэтай тэмы зноўку.**

## УСТАНОВА. ШТО ГЭТА ЗА АРГАНІЗАЦЫЙНА- ПРАВАВАЯ ФОРМА?

Грамадзянскі кодэкс Рэспублікі Беларусь прадугледжвае магчымасць стварэння такой арганізацыйна-прававой формы некамэрцыйной арганізацыі, як установа. Згодна з арт. 120 указанага нарматыўнага акту ўстановай прызнаецца арганізацыя, створаная ўласнікам для ажыццяўлення ўпраўленчых, сацыяльна-культурных і іншых функцыяў некамэрцыйнага харектару і фінансаваная ім поўнасцю ці часткова.

Цяпер у Беларусі найбольш пашыранай катэгорыяй установаў зьяўляюцца дзяржаўныя ўстановы. Напрыклад, у форме ўстановы ствараюцца ўстановы адукцыі, культуры і г.д. Аднак установы могуць стварацца таксама грамадзянінамі ці юрыдычнымі асобамі, заснаванай на аснове прыватнай уласнасці, у тым ліку грамадзкай ці рэлігійнай арганізацыямі, фондам, а таксама замежным грамадзянінам ці юрыдычным асобам.

Установы, створаныя грамадзянінамі ці юрыдычнымі асобамі не-дзяржаўнай формы ўласнасці, дзейнічаюць на аснове Статуту. Патрабаваныні да Статуту ўстановы вызначаюцца Грамадзянскім кодэксам Рэспублікі Беларусь, у адпаведнасці з якім у Статуте ўстановы мусіць вызначацца найменне ўстановы, месца яе знаходжання, мэты дзейнасці, падак кіравання дзейнасцю ўстановы, а таксама мусіць быць вызначаны прадмет дзейнасці ўстановы. У Статуте ўстановы таксама ўказываюцца віды дзейнасці,

якія будуць ажыццяўляцца ўстановай, калі на ажыццяўленне такіх відаў дзейнасці патрабуецца атрыманнне спэцыяльнага дазволу (ліцэнзіі).

Істотным плюсам установы зьяўляеца тое, што яны ня маюць абмежаванняў па тэрыторыі дзейнасці.

Установа адказвае па сваіх абавязацельствах грашовымі сродкамі, якія знаходзяцца ў яе распарараджэнні. Пры іх недастатковасці субсыдзыярную адказнасць па яе абавязацельствах нясе ўласнік адпаведнай маёрасці.

Установа ня мае права бяз згоды ўласніка адчужаць ці іншым чынам распарараджацца замацаванай за ёй маёрасцю і маёрасцю, набытай за кошт сродаў, выдаткаваных паводле каштарысу.

У адрозненіе ад грамадзкіх аб'яднанняў установа мае права ажыццяўляць самастойную прадпрымальніцкую дзейнасць. Аднак калі ўстанова плянует ажыццяўляць падобную дзейнасць, то такое права павінна быць абавязкована замацаванае ў яе Статуте. Атрыманыя ад такой дзейнасці прыбылкі і набытая за іх кошт маёрасць трапляюць у самастойнае распарараджэнне ўстановы і ўлічваюцца на асобным балансе, калі іншае не прадугледжана заканадаўствам.

Грамадзянскі кодэкс Рэспублікі Беларусь вызначае асаблівасці прадпрымальніцкай дзейнасці для ўстановы:

па-першое, гэтая дзейнасць ажыццяўляецца, як правіла, з выкарыстаннем маёрасці, замацаванай ўласнікам за ўстановай паводле права апэратыўнага кіра-

ваннія (установа ў адносінах да замацаванай за ёй маёрасцю ажыццяўляе права валодання, карыстання, распарараджэння ў межах, вызначаных заканадаўствам, у адпаведнасці з мэтамі дзейнасці, заданнямі ўласніка і прызначэннем маёрасці);

па-другое, пры стварэнні канкіртнай установы ўласнік ня ставіцца на мэце атрыманніе прыбылку, а імкнецца вырашыць сацыяльна-культурныя, навуковыя, асьветніцкія і іншыя задачы (то бок установы могуць ажыццяўляць прадпрымальніцкую дзейнасць толькі настолькі, на сколькі яна неабходная для іх статутных мэтаў, дзеля якіх яны створаныя, адпавядзе гэтым мэтам і адказвае прадмету дзейнасці ўстановы).

## ПАРАДАК РЭГІСТРАЦЫИ ЎСТАНОВАЎ

### Органы рэгістрацыі

Рэгістрацыя ўстановы ажыццяўляеца аблыканкамі, Берасцейскім, Віцебскім, Гомельскім, Гарадзенскім, Менскім, Магілёўскім гарвыканкамамі. Аблыканкамы маюць права дэлегаваць частку сваіх паўнамоцтваў па дзяржаўнай рэгістрацыі і ліквідацыі (спыненіні дзейнасці) і іншым мясцовым выканаўчым і распараадчым органам, а пазначаныя гарвыканкамы — адпаведным адміністрацыям раёнаў у гарадах. Дзяржаўная рэгістрацыя ўстановаў адбываецца па месцы іх знаходжання.

*Патрабаваныні да найменнія. Узгадненіне найменнія ўстановы*

Найменніе ўстановы мусіць утрымліваць пазначанасць яе арганізацыйна-прававой формы (установа), а таксама харектару дзейнасці. Ян могуць быць выкарыстаныя ў якасці найменнія афіцыйныя назвы дзяржаваў, найменніе юрыдычных асоб, выкарыстаныя якога супярэчыць грамадзкай маралі, уласнія імёны

асобаў, калі яны не супадаюць зь імем заснавальніка і заснавальнік не атрымаў дазволу такіх асобаў (іх нашчадкаў), псэўданімы вядомых асобаў, найменыні юрыдычных асобаў, якія супадаюць з найменыні, зарэгістраванымі ці агульнапрынятымі ў замежных дзяржавах, найменыні, якія складаюцца з адных лічбавых пазначэнняў альбо меней чым з трох знакаў. У адпаведнасці з Загадам Прэзыдэнта Рэспублікі Беларусь ад 31 траўня 2005 г. № 247 «Аб дадатковых мерах па ўпарядкованні выкарыстання словаў “нацыянальны” і “беларускі”» ў назвах устаноў, створаных фізычнай асобай альбо юрыдычнай асобай недзяржаўнай формы ўласнасці, ня могуць быць выкарыстаныя словаў «нацыянальны» і «беларускі».

Установы могуць мець скарочаныя найменыні. Установы, якія ня маюць спэцыяльнага найменыні, могуць выкарыстоўваць у якасці скарочанага найменыні абрэвіятуру поўнага найменыні цалкам ці скарачаць асобныя часткі найменыні, уводзіць абрэвіятуру асобных частак. Пры наяўнасці спэцыяльнага найменыні абрэвіятура арганізацыйна-прававой формы ў скарочаным найменыні ўдачыненіні да ўстаноў не выкарыстоўваецца.

Да падачы ў орган рэгістрацыі дакумэнтаў для дзяржаўнай рэгістрацыі заснавальнік установы ці ягоны прадстаўнік (асоба, якая дзейнічае на аснове даверанасці, выдадзенай ад імя заснавальніка) мусіць узгадніць з гэтым органам найменынне ўстановы. Узгадненіння вымагаюць поўнае і скарочанае найменыні.

Працэдура ўзгадненіння найменыні ажыццяўляецца органамі рэгістрацыі з выкарыстаннем базы дадзеных Адзінага дзяржаўнага рэгістру юрыдычных асобаў і індывідуальных прадпрымальнікаў непасрэдна са сваіх працоўных месцаў у рэжыме *on-line*.

Узгадненіне найменыні арганізацый ажыццяўляецца органамі рэгістрацыі бясплатна пры падачы:

- заявы вызначанага ўзору (бланкі заяваў выдаюцца заяўнікам у органе рэгістрацыі);



— дакумэнту, якія пацвярджае асобу, альбо даверанасці, выдадзенай ад імя заснавальніка ўстановы.

Найменыні, якія ўжо зарэгістраваны (ці зарэзэрваваны) у базе дадзеных Адзінага дзяржаўнага рэгістру юрыдычных асобаў і індывідуальных прадпрымальнікаў, ня могуць быць узгодненыя. Заяўнік можа папярэдне, да звароту з нагоды ўзгадненіння, праверыць прапанаване найменынне на прадмет унікальнасці шляхам уваходу ў базу дадзеных найменыні юрыдычных асобаў, зъмешчаных у Адзіным дзяржаўным рэгістру юрыдычных асобаў і індывідуальных прадпрымальнікаў Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь на афіцыйным сайце Міністэрства па адрасе [www.eigr.miijust.by](http://www.eigr.miijust.by).

Найменынне ўстановы ўзгадняецца на расейскай і беларускай мовах. Заяўнік можа прапанаваць для ўзгадненіння ня больш за 10 найменыні пры адным звароце. Пропанаваныя найменыні ацэньваюцца на прадмет тоеснасці і адпаведнасці заканадаўству ў той часе, у якой пазначаны ў заяве.

Пры прыняцці рашэння аб узгадненіні найменыні яно рэзэрвуецца за заяўнікам у базе дадзеных на працягу 9 месяцаў з моманту ўзгадненіння. Гэты тэрмін можа быць прадлоўжаны на тэрмін да 3 месяцаў па заяве заснавальніка. Заява падаецца да сканчэння тэрміну рэзэрвавання ў адвольнай форме.

Ва ўзгадненіні найменыні можа быць адмоўлена ў наступных выпадках:

- найменыне юрыдычнай асобы супярэчыць заканадаўству;

- у Адзіным дзяржаўным рэгістру юрыдычных асобаў і індывідуальных прадпрымальнікаў маюцца запісы пра юрыдычную асобу, якія маюць найменыні, тоесныя пропанаваным для ўзгадненіння ў заяве;

- у базе дадзеных узгодненых найменыні Адзінага дзяржаўнага рэгістру юрыдычных асобаў і індывідуальных прадпрымальнікаў зарэзэрваваныя (папярэдне ўзгодненія) найменыні, тоесныя пропанаваным, і тэрмін іх рэзэрвавання ня скончыўся;

- найменыне не дапушчаецца да ўзгадненіння ў якасці найменыні.

*Прыём органам рэгістрацыі дакумэнтаў для дзяржаўнай рэгістрацыі*

Прыём дакумэнтаў для дзяржаўнай рэгістрацыі ажыццяўляецца ў прысутнасці заснавальніка ці зааконнага прадстаўніка.

Для дзяржаўнай рэгістрацыі ўстановы неабходна падаць у орган рэгістары і наступныя дакумэнты:

- заяву вызначанай Міністэрствам юстыцыі формы з пазначэннем у ёй, што

- 1) пададзеная ўстанова ўзгадняе дакумэнты адпавядаюць вызначаным заканадаўствам патрабаваныям для юрыдычнай асобы дадзенай арганізацыйна-прававой формы;

- 2) зъвесткі, зъмешчаныя ў пададзеных для дзяржаўнай рэгістрацыі дакумэнтах, у тым ліку ў заяве аб дзяржаўнай рэгістары, дакладныя;

- 3) усталяваны парадак стварэння юрыдычнай асобы выкананы;

- установа ўзгадняе дакумэнты (натарыяльна засведчаныя два асобнікі копіяў статуту) і іх электронная копія;

- для заснавальніка замежнай арганізацыі — легалізаваную выпіску з ганлёвага рэгістру краіны ўстановы ці іншы эквівалентны доказ юрыдычнага статусу арганізацыі ў адпаведнасці з заканадаўствам краіны яе заснавальніка (выпіска мусіць быць датаваная не пазней за адзін год да падачы заявы аб рэгістрацыі) з перакладам на беларускую ці расейскую мову

(подпіс перакладчыка натарыяльна ўдакладняеца);

— для заснавальніка — замежнай фізычнай асобы — копію пашпарта з перакладам на беларускую і расейскую мову (подпіс перакладчыка натарыяльна ўдакладняеца);

— плацежны дакумэнт, які пацьвядрджае ўплату дзяржаўнай мыты;

— эскізы пячаткаў у двух асобніках.

Памер дзяржаўнай мыты за рэгістрацыю ўстановы складае 0,5 базавай величыні.

### РАЗГЛЯД ДАКУМЭНТАЎ, ПАДАДЗЕНЫХ ДЛЯ ДЗЯРЖАЎНАЙ РЭГІСТРАЦЫІ

Дзяржаўная рэгістрацыя ўстановы ажыццяўляеца органамі рэгістрацыі на працягу пяці працоўных дзён з моманту падачы ўсіх неабходных для дзяржаўнай рэгістрацыі дакумэнтаў.

Органы рэгістрацыі ававязаныя прымаць дакумэнты, пададзенныя для дзяржаўнай рэгістрацыі, пры неабходнасці тлумачыць асобам, якія падаюць такія дакумэнты, правілы іх падачы і афармленія, разглядаць склад і зъмест гэтых дакумэнтаў і, зыходзячы зь іх зъместу, правяраць наяўнасць альбо адсутнасць фактычных абставін, якія зъявляюцца ў адпаведнасці з заканадаўствам падставай для адмовы ў дзяржаўнай рэгістрацыі.

Орган рэгістрацыі мае права запытаць у дзяржаўных органаў дадатковыя звесткі пра заснавальніка ўстановы, неабходныя для рашэння пытанняў аб дзяржаўнай рэгістрацыі, і на працягу двух працоўных дзён з моманту атрымання запыту дзяржаўныя органы ававязаныя іх даць.

У выпадку наўмыснага прыхавання абставін, якія зъявляюцца ў адпаведнасці з заканадаўствам падставай для адмовы ў дзяржаўнай рэгістрацыі, органы рэгістрацыі скіроўваюць звесткі пра такога заснавальніка ў Міністэрства юстыцыі для ўлучэння адпаведнай інфармацыі ў Адзіны дзяржаўны рэгістар юрыдычных асобаў і індывідуальных прадпрымальнікаў. Пры гэтым заснавальнік мае права паўторна зъвяртацца за дзяржаўнай рэгістрацыяй гэтай ці іншай юрыдычнай асобы,

у якасці індывідуальнага прадпрымальніка толькі па сканчэнні аднаго году з моманту вынясеньня органам рэгістрацыі рашэння аб адмове ў дзяржаўнай рэгістрацыі.

На падставе пададзеных дакумэнтаў упаўнаважанай службовай асобай органу рэгістарцыі прымаецца рашэнне аб дзяржаўнай рэгістрацыі, і ў Адзіны дзяржаўны рэгістар юрыдычных асобаў і індывідуальных прадпрымальнікаў уносицца запіс аб дзяржаўнай рэгістрацыі ўстановы з наданнем ёй адпаведнага рэгістрацыйнага нумару альбо прымаецца рашэнне аб адмове ў дзяржаўнай рэгістрацыі.

На працягу дзесяці працоўных дзён з моманту вынясеньня запісу аб дзяржаўнай рэгістрацыі ўстановы орган рэгістрацыі выдае:

— пасьведчаныне аб дзяржаўнай рэгістрацыі. На Статуце ставіцца штамп органу рэгістрацыі;

— дазвол на права вырабу пячаткаў;

— дакумэнты, якія пацьвяджаюць пастаноўку на ўлік у падатковых органах, органах дзяржаўной статыстыкі, рэгістрацыю ў органах Фонду сацыяльных абарон на сельніцтва Міністэрства працы і сацыяльных абарон, Беларускім рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Белдзяржстрах».

У гэты ж дзесяцідзённы тэрмін орган рэгістрацыі падае ў Міністэрства юстыцыі неабходныя звесткі пра ўстанову для ўлучэння яе ў Адзіны рэгістар юрыдычных асобаў і індывідуальных прадпрымальнікаў.

Міністэрства юстыцыі ўносіць запіс пра ўлучэнне ўстановы ў Адзіны рэгістар юрыдычных асобаў і індывідуальных прадпрымальнікаў датай унясеньня органам рэгістрацыі адпаведнага запісу аб дзяржаўнай рэгістрацыі ўстановы ў дадзены рэгістар.

Да выдачы пасьведчання аб дзяржаўнай рэгістрацыі орган, які ажыццяўляе дзяржаўную рэгістрацыю ўстановы на падставе несправдных дадзеных, устаноўленых ужо пасля ўнясеньня запісу аб дзяржаўнай рэгістрацыі гэтай установы ў Адзіны рэгістар юрыдычных асобаў і індывідуальных прадпрымальнікаў, анулюе гэты запіс. У выпадку наўмыснага прыхавань-

ня фактычных абставін (падачы несправдных звестак), што з'яўляюцца падставамі для адмовы ў дзяржаўнай рэгістрацыі, цягам аднаго працоўнага дня накіроўваюцца адпаведныя звесткі ў Міністэрства юстыцыі.

Кіраўнік зарэгістраванай установы мае права атрымаць пасьведчаныне. За выдачу пасьведчання кіраўніка ўстановы здымаетца дзяржаўная мыта ў памеры аднай базавай величыні.

### ПАДСТАВЫ ДЛЯ АДМОВЫ Ў ДЗЯРЖАЎНАЙ РЭГІСТРАЦЫІ

Прыём дакументаў для дзяржаўнай рэгістрацыі ўстановаў не дапускаецца ў выпадку:

— непадачы ў орган рэгістрацыі ўсіх дакументаў, неабходных для дзяржаўнай рэгістрацыі згодна з заканадаўствам;

— афармленыя заявы аб дзяржаўнай рэгістрацыі з парушэннем патрабаваньняў, прадугледжаных заканадаўствам;

— падачы дакументаў у неадпаведны орган рэгістрацыі;

— падачы дакументаў неўпаўнаважанай асобай.

Дзяржаўная рэгістрацыя ўстановаў не дапускаецца ў выпадку парушэння заканадаўча ўсталяванага парадку іх утварэння альбо неадпаведнасці ўстаноўчых дакументаў заканадаўству, а таксама па іншых падставах, прадугледжаных заканадаўчымі актамі.

Падставамі для адмовы ў дзяржаўнай рэгістрацыі зъявляюцца наступныя фактычныя абставіны, якія ўтрымліваюцца ў дакументах, пададзеных для дзяржаўнай рэгістрацыі, альбо заўважаныя органам рэгістрацыі ў выніку іх прыхавання (пазначэння непраўдзівых звестак) у гэтых дакументах:

— установа знаходзіцца ў жылым памяшканні без адпаведнага рашэння мясцовага выкананія і распарадчага органу альбо па месцы знаходжання (у адным памяшканні) іншай арганізацыі;

— грамадзянін-заснавальнік мае нязгашаную альбо нязнятую судзімасць за злачынствы супраць уласнасці і парадку ажыццяўленення эканамічнай дзейнасці;

— у дачыненіі да заснавальніка не выкананае судовае рашэнне

# Камунікант — таксама чалавек,

*альбо некалькі парадаў па пазъяганыні камунікатыўных шумоў*

У сучасным грамадзстве да-  
нясеньне пэўнага паведам-  
леныня да чалавека ўсклад-  
ніеца існаваньнем  
шматлікіх плыніяў інфар-  
мацыі. У канкурэнтнай  
барацьбе за ўвагу грамад-  
засці НДА часта праиг-  
раюць. Перашкаджаюць  
працэсу камунікацыі паміж  
грамадзствам і няўрадавымі  
арганізацыямі рознага  
роду шумы. На мове тэо-  
рыі камунікацыі «шумам»  
называюць тое, што зъя-  
няе сэнс.

## ПРАЦЭС КАМУНИКАЦЫИ

Камунікацыя — працэс і вынік  
абмену інфармацыі з мэтай за-  
беспячэння яе разуменія і  
ўплыву на чалавека. Вылучаюць 8  
асноўных катэгорыяў камуніка-  
тыўнага працэсу: адправіцель, па-  
ведамленыне, канал, код, кан-  
тэкст, атрымальнік, шумы (пе-  
рашкоды), адваротная сувязь.  
Менавіта праз недасканаласць  
коду, няправільную інтэрпрета-  
цыю контэксту і існаваныне шумоў  
узнікаюць праблемы ў працэсе  
камунікацыі.

У якасці ілюстрацыі можна зга-  
даць міжнародны скандал вакол  
дашкіх газэтаў, у якіх былі надрука-  
ваныя карыкатуры на прарока  
Магамэда. Ігнараваныне культур-  
ных і цывілізацыйных адрознен-  
няў у гэтым выпадку выклікала хва-



лю пратэстаў ва ўсіх мусульманскіх  
краінах. Што для эўрапейца зъяў-  
ляеца чарговай спробай тэставань-  
ня дэмакратыі на съпеласць, то  
для адэпта ісламу ёсьць страшэн-  
най поўхай і сымротнай абразай. У  
гэтым выпадку сэмантычным «шумам»  
сталі менавіта карыкатуры на  
праката. Пры дэкадаваныне паве-  
дамленыня ісламскія вернікі паўз  
свае рэлігійныя перакананыні і  
іншыя прычыны прыпісалі сымба-  
лям, якія былі выкарыстаныя ў  
мэсыджы, іншае значэнне, чымся  
адпраўнік.

## ШУМЫ

Адрозніваюць тры вялікія гру-  
пы шумоў: псыхалягічныя, фізич-  
ныя і сэмантычныя. Псыхалягіч-

ныя перашкоды ўзынікаюць як  
вынік адрозненія ва ўспры-  
маныні навакольнага асяродзьдзя  
людзімі, якія прымаюць удзел у  
працэсе камунікацыі. Фізичнымі  
перашкодамі можна назваць на-  
грувашчваныне адной інфармацыі  
на іншую. Сэмантычны ўзыніка-  
юць з прычыны шматзначнасці  
асобных паняццяў, якія дастатко-  
ва вольна інтэрпрэтуюцца атры-  
мальнікам.

Разгледзім некаторыя прыклады  
з трох групаш шумоў, якія пераш-  
каджаюць працэсу камунікацыі  
паміж НДА і грамадзствам.

## ПСЫХАЛЯГІЧНЫЕ ШУМЫ

Сярод псыхалягічных перашко-  
даў можна назваць магчымы нэга-

аб звароце спагнаныня на маё-  
масць;

- на момант дзяржаўнай рэгістраціі ня скончыўся гадавы тэрмін  
абмежаваныня права на зварот за  
дзяржаўнай рэгістраціяй засна-  
вальніка;

- у выпадку дзяржаўнай рэгістраціі ўстановы будзе ўсталяваная  
забарона на ажыццяўленыне  
прадпрымальніцкіх відаў дзей-

насці для заснавальніка;

- падчас рэарганізацыі ўстановы  
органу рэгістрацыі разам з уста-  
ноўчымі дакументамі не пададзе-  
ны акт перадачы альбо падзельны  
баланс альбо ва ўстаноўчых даку-  
ментах установы адсутнічаюць  
палажэнні пра правапрыем-  
насць па абавязальніцтвах рэар-  
ганізаванай установы.

Пры прынцыпі рашэння пра

адмову ў дзяржаўнай рэгістрації  
установы, унясеньні запісу пра  
ануляваныне запісу пра дзяржаў-  
ную рэгістрацыю орган рэгістра-  
цыі цягам пяці працоўных дзён у  
пісьмовай форме паведамляе пра  
гэта асобе, якая з'явілася па  
такую рэгістрацыю, з пазначэн-  
нем прычынаў адмовы альбо ану-  
ляваныня запісу.

Вольга Смалянка

# Камунікант — таксама чалавек

Праця са стар. 41

тыўны імідж арганізацыяў. Імідж — гэта вобраз арганізацыі ва ўяўленыні групоў грамадзкасці. Калі арганізацыя нэгатыўна ўспрымаецца групамі грамадзкасці, гэта зьніжае посьпех яе дзеянасці. Напрыклад, у Беларусі дзяржаўнымі СМІ быў створаны імідж недзяржаўных арганізацыяў як апазыцыйных, экстэрэмісткіх і «грантасмокаў». Аднак нэгатыўны імідж можа стварацца ня толькі СМІ, але і асноўнай дзеянасцю самай арганізацыі. Нэгатыўны імідж можа быць выкліканы пастаяннымі канфліктамі ўнутры арганізацыі.

У гэтую групу шумоў можна аднесці і страх грамадзтва. Асабліва гэта актуальна для аўтарытарных краінаў. Страх можа быць выкліканы магчымасцю палітычнага і эканамічнага ціску. Аднак пачуцьцё страху прыводзіць да таго, што атрымальнік паведамлення ня толькі няправільна раскладзіруе паведамленне ці не захоча яго раскладзіраваць, але і пашкодзіць канал перадачы (парваць улётку, адмовіцца размаўляць і г.д.).

Псыхалагічныя шумы правакуе і тып арганізацыі, паколькі адны і тыя ж сігналы могуць выклікаць розныя эмоцыі ў розных людзей і закранаць вызначаныя маральныя каштоўнасці. Да прыкладу, арганізацыя, якая змагаецца за легалізацыю марыгуаны, можа выклікаць раздаржненне ў людзей з кансэрваторыўнымі поглядамі.

Камунікацыі НДА і грамадзтва могуць перашкаджаць чуткі і забабоны кшталту: сябрам арганізацыі плацяць вялікія гроши, яны працуюць толькі на сваю карысць і г.д. У такім выпадку адправіцелю паведамлення ня будуць давяраць і камунікацыя будзе немагчымая.

## ФІЗЫЧНЫЯ ШУМЫ

Фізычнымі шумамі можна называць пашкоджаныні носьбітаў ці каналаў камунікацыі. У Беларусі з найбольш значных і паўсяднных фізычных шумоў можна называць невялікую хуткасць Інтэрнэту і

дрэнную працу беларускіх парталаў. Узгадваецца, як у свой час трохдзённы збой на tut.by перашкодзіў працы многіх арганізацыяў. А невялікая хуткасць вымагае асьцярожнага выбару віду паведамлення. Калі казаць пра Інтэрнэт, трэба адзначыць і шматлікія ўзломы сайтаў, што прыпыняе анлайнавую камунікацыю на некалькі дзён.

Канфіскацыя аргтэхнікі, друкаванай прадукцыі таксама зьяўляецца значным фізычным шумам. Напрыклад, нядыўная канфіскацыя кампутараў у шматлікіх арганізацыях і СМІ прывяла да спынення працы, паколькі адсутнічаў канал паведамлення.

Фізычнымі шумамі можна быць і затрыманьне актыўістаў падчас акцыяў. Бо ў такім выпадку адсутнічае адправіцель паведамлення.

## СЭМАНТЫЧНЫЯ ШУМЫ

Да гэтага віду шумоў адносіцца выкарыстаныне актыўістамі НДАшнай лексікі. У выніку тлумачэнні паведамлення атрымліваецца не такім, як заплянавана. Такія няянасці назіраюцца нават сярод арганізацыяў. Так, украінская і беларуская арганізацыі ўкладаюць розныя сэнсы слова «ресурсовы цэнтар». Для беларускіх актыўістаў гэта цэнтар, які мусіць матэрыяльна дапамагаць іншым арганізацыям. Для ўкраінскіх гэта звычайная арганізацыя.

Няправільна, нават з адценнем нэгатыву, могуць інтэрпрэтавацца грамадзтвам слова: донар, грант, каштарыс праекту.

Сэнтэнцыя перашкоды ўзынікаюць і з прычыны нечакана немілагучных назваў у іншых мовах. Напрыклад, беларускія НДАшнікі аддаюць перавагу слоўму «сябра», чым расейскаму адправіку «член».

Перашкоды могуць узынікнуць і пры скарачэнні назвы арганізацыі. Як вынік, атрымальнік можа расшыфраваць паведамленне зусім няправільна.

**Разгледзім суб'ектыўную топ-**

**шасьцёрку найбольш распаўсяджа-  
ных «шумоў» беларускага грамадзка-  
га сэктару.**

Паведамленыні пра падзеі мусіць быць максімальная зразумелымі, дакладнымі і пераканаўчымі. Падзеі і іх апісаныні мусіць быць суадноснымі. Пісаць артыкулы, нарысы і паведамленыні варта той мовай, на якой размаўляеш. Напрыклад, пры напісаныні спра-ваздачнага артыкулу пра рок-фэст варта пазбягаяць «канцылярыы-маў» і залішняга лексічнага нагру-вашчваньня. Па прачытаныні тэкс-ту ў мэтавай аўдыторыі не павінна складвацца ўражаньня, што аўтар памылкова трапіў на рок-фэст, а не на сэмінар па транспа-межным узаемадзеянні альбо навуковы сымпозіюм.

Аўтар паведамленыня мусіць пазбягаяць выкарыстоўвання спэ-цияльной лексікі і жарганізмаў, паколькі тэкс-ту у такім выпадку адразу зъніжае колькасць сваіх патэнцыйных чытачоў. Напрыклад, наступная моўная канструкція наўрад ці будзе зразумелай шырокаму колу чытачоў: «общий организационный фондрайзинг предполагает нацеленность всей деятельности НГО, ее персонала на достижение желаемых фонд-райзинговых результатов». У гэтым паведамленыні былі выкары-станныя слова, якія зразумеюць без праблемаў хіба што адмыслоў ў сферы НДА альбо прасунутыя каардынатары адукатыўных праг-рамаў.

Пры напісаныні прэс-рэлізу, навіны альбо артыкулу аўтару варта выразна ўяўляць мэтавую аўдыторию, улічваць сацыяльны статус і ўзроставыя асаблівасці сваіх камунікантаў. Калі, напрыклад, камунікатар вырашае распаўсядзіць сярод школьнікаў інфармацыйныя буклеты пра шкоду паленія, то наўрад ці ён будзе зъмяшчаць у тэксце пікантную падрабязнасць пра тое, што «па-сапраўднаму шкодны ў цыгар-этатах не традыцыйны нікатын, а яго сінтэтычны замяняльнік лабелін і цытызін». Па прачы-

таньні такога буклету школьнікі ўсіх паралеляў кінуцца набываць цыгарэты ў бліжэйшым гандлём шапіку.

Калі камунікатар спадзяеца атрымаць максымальны эфект ад свайго паведамлення, то ён мусіць таксама не забывацца на судненасацьці тэксту і каналу камунікацыі. Так, зынешне бездакорны з гледзішча візуальнага ўспрымання тэкст з ужываньнем складаных для вымаўлення словаў (пэнітэнцыярная систэма), а таксама моўных канструкцыяў кшталту «ўжо пасьпелі нашыя будаўнікі ўкладзецца ў тэрміны» можа паставіць грамадзкага актыўніцтва ў няёмкае становішча падчас размовы з радыйнымі журналістамі.

Камунікатару з выразнымі дэфектамі маўлення і экспэнтрычнай зынешнасцю лепш сканцэнтраваць свае высілкі на напісаныні тэкстаў для друкаваных выданняў, бо ў адваротным выпадку кожнае яго слова будзе суправаджана непрадказальнымі паводзінамі слухачоў.

Пры кантакце з аўдыторыяй аратар мусіць улічваць спэцыфіку сітуацыі, бо часам стандартныя хатнія нарыхтоўкі могуць сыграць зь ім кепскі жарт. Зы нетраў памяці выплыва постаць аднаго з дзеячоў камуністычнай патыі, які ў пачатку 1990-х на шматтысячным апазыцыйным мітынгу вырашыў адрачыцца ад свайго партыйнага мінулага. Аднак пачаў партыец надта няўдала. «Я камуніст, — сказаў ён, — мне ёсьць што сказаць...» Без усялякага сумневу, гэта былі разумныя рэчы, але яго ўжо ніхто ня слухаў...

Такім чынам, эфектыўнасць камунікацыі шчыльна зынітаваная з мінімізацыяй «шумоў». Паводле шматлікіх дасьледаваньняў, зъмест камунікацыі заўжды зьяўляецца адрозным для ўсіх яе ўдзельнікаў. Аднак гэта зусім ня съведчыць пра тое, што яна залішне складаная альбо немажлівая. Гэта съведчыць пра яе недасканаласць, бо камунікант — таксама чалавек са сваімі асабістымі ўласцівасцямі, адрознымі ад якасцяў адпраўніка.

## Беларускі дом правоў чалавека ў Вільні

На пачатку 2007 г. у Вільні адкрыўся Беларускі Дом правоў чалавека, мэтай якога зьяўляеца садзейнічанне праваабарончай працы беларускіх арганізацыяў і абароне правоў чалавека ў Беларусі.

Беларускі Дом правоў чалавека мае наступныя задачы:

- стварыць умовы для рэалізацыі праграмаў беларускіх праваабарончых арганізацыяў;
- павышыць узровень абароны ў бяспекі беларускіх актыўістаў у галіне правоў чалавека, а таксама матэрыялаў і дакументаў, якія знаходзяцца ў Беларусі пад пагрозай;
- стварыць адкрыты дэмакратычны асяродак для дапамогі беларускім няўрадавым арганізацыям;
- інфармаваць эўрапейцаў пра Беларусь і беларусаў — пра Эўропу;
- спрыяць міжнароднаму супрацоўніцтву ў галіне правоў чалавека;
- даваць беларусам інфармацыю пра Беларусь.

Беларускі Дом правоў чалавека рэалізуе праграмы:

- тыднёвія школы правоў чалавека;
- навучальная праграма па Міжнародным праве ў галіне правоў чалавека;
- дні салідарнасці;
- дапамога ахвярам палітычных рэпресіяў;
- сустрэчы праваабарончых арганізацыяў.

Паслугі Беларускага Дому правоў чалавека:

- дэманструюцца фільмы на праваабарончую тэматыку;
- ствараюцца бібліятэка праваабарончых матэрыялаў і інфармацыйны цэнтар Дому, які будзе працаўваць у рэжыме пастаяннага інфармацыйнага забесьпячэння ўсіх зацікаўленых арганізацыяў і СМИ;
- стала ладзяцца канцэрты, культурніцкія імпрэзы; праводзяцца творчыя сустрэчы зь дзеячамі беларускай культуры, презэнтацыі музычных, літаратурных і іншых мастацкіх твораў, выставы, тэматычныя экспкурсіі, мастацкія пленеры;
- маецца неабходнае кампьютарнае абсталяванье, арттэхніка, мультымэдыйная тэхніка для бясплатнага карыстання; для правядзення сэмінараў і сустрэч могуць арандавацца адмысловыя памяшканыні.

Сетка Дамоў правоў чалавека мае вэб-старонку: [www.humanrightshouse.org](http://www.humanrightshouse.org). Кожны з Дамоў сеткі адказвае за інфармацыю пра сваю краіну.

Беларускі Дом правоў чалавека ў Вільні адкрыты для супрацоўніцтва й прыпануе арганізацыям і інстытуцыям выкарыстоўваць яго магчымасці. Калі вашая арганізацыя ці інстытуцыя жадае выкарыстоўваць магчымасці дому, калі ласка, звязтрайцеся па контактах:

Human Rights House

Latako Street 3

LT-01125 Vilnius

Lithuania

Тэлефон: +370 5 212 77 03, +370 5 212 77 63; факс: +370 5 212 77 03

E-mail: [belarus@humanrightshouse.org](mailto:belarus@humanrightshouse.org)

[www.humanrightshouse.org/belarus](http://www.humanrightshouse.org/belarus)



# Праграма Фонду Баторага «Грамадзянскія ініцыятывы ва Усходній Эўропе»

Праграма падтрымлівае беларускія і ўкраінскія няўрадавыя арганізацыі (фінансуецца Фондам Форда). Датацыі вылучающа ў межах двух шляхоў фінансавання:

1) рэгіянальныя партнэрскія арганізацыі — для беларускіх і ўкраінскіх НДА, адабраных у 2004—2006 гг. у межах адчыненых грантавых конкурсаў (<http://www.batory.org.pl/bialoukr/ogl2.utf8.htm>);

2) грамадзянская і эўрапейская адукацыя — на праекты ў сферы грамадзянскай адукацыі (<http://www.batory.org.pl/bialoukr/ogl1.utf8.htm>).



Акрамя таго, падтрымліваюцца інфармацыйныя й дасьледчыя праекты, якія спрыяюць паглыбленню й распаўсюду ведаў аб трэцім сэктары, а таксама праекты, якія садзейнічаюць міжнароднаму супрацоўніцтву і ўцягваюць мясцовыя грамадзкія ініцыятывы ў Беларусі і Украіне ў памежнае супрацоўніцтва з арганізацыямі іншых краін.

Каб атрымаць падтрымку, неабходна запоўніць анкету й адаслаць на адрес: [citizens@batory.org.pl](mailto:citizens@batory.org.pl).

Прыём заявак працягваецца ўвесь год. Заяўкі, якія паступілі да 30 верасьня 2008 г., будуць разгледжаныя ў гэтым годзе.

## Праграма малых праектаў Matra/KAP

Matra — праграма Міністэрства замежных справаў Нідэрляндаў пры Амбасадзе Каралеўства Нідэрляндаў у Варшаве — рэгулярна прымае заяўкі на гранты зь Беларусі.

Каб адпавядзіць умовам Matra/KAP, праект павінен быць скіраваны на сацыяльныя змены ў напрамку шматграннай грамадзянскай супольнасці. Зъмест праекту і яго мэты павінны цалкам адпавядаць патрабаванням Matra. Праект павінен якім-небудзь чынам умацоўваць грамадзянскую супольнасць і рабіць яе больш разнастайнай. Прыкладамі такой актыўнасці могуць быць:

- ініцыятывы па ўмацаваныні вяршэнства закона, абароне правоў чалавека, нацыянальных меншасцяў, ахове прыроды, грамадзкага ўдзелу ў мясцовым самакіраваньні і г.д.;
- ініцыятывы па ўмацаваныні няўрадавых арганізацыяў (НДА);
- ініцыятывы па ўмацаванні ролі незалежных СМИ ў беларускім грамадстве, укараненыні наватарскіх ідэяў у адукацыі й мастацтве, якія ў сваю чаргу будуць садзейнічаць працэсам сацыяльнай трансфармацыі і ўмацаванню дэмакратыі.

Заяўкі на атрыманье грантаў Matra/KAP зь Беларусі павінны накіроўвацца арганізатарамі праекту па электроннай пошце [war-matra@minbuza.nl](mailto:war-matra@minbuza.nl) ў Амбасаду Нідэрляндаў у Варшаве. Амбасада ўпаўнаважаная выдзяляць гранты максімум да 15 000 Euro.

Беларускія прэтэндэнты, зацікаўленыя ў грантах Matra/KAP, могуць звязацца ў Амбасаду Каралеўства Нідэрляндаў у Варшаве ў любы час і падаваць заяўкі ў вольнай форме. Адрас: Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Matra/KAP, 10 Kawalerii St., 00-468 Warsaw, Poland, <http://www.nlembassy.pl>. Кантактная асoba: Mr. Lukasz Byrski ([war-matra@minbuza.nl](mailto:war-matra@minbuza.nl)).

Інфармацыю па праграме Matra/KAP у РБ можна таксама атрымаць у Консульстве Каралеўства Нідэрляндаў у Менску ў Вінакурава А.Д. па тэлефоне (017) 262 53 23 ([nlconsulate@mail.by](mailto:nlconsulate@mail.by)).

